

У нумары:

✓ **Беларускі кніжны графік**
Георгій Паплаўскі
Што пішуць пра вядомага майстра ў Кітаі?



➤ 5

✓ **Манжэтка: як апрануць кнігу з густам**
Як кавалак паперы дапамагае прадаваць тыражы?

➤ 12

✓ **Дасціпна, дзёрзка, трапна!**
Дзе Янку Купалу можна пабачыць у капелюшы з баніцам?



➤ 18

✓ **Нашы творы і нашы душы**
Чаму сербская пісьменніца Нэвена Вітошавіч-Чэкліч выбірае дзіцячую літаратуру?



➤ 20

✓ **Мастак, касмапаліт... беларус**
Чыю творчасць цаніў Альберт Эйнштэйн?

➤ 22

Крок за крокам па Празароках

Згадкі з радзімы Ігната Буйніцкага

Марына ВЕСЯЛУХА


Куточак дзядзькі Ігната — гэта не толькі музей Буйніцкага, які вось ужо амаль трыццаць год працуе ў Празароцкай сярэдняй школе. Гэта, фактычна, уся вёска. Вуліца, названая ў гонар славутага земляка (дарэчы, ёсць вуліца І. Буйніцкага, тэатральная студыя яго імя і ў райцэнтры), памятны знак “Заснавальніку беларускага тэатра” ў цэнтры, музей Буйніцкага, які, недабудаваны, ужо ператварыўся ў руіны, але — і гэта галоўнае — памяць і пашана мясцовых жыхароў. А яны з радасцю распавядаюць пра тое, як цудоўны артыст Іван Голер, які калісьці быў сябрам Буйніцкага і ўдзельнічаў у яго трупе, спяваў песні, як артыстычна ён прасіў сена ў мясцовага старшыні калгаса: “Мая кароўка му-му”. Яшчэ ў 1970-я гады ў клубе Празарокаў часта ладзіліся беларускія вечарыны, на якіх спявалі любімыя песні Буйніцкага, да прыкладу, “Ванька-ключнік”. Па іх смутку. Весела было, душэўна. Цяпер жа асноўным захавальнікам памяці пра Буйніцкага з’яўляецца школьны музей.

З верша Уладзіміра Караткевіча “Шляхамі Ігната Буйніцкага” распачынае экскурсію гаспадыня музея, дырэктар Празароцкай школы Вольга Гінько. Тут, у гэтым маленькім пакойчыку, верш гучыць асабліва пранікнёна. Працінае яшчэ і ад ведання таго, што менавіта Уладзімір Караткевіч разам з Уладзімірам Няфёдам знайшлі магілу Буйніцкага ў фальварку Палевачы, што недалёка ад Празарок. Караткевіч быў ініцыятарам устанаўлення памятнага знака ў цэнтры вёскі. У музеі нават захоўваецца фотаздымак, зроблены кімсьці з мясцовых жыхароў, з надпісам: “Празарокі. У. Караткевіч чытае вершы, прысвечаныя памяці І. Буйніцкага. 1975 год”. Гэтую падзею ў вёсцы добра памятаюць і сёння.

Перад смерцю Уладзімір Няфёд пакінуў у спадчыну музею многія дакументы: рукапісы, лісты, артыкулы, яго кніга “Ігнат Буйніцкі — бацька беларускага тэатра” — адна з першых і грунтоўных прац па творчасці Буйніцкага, стала адным з экспанатаў. Вольга Гінько сама асабіста даследавала вялікую частку гісторыі роду Буйніцкага.

“Ігнат Буйніцкі працаваў каморнікам, — распавядае Вольга Дзмітрыеўна, — але ён вельмі любіў сялян. У Горках ад зямлі пані адрэзаў кавалак, няправільна нешта памераў на Міншчыне, за гэта яго і звольнілі. Тут, у Палевачах, бацька даў яму зямлю, але Буйніцкі не мог сядзець на месцы, паехаў у Вільню, дзе паступіў на балетныя курсы. Першапачаткова хацеў арганізаваць

Пра тое, што вёска Празарокі (Глыбоцкі раён Віцебскай вобласці) з’яўляецца радзімай Ігната Буйніцкага, кожнаму падарожніку распавядзе вялізны білборд, які не так даўно змясцілі наўзбоч ажыўленай шашы Глыбокае—Полацк. Мясцовыя краязнаўцы, якія не паспелі ўстанавіць на гэтым месцы ўказальнік, што недалёка знаходзіцца цудадзейная крыніца святога Яна, бядуюць з гэтай нагоды: Буйніцкі склаў канкурэнцыю шаноўнаму святому. Больш таго, цяпер, у дні 150-годдзя з дня нараджэння бацькі беларускага тэатра, куточак дзядзькі Ігната стаў сапраўдным месцам паломніцтва.



150 годдзе Ігната Буйніцкага • 150 годдзе Ігната Буйніцкага

“Менавіта Уладзімір Караткевіч разам з Уладзімірам Няфёдам знайшлі магілу Буйніцкага ў фальварку Палевачы, што недалёка ад Празарок. Караткевіч быў ініцыятарам устанаўлення памятнага знака ў цэнтры вёскі. У музеі нават захоўваецца фотаздымак, зроблены кімсьці з мясцовых жыхароў, з надпісам: “Празарокі. У. Караткевіч чытае вершы, прысвечаныя памяці І. Буйніцкага. 1975 год”. Гэтую падзею ў вёсцы добра памятаюць і сёння.

тут балет, але атрымаўся тэатр. Затое які тэатр! Група чытальнікаў, драматычная, танцавальная групы, хор. Усё новае, што толькі з’яўлялася ў паэзіі і драме, адразу ж трапіла ў рэпертуар. П’есы Элізы Ажэшкі, Антона Чэхава, Францішка Аляхновіча, Леопольда Родзевіча, вершы Янкі Купалы, Якуба Коласа, Змітрака Бядулі... У 1913 годзе Буйніцкі даляў да Варшавы, выступаў у Вільні, Пецярбургу, Маскве”.

Пра тое, што пан Ігнат вельмі любіў сялян, сведчыць і яшчэ адзін вельмі цікавы дакумент, які Вольга Гінько знайшла ў мясцовай царкве (пабудавана ў 1909 годзе). Аказваецца, Буйніцкі ахвяраваў грашовыя сродкі для пабудовы царквы. Але ў

дакуменце рукой самога ж пана Ігната напісана, каб пра гэта ні ў якім разе не казалі каталікам. А сам быў каталіком. Больш таго, ён цалкам склаў план зямельнага ўчастка пабудовы царквы. І нават калі ў 1913 годзе ён збяднеў, прадаў маёнтак у Палевачах і перабраўся ў Празарокі, арганізаваў Празароцкі камерцыйны банчок, дзе сяляне пад малы працэнт маглі пазычаць грошы.

Такой жа любоўю і павагай адказвалі яму сяляне. Раней, калі яшчэ была жывая Марыя Ткач, асабіста знаёмая з Буйніцкім, яе часта запрашалі ў музей. “Я ніколі не забудуся таго ўражання, якое аказвалі распевы Марыі Дзмітрыеўны на наведвальнікаў, — расказвае Вольга Дзмітрыеў-

на. — Вось праходзіць экскурсія, дзеці танцуюць, чытаюць вершы, паступова гаворка даходзіць да раздзела “Старажылы распавядаюць”. І тут пачынае Марыя Дзмітрыеўна. Кажы, што Буйніцкі прыязджаў да іх у хату, садзіў яе, тады яшчэ маленькую дзяўчынку, на калені, любіў баяць казкі. А яна, удзячная, бегла збіраць ягады. Распавядала, як яшчэ ў 1970-х многія сябры трупы выступалі. І яна выступала, і Шчарбіцкі, і Анкуда. І мяне заўсёды здзіўляла, як яна казала: “А тады нешта там робілі-робілі ў цэнтры, нешта прыкінулі трапкай, а я ранічкай прагнулася ісці ў брусніцы. Гляджу — а там мой Буйніцкі”.

Мясцовыя жыхары прыхільна ставіліся да Буйніцкага, але Антон Луцкевіч ва ўспамінах піша, што калі дачка Ванда і Гэля прывезлі астанкі бацькі ў 1918 годзе ў Палевачы на цягніку, каб пахаваць яго ў трох соснах, як гэтага хацеў сам дзядзька Ігнат, то на станцыю не прыйшоў ні адзін жыхар. Магчыма, час тады быў такі, цьмяны”.

Ёсць у музеі Ігната Буйніцкага і сапраўдныя ўнікаты. Гэта камізэлька дачкі Буйніцкага Гэлі, якую танцорка калісьці падарыла Марыі Ткач. Ёсць тут успаміны Антона Луцкевіча, Зыгмунда Абрамовіча, якія цалкам не публікаваліся. Хутка сваё месца ў куточку дзядзькі Ігната зойме і стол, за якім сядзеў сам Буйніцкі.

Нягледзячы на тое, што напісана ўжо досыць шмат матэрыялаў пра Буйніцкага, многія факты яго жыцця да гэтага часу застаюцца загадкай. Так, невядома, ад чаго памёр пан Ігнат. Паводле ўспамінаў Івана Голера, калі Буйніцкі пайшоў на вайну, ён у Палачанах арганізаваў вечагарыну, стаў танцаваць. У час танца ў яго пайшла горлам кроў. “Я не знайшла пасведчання аб смерці, дзе было б напісана, што ён памёр ад тыфу, як сцвярджае адна з версій, — разважае Вольга Гінько. — А версія пра смерць падчас танцу прыгожая”.

І мне гэтая версія таксама падабаецца больш. Як гэта падобна на Буйніцкага — і ў час вайны весаліць народ, каб ён забываўся на сваю крыўду. І ўвогуле, як казаў дзядзька Ігнат, “Досыць размоў! Мае хлопцы-малойцы і дзяўчаты-прыгажуні застаяліся, скокаў зачакаліся!”

На здымку: паштоўка да 150-годдзя І. Буйніцкага, дызайнер Ігар Куржалаў.

Пункцірам

✓ “Калі дзяржава не возьме на сябе ролю па падтрымцы выданняў для моладзі, на тэмы культуры, то яны папросту знікнуць і не выжывуць. Таму пытанне пра актыўнае выданне выданняў не стаіць”, — падкрэсліў міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі падчас онлайн-канферэнцыі на сайце БелТА.

✓ Грамадска-кансультацыйны савет лічыць своечасовым прыняцце ў нашай краіне закона аб выдавецкай справе. Законапраект “Аб выдавецкай справе” падрыхтавала Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь з улікам адпаведнага мадэльнага закона СНД і вопыту заканатворчай дзейнасці ў гэтай сферы іншых дзяржаў, у прыватнасці, Украіны і Малдовы.

✓ У верасні ў Полацку пройдзе святкаванне 850-годдзя з часу стварэння крыжа Еўфрасінні Полацкай. Як вядома, копія страчанай рэліквіі захоўваецца ў Полацкім Спаса-Еўфрасіньскім жаночым манастыры.

✓ Дырэкцыя XVIII Мінскага міжнароднага кінафестывалю “Лістапад” адабрала амаль усе конкурсныя і пазаконкурсныя кінастужкі, якія будуць прадстаўлены на форуме 5—12 лістапада. Размова ідзе пра некалькі дзясяткаў фільмаў з усяго свету. Іх размяркуюць па трох секцыях: гульнявое, дакументальнае і дзіцячае кіно.

✓ Тры турыстычныя маршруты з’явіцца ў Ганцавіцкім раёне да Дня беларускага пісьменства. Усе яны звязаны з жыццём і творчасцю таленавітых літаратараў. Адзін з маршрутаў прадугледжвае наведванне вёскі Люсіна, дзе пачынаў свой працоўны і творчы шлях Якуб Колас. Падарожжа ў вёску Востраў пазнаёміць турыстаў з жыццём і творчасцю Міхася Рудкоўскага.

✓ Сёлета да фестывалю-кірмашу “Дажынкi” будзе выдадзены даведнік па Маладзечне ў выглядзе брашуры. Яго рыхтуе да друку Нацыянальнае агенцтва па турызме. Падчас свята кожны жадаючы зможа атрымаць гэтую кніжку бясплатна, як і іншыя выданні Нацагенцтва, прысвечаныя турызму.

✓ Музыка кампазітара Мікалая Набокава будзе гучаць на фестывалі ў замкавым комплексе “Мір” і гарадскім пасёлку Любча (Навагрудскі раён) 27—28 жніўня. Адкрые фестываль канцэрт інструментальнага ансамбля салістаў “Вытокі” пад кіраўніцтвам лаўрэата міжнародных конкурсаў Аляксея Фралова ў двары Мірскага замка.

✓ Экскурсійная праграма “Мінск літаратурны” ўжо даступная турыстам. Яна ўключае ў сябе наведванне літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа, літаратурных музеяў Янкі Купалы і Максіма Багдановіча, а таксама помнікаў гэтым творцам. Прывядзе экскурсійны маршрут і да помніка Адаму Міцкевічу на Гарадскім Валю. Праграма ў большай ступені разлічана на школьнікаў.

✓ У Гомельскім дварцова-парковым ансамблі працуе выстаўка “Сучаснае лагвійскае мастацтва”. Экспануюцца работы вядомых майстроў — мастачкі Інгрыды Ірбе і фотамастака Юрыса Шульца, творчасць якіх у поўнай меры адлюстроўвае разнастайнасць і прыгажосць невялікай і ўтульнай краіны на беразе Балтыйскага мора.

Падрыхтавалі Раіса МАРЧУК і Алена ГАЛАЙ

У Саюзе пісьменнікаў Беларусі

Патрыятызму многа не бывае

Анатоль КРЭЙДЗІЧ, г. Брэст

Выйшаў у свет чарговы, ужо трэці па ліку, зборнік лепшых твораў удзельнікаў абвешчанага Брэсцкім абласным аддзяленнем Саюза пісьменнікаў Беларусі літаратурнага конкурсу 2010 года, які называўся “Доблесць продкаў — нашчадкам у спадчыну”. Удзел у ім прымалі дзеці і юнакі.

Вельмі прыемна, што на Берасцейшчыне штогод успыхваюць новыя і новыя зорчкі літаратурных талентаў. Сёння імёны мінулагодніх пераможцаў абласных літконкурсаў ужо вядомыя не толькі вузкаму колу зацікаўленых, але і досыць шырокаму чытачу як у межах вобласці, так і ва ўсёй Беларусі. Сярод іх — Маргарыта Латышкевіч, Марыля Тройніч, Алена Дзебіш, Вольга Курдзюмава, Станіслава Умец ды многія іншыя.

Хоць аўтары калектыўнага зборніка — пераважна школьнікі, тым не менш прадстаўлены тут творы ўжо доволі ярка свядчаць пра іх добрае валоданне словам, удумлівасць, вобразнае бачанне свету. Інакш кажучы, яны ўжо валодаюць усімі неабходнымі літаратару

якасцямі. Застаецца толькі ўзмоцнена працаваць у гэтым кірунку, адточваць майстэрства, а галоўнае, абраць працу з мастацкім словам сваім лёсам, сваім наканаваннем.

Вельмі радуе, што ўдзельнікаў конкурсу па-ранейшаму многа. А гэта адзнака таго, што маладое пакаленне цягнецца да прыгажосці ва ўсіх яе праявах.

Усцешвае і дадае імпэту таксама істотная падтрымка з боку абласнога кіраўніцтва і асабіста старшыні Брэсцкага аблвыканкама Канстанціна Сумара. Менавіта ён у свой час гарача падтрымаў заснаванне абласной літаратурнай прэміі імя Уладзіміра Калеснікі, якую штогод, пачынаючы з 2006-га, асабіста ўручае пісьменнікам Берасцейшчыны за лепшыя новыя кнігі. Гэта ж гарача падтрымаў ён і заснаванне аддзяленням СПБ літаратурнага конкурсу для дзяцей і моладзі і таксама асабіста ўручае ўзнагароды.

Прадстаўлены ў зборніку і творы ўдзельнікаў конкурсу “Мы народжаны дзеля натхнення”, які ладзіцца ў рамках рэспубліканскага фестывалю рускай паэзіі пад эгідай Рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Русское общество”.

Конкурсы

Стыпендыі — самым крэатыўным

Бажэна СТРОК

Згодна са Статутам, адной з мэт Саюза пісьменнікаў Беларусі з’яўляецца сацыяльна падтрымка творцаў. Сацыяльна неабароненым літаратарам магэрыяльная дапамога аказвалася ўжо неаднойчы (пры ўдзеле спонсараў). Прынамсі, мінулай восенню гэтай катэгорыі пісьменнікаў, якія жывуць у Мінску, бясплатна прывезлі на дом агародніну. А нядаўна падвале рашэння Прэзідыу-

ма СПБ больш як 80 творцаў атрымалі адчувальную фінансавую падтрымку.

І вось цяпер Саюз пісьменнікаў Беларусі праводзіць конкурс на лепшы твор у некалькіх намінацыях сярод маладых літаратараў, зноў жа пры дапамозе спонсараў, паведаміў першы сакратар СПБ Генадзь Пашкоў. Акрамя дыпламаў пераможцы атрымаюць грашовую прэмію.

Мяркуюцца, што са студзеня будучага года Саюз

пісьменнікаў Беларусі, каб падтрымаць літаратурную моладзь, устанавіць дзесяць персанальных стыпендыяў. Таму членам СПБ, узрост якіх не дасягнуў 35 гадоў, неабходна загадзя падаць праекты творчых задум у жанрах прозы, паэзіі, драматургіі, сагіры і гумару, дзіцячай літаратуры, публіцыстыкі, краязнаўства. Самыя крэатыўныя аўтары будуць узнагароджаны гадавымі стыпендыямі.

Выстаўкі



Генадзь Грак лінагравюра да верша “Слутцкія ткачыхі”.

Зорка паэзіі

Літаратурны музей Максіма Багдановіча запрашае на выстаўку.

У выставачнай зале музея прадстаўлены ілюстрацыі вядомых мастакоў — Генадзя Грака, Антаніны Лапіцкай і Аляксандра Пашкевіча — да вершаў класіка “Слутцкія ткачыхі”, “Старая спадчына”, “Перапісчык” і інш.

— З вершамі Максіма Багдановіча пазнаёміўся яшчэ ў студэнцтве, з таго часу яго паэзія мяне зачаравала, зацікавіла, — распавядае Генадзь Грак. Калі працую ў такіх відах графікі, як лінагравюра, афорт, літаграфія, то імкнуся вельмі дакладна перадаць пачуцці, якія з’яўляюцца ў душы і сэрцы, каб задаволіць сябе і глядачоў.

Творы мастакоў дэталёва перадаюць цэласнасць, прыгажосць і выразнасць паэзіі Максіма Багдановіча.

Выстаўка будзе экспанавацца да 25 верасня.

Дзень нараджэння ў БелАрце

Мастацкая галерэя “БелАрт” прадстаўляе персанальную выстаўку Уладзіміра Шапо.

— Пішу свае родныя мясціны: любімы горад Полацк, яго наваколлі, — распавядае Уладзімір Дзмітрыевіч. — Таму і назва выставы “Мая Сафія”. А яшчэ Сафія — сімвал нашай дзяржавы, беларускага народа.

У работах мастака, сапраўды, заўсёды прысутнічае нешта роднае, блізкае кожнаму беларусу: Паазер’е, Прыдзвінне, Полацк. Нават назвы работ адлюстроўваюць самабытнасць стылю творцы і яго прыхільнасць да традыцыйнай беларускай культуры: “Медавуха”, “Прагулка ў Сафіі”, “Асінавыя дрывы”, “Бабка з казой”, “Паміраць сабраўся, а бульбу сей”, “Чырвоны мост” ды іншыя.

— Любая выстаўка для мастака — гэта дзень нараджэння, які ты сам сабе зрабіў, — пасміхаецца Уладзімір Шапо. На свяце, якое стварыў мастак у галерэі,



кожная работа прымушае задумацца пра прыгажосць навакольнага свету.
На здымку: Уладзімір Шапо на адкрыцці выстаўкі.
Дар’я ШОЦІК

Прынятыя ў СПБ



Андрэй Леанідавіч ВАСІЛЬЕЎ Прызакі

Творчы псеўданім — Мацвей Іваноў. Нарadzіўся 5 жніўня 1970 года ў горадзе Нікалаеў (Украіна). Скончыў Ленінградскую ваенна-медыцынскую акадэмію імя С. М. Кірава, працуе дырэктарам ТАА “Медлаз ВПК”, у БелМАПА курыруе вучэбны цыкл “Лазерныя тэхналогіі ў касметалогіі і пластычнай хірургіі”.

Даволі часта публікуецца ў часопісе “Врата Небесныя”. Выдаў тры кнігі прозы: “Сто аднаццаць дней из жизни онкологического больного” (2007), “Пять постов” (2008), “Чурка” из Конилов” (2010).



Вадзім Францавіч ГІГІН Публіцыст

Нарadzіўся 21 кастрычніка 1977 г. у Мінску. Скончыў гістарычны факультэт Белдзяржуніверсітэта. Кандыдат гістарычных навук, галоўны рэдактар часопіса “Беларуская думка”.

На працягу апошніх дзесяці гадоў публікацыі В. Гігіна рэгулярна з’яўляюцца на старонках беларускіх перыядычных выданняў: у часопісах “Нёман” і “Беларуская думка”, газет “Советская Белоруссия”, “Звязда”, “Рэспубліка”, “7 дней”, у парламенцкім часопісе “Российская Федерация сегодня” і інш. выданнях. Агульная колькасць публікацый дасягнула некалькіх соцень. Апошнім часам Вадзім Гігін праявіў сябе і ў якасці аўтара сцэнарыяў дакументальных фільмаў. Аўтар кнігі “Великая Отечественная война” (2006), адзін з аўтараў кнігі “90 славных лет” (2008). Лаўрэат прэміі “Залатая ліцера”.



Надзeya Леанідаўна НІЖНІВА-КСЕНАФОНТАВА Прызакі

Творчы псеўданім — Ніколь Валье. Нарadzілася 28 верасня 1977 г. у Мінску. Скончыла Мінскі педагагічны каледж, Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя М. Танка, прайшла перападрыхтоўку ў РІВШ па спецыяльнасці “Псіхалогія”. Доктар гуманітарных навук, працуе старшым выкладчыкам кафедры агульнанавуковых дысцыплін гуманітарнага факультэта БДУ.

У багажы Н. Ніжнёвай-Ксенафонтавай — 53 публікацыі па літаратуразнаўстве і культуралогіі: манаграфія, дапаможнікі, навуковыя артыкулы. Аўтар кнігі навел “Коллекция” (2009).



Уладзімір Мікалаевіч КІСЯЛЁЎ Публіцыст

Нарadzіўся 28 красавіка 1931 г. у вёсцы Шацк Пухавіцкага раёна Мінскай вобласці. Скончыў Маскоўскі аўтамабільна-дарожны інстытут. Кандыдат эканамічных навук, член Беларускага саюза журналістаў.

Выступае ў друку на беларускай і рускай мовах. Друкуецца пад псеўданімамі: Міхась Уладзімірскі, Уладзімір Мікуліч, У. Кісель, В. Кісель, Владимир Николаев. Сваёй творчасцю У. Кісялёў садзейнічае адраджэнню праваслаўна-царкоўнай і культурнай спадчыны, народнага побыту і вераванняў. Ён аўтар публіцыстычных, краязнаўчых і дакументальных кніг: “Парадоксы “электрического человека”. Жизнь и деятельности белорусского ученого Якова Оттоновича Наркевича-Иодко” (2007), “Исследователь внимательный и трудолюбивый. О жизни и деятельности историка и богослова, профессора В. З. Завитневича” (2007) і інш.

ЛіМ: 1933 год

Шмат белых плям на карце нашай гісторыі. Забыты імёны, падзеі, абставіны. Вось і “ЛіМ” з 1933 па 1936 гады амаль не захаваўся. І раптам — прыемная знаходка: нядаўна ў архівах трапілі ў рукі некалькі нумароў газеты за 1933 год з паметкай “Сильно повреждены. Нуждаются в реставрации”. Частку тэксту складана разабраць, некаторыя старонкі засталіся толькі напалову, але тым не менш...

Вольга ПАСІЯК

Па праўдзе сказаць, цяжка знайсці больш нецікавую падшыўку. Чаму? Магчыма, па той прычыне, што тут амаль няма фотаздымкаў: іх актыўна замяняюць аднагатыпныя шаржы і малюнкi мастакоў Алейнікава і Волкава. Партрэт, другі, трэці, адны і тыя ж палітычныя дзеячы... Яно і зразумела: не паказваць жа рэальныя вынікі страшнага голаду, (асабліва ў суседняй Украіне), пік якога прыпаў якраз на пачатак года. А можа, прычына нецікавасці ў іншым: кожны нумар рэкордна насычаны прапагандысцкімі прамовамі, пастановамі і рапартамі аб выніках першай пяцігодкі.

Відавочным з’яўляецца вызначэнне надзвычайнай ролі мастацтва ў прэзентацыі камуністычных ідэй. Першымі пад удар трапілі радыёпастаноўкі: “Фурману ў кампазіцыі гаворыць барскім баском маладзачныя, стандартныя фразы і лэпае Чапаева на плячы, паглядаючы на яго (гэта асабліва выразна адчуваецца) зверху ўніз”; “Бясконныя “эгэ”, “ага”, ды “уг-гу” канваіра выклікаюць у слухача недаверлівую ўсьмешку, прымушаюць яго “бачыць” у вобразе не канваіра-чырвонаармейца, а артыста, які выконвае ролю канваіра” (ЛіМ, 1933, 22 лют.).

Прапаганда ва ўсім. І ў першую чаргу ва ўспамінах пра Леніна: “Пад сцягам Леніна, пад кіраўніцтвам партыі Леніна і яе ЦК на чале з т. Сталіным набудуем бясклясавае сацыялістычнае грамадства” (ЛіМ, 1933, 28 студз.). Менавіта ў 1933 годзе Уладзіміру Ільчу ўзводзяць помнік у Мінску і ствараюць безліч легенд і песен: “Песні, казкі, легенды пра Леніна складаюць сабой вялічавы эпас, нашыраны зараз сярод працоўных мас розных народаў у розных частках зямной кулі” (ЛіМ, 1933, 28 студз.). У гэты час узвышаюць і ролю маладога, але ўжо папулярнага мастацтва — кіно, на якое рабіў стаўкі Ленін. Для пачатку, скажам, чаму б не пакрытыкаваць нямецкі кінамастацтва? “Не паспеў фашысцкі скрыпач зрабіць рух смычком, як вельмі рухавыя германскія музы пусціліся ў скокі”; “Грошы маіцней нацыянальных меркаванняў” (ЛіМ, 1933, 1 мая).

Асобна трэба адзначыць прапаганду ў навуцы, якую толькі бальшавікі “могучь зрушыць наперад”, паны ж у свой час “паварочвалі назад усе гістарычныя, геаграфічныя і іншыя дасягненні”. Але апагей ідэалогіі — у святкаванні 15-годдзя Чырвонай Арміі: “У дзень слаўнага юбілею гераічнай Чырвонай арміі беларускія савецкія пісьменьнікі прасякнуты сьвядомасцю неабходнасці яшчэ большай творчай ак-

тыўнасці ў справе стварэння абарончай літаратуры, у справе стварэння літаратуры вартай нашай арміі, арміі перамагаючага сацыялізму, арміі рабочых і сялян” (ЛіМ, 1933, 22 лют.).

Па-за ўвагай газеты не заставаўся і тэатр, які павінен быў “гаварыць голасам эпохі пра эпоху сацыялізму!” У чарговым, пашкоджаным часам нумары, чытаем: “Сьмешна казаць пра “оскудение” тэм тады, калі ніводнай сапраўднай абарончай п’есы мы ня маем, ніводнай п’есы пра капіталістычны сьвет (калі ня лічыць “Амэрыкі” Сташэўскага, якая не пабачыла рампы), ніводнай завальваючай п’есы пра калгаснае будаўніцтва, ніводнай п’есы пра рэвалюцыйнае мінулае, пра грамадзянскую вайну...”; “Тэатр самае дэмакратычнае, самае ўплывовае мастацтва, п’еса праз тэатр прасочваецца ў тысячныя масы, і недапушчальным зьяўляецца пакідаць аголеным і дарыць толькі дасугі гэтаму фронту” (ЛіМ, 1933, 12 крас.).

“А што літаратура?” — спытаеце вы. Вось тут прыемны сюрпрыз. Акрамя шматлікіх прапагандысцкіх публікацый пра сацыялі-



Досыць таптацца на месцы
Памерла КЛАРА ЦЭТНІН



Не абмініце

Каляровая палітра настрояў

У перад’юбілейным жнівеньскім нумары “Бязроцкі”, дзевяцьсот дзевяноста дзевятым за ўсю гісторыю выдання, творцы розных пакаленняў прэзентуюць сябе падлеткам: з баладай пра Белую Русь выступае вядомы паэт, галоўны рэдактар часопіса “Полымя” Мікола Мятліцкі, з вершамі пра каханне — маладая паэтка Таццяна Будовіч. А побач — спробы яра пераможцаў літаратурнага конкурсу “Юныя таленты Беларусі”, праілюстраваныя малюнкамі конкурсу “Юныя таленты Міншчыны”, што зладзіла абласная бібліятэка імя А. С. Пушкіна.

Кацярына БЕЗМАЦЕРНЫХ

Палітра настрою і тэм таксама шырокая. Ужо добра знаёмы чытачам Генадзь Аўласенка выступае з лёгкай і вясёлай прозай “Шахматыстка”, а Сяргей Трахімёнак у фрагментах апавесці “Бэлі пузры” паказвае няпросты лёс дзяцей Вялікай Айчыннай вайны. “Бязроцка” працягвае “Незабыўныя сустрэчы з авечкай Адэлай” Наталлі Бучынскай і прэзентуе чытачам чарговую казку — “Па падземным лабірынце” вядомай журналісткі Галіны Пшонік: гісторыю пра тэлевізар, невідучка Крата, мудрага дзеда і хлопчыка Радыёна. Наталля Пахомчык у рубрыцы “Абмяркуем” прадстаўляе апавя-



данне “Відавочна”, у якім праз здарэнне ў гуртку “Польская мова” заклікае адчуць усю непаўторнасць беларускага слова.

Паэт Павел Саковіч прапануе біяграфічны нарыс “Не старэе маленства маё”: турма пры нямецкай акупацыі, вялікая чэргі па хлеб, школы з пераросткам, Орша, жыццё ў сям’і чыгуначніка...

У матэрыяле “Арабінавыя жарсці” Ірына Клімковіч распавядае пра страшэнную Арабінавую ноч, якую заўжды чакалі нашы продкі напрыканцы лета. Залева і віхура, расчыняецца пекла — у свет выходзяць нячысцікі!

Рубрыка “Класіка” знаёміць з паэзіяй Уладзіміра Дубоўкі, а ў “Таямніцах паселішчаў” навукоўца Аляксандр Рогалеў паглыбляецца ў гісторыю горада Калінкавічы.

Алена Іванюшанка спрабуе разабрацца, як кіраваць сваім часам. А музычны крытык Вітаўт Мартыненка разважае пра новы альбом Таццяны Беланогай “Ніткі”.

Апошнія старонкі часопіса прэзентуюць чытачам лепшыя работы, дасланыя на конкурс “Малюем Вятрыску”. Магчыма, некаторыя з іх стануць ілюстрацыямі да кнігі казак Генадзя Аўласенкі.

Векапомнае

Сэрца ў палон не здаецца

Аляксандр СУСЛАЎ, ветэран Вялікай Айчыннай вайны, член Саюза пісьменнікаў Беларусі

У сярэдзіне 1960-х я пачаў збіраць матэрыялы для свайго рамана “Сэрца ў палон не здаецца”. У Нацыянальным архіве мне трапіліся на вочы штомесячныя рапартаў камандзіра тайнай паліцыі паліцыі ГПФ-723 Рабрэдэ ў штаб сухапутных войск у Берліне. Жажліва чытаць! Нешта з гэтых запісак выкарыстаў у рамана. Аднак і цяпер мяне трывожыць думка пра тое, што недастаткова поўна гэта зрабіў. Прычына — не ўсе архіўныя дакументы даступныя звычайным даследчыкам. Аднак вернемся да Рабрэдэ. Вось што ён піша 23 верасня 1941 года: “Група ажыццяўляла патруляванне ў населеных пунктах. Спецыяльна падрыхтаваныя жандармы, пераапраанутыя ў чырвонаармейскую форму, з’яўляюцца ў вёсках нечакана (звычайна на ўсходзе сонца). У шматлікіх выпадках патрулі дабіваюцца выдатных вынікаў і ноччу, калі пераапраануюцца ў бежанцаў. Усе, хто спачувае рускім, адразу ж арыштоўваюцца ці расстрэльваюцца на месцы”.

“...павешаны для ўстрашэння... расстреляны па падазронасці... расстреляны за сабатаж... расстреляны з мэтай бяспекі германскага рэйха...” Без суда загінулі 12 чалавек, яшчэ 20, яшчэ 48...

Дакладваючы пра расстрэлы і іншыя акцыі “супакойвання рускіх”, Рабрэдэ не баяўся паказаць перад начальствам свой “клопат” пра “справядлівае абыходжанне з тымі рускімі”, якія “будуць патрэбныя рэйху пры канчатковым усмірэнні і далейшым заваяванні тэрыторый. Вялікія прасторы мы наўрад ці здолеем вывучыць і асвоіць без саміх рускіх, якія патрэбны нам як працоўная сіла”.

Свае страшэнныя ідэі чыноўнік вермахта не трымаў у тайне і ад падначаленых. Ён пастаянна нагадваў ім пра неабходнасць праўлення лаяльнасці да “нейтральнага” насельніцтва і сапраўднай жорсткасці да камісараў, палітрукоў і яўрэяў. Лаяльнасць і жорсткасць былі вышэйшымі інтарэсамі рэйха, і Рабрэдэ не забываў гэта падкрэсліць.

“Рускі народ не шукае кантактаў з намі, — паведамляе ён у адной са справаздач. — ... Рускія ўспрымаюць масавае знішчэнне яўрэяў як вялікае злачыства з боку немцаў. Гэта дае ім глебу да злоснай антыямецкай прапаганды, кульмінацыйным момантам якой з’яўляюцца заявы, што за яўрэямі іх лёсы падзяляць і рускія”.

Гэтае самавыкрыццё гітлераўскага нелюдзя яшчэ раз падкрэслівае сапраўдную сутнасць фашызму. На мой погляд, яго вытокі недастаткова поўна тлумачацца. Больш таго, выдавецтвамі, асабліва расійскімі, выдадзена значная колькасць кніг, у якіх прадпрымаюцца спробы перапісаць гісторыю вайны на свой лад, завуаліравана ўсхваляецца дзейнасць ідэолагаў фашызму і кіраўнікоў вермахта. А вось кнігі, якія раскрываюць сапраўдную сутнасць фашызму, зусім мала. Моладзь недастаткова ведае пра тыя злачыствы, якія здзяйснялі гітлераўцы на Беларусі. Яшчэ ў 2001 годзе газета “Рэспубліка” надрукавала мае інтэрв’ю з дырэктарам Нацыянальнага архіва Беларусі, дзе я прапанаваў апублікаваць дакладныя тайныя паліцыі з каментарыямі, выдаць іх асобнай кнігай. На жаль, ідэя павісла ў паветры. Прычына — няма сродкаў. І ўсё ж я не губляю надзеі. Рабрэдэ не ленаваўся пералічваць у справаздачах імёны расстреляных, ні ў чым не вінаватых людзей, сярод якіх былі і дзеці. Гэтыя спісы доўгія. Магчыма, хто-небудзь змог бы знайсці ў іх імёны сваіх без вестак прапаўшых прадзедаў, дзядоў, бацькоў.

Мінула ўжо 66 гадоў з дня Вялікай Перамогі. Але колькі б часу ні прайшло, мы, беларусы, павінны помніць пра подзвіг нашых сапраўдных герояў, забараніць розным “праўдалюбам” паліваць брудам гістарычную памяць.

Ад рэдакцыі:

Тэма вайны — адна з галоўных у творчасці Аляксандра Суслава. Пяру пісьменніка належаць кнігі “Анатомія душы”, “Творцы Перамогі”, “Корань жыцця”, “Сэрца ў палон не здаецца”, іншыя творы.

Да 65-годдзя Перамогі выдавецтва рэспублікі імат чаго зрабілі на ўвекавечанні подзвігу абаронцаў Радзімы. Згадайма хаця б кнігі ўспамінаў дзяцей, сведкаў тых апаленых гадоў: “Ніколі не забудзем”, “Найчудадкі вогненых вёсак”. У выдавецтва “Мастацкая літаратура” ідзе выпуск збору твораў Івана Шамякіна, многія з якіх прысвечаны барацбе з фашызмам. У Беларускай дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны створана калекцыя кніг і брашур — літаратура пра вайну, гэта 1343 адзінкі захоўвання!

Яшчэ не раз будуць звяртацца нашы пісьменнікі, публіцысты, выдаўцы да тэмы Вялікай Айчыннай. Хочацца спадзявацца, што з цягам часу ўбачыць свет усе цікавыя архіўныя матэрыялы пра тыя далёкія і трагічныя падзеі.

Глеб Гарбоўскі: “Паклон Дзвіне цудоўнай!”

Для таго, каб прадставіць піцёрскага паэта Глеба Гарбоўскага, можна знайсці безліч азначэнняў: шасцідзясятнік; аўтар знакамітых радкоў “Когда качаются фонарики ночные...”; лаўрэат Дзяржаўнай прэміі РСФСР імя М. Горькага; намінант на прэмію Саюзнай дзяржавы ў галіне літаратуры і мастацтва; чалавек-эпоха альбо чалавек-легенда. Прыемна, што імя гэтага творцы досыць цесна звязана з Беларуссю: 25 год запар Гарбоўскі прыязджаў пісаць на Віцебшчыну да сваякоў другой жонкі, Святланы Вішнеўскай. Дзівосна, што ў свае 79 ён піша шмат і штодня, насуперак меркаванням, што сапраўдным паэтам можа быць толькі малады ды няўрымслівы, а ў паважаным узросце вершы не пішуцца. Але Гарбоўскаму лепш распавядаць пра сябе самому, у сваім фірмовым стылі — каратка, хлэстка, іранічна...

— Вы часта прыязджалі працаваць на Віцебшчыну. Самы яркі ўспамін з гэтай зямлі?

— Дзвіна. І той бераг, па якім наверх у горад паднімаешся. На беразе рэшткі старой царквы...

— Яе ўжо адбудавалі.

— Так, мне казалі. І яшчэ вёска Цяцёркі, дзе я шмат пісаў і мне ніхто не перашкаджаў.

— Глеба Гарбоўскага часта прылічваюць да пакалення шасцідзясятнікаў, але ў адным з інтэрв'ю вы зазначаеце, што не адносіцеся да іх. Дык вы шасцідзясятнік ці не?

— Я і шасцідзясятнік, і пяці... У пяцідзясятых я таксама нешта пісаў, быў членам нейкіх літаб'яднанняў. Я пішу з п'ятнаццаці год, калі збег з дзіцячай выхаваўчай калоніі да бацькі. Ён жыў на кастрамскай зямлі, за Волгай, у вёсцы Шыліна. Там я і пачаў пісаць вершы. У бацькі была вялікая шафа з кнігамі (ён быў сельскім настаўнікам): вершы Цютчава, Някрасава, Пушкіна. З іх усё і пачалося.

— Вы пішаце ў добрым стане цела і духу. Што гэта значыць для вас: добры стан цела і духу?

— Я пішу вершы ранкам, да абеду. Самы лепшы час, калі да гэтага давалося па-

спаць. Быў маладым — пісалася і ноччу... Ды калі заўгодна! А цяпер толькі да абеду.

— Рэлігія большасці паэтаў — адзінота. Вы ад яе не адракліся?

— Не, яна ад мяне ўжо нікуды не дзецецца. Але гэта не такая адзінота, пра якую вы думаеце: сяджу адзін, усе мяне кінулі. Гэта стан абсалютнай самотнасці, задаволенасці і адасобленасці ад свету. Часова.

— Глеб Гарбоўскі сцвярджае, што ён аптыміст. А якія здольнасці дапамагаюць захоўваць аптымізм?

— Не ведаю. Напэўна, закладзена нешта ад бацькоў. Я не нэндза, у мяне ў вершах заўсёды іронія і гумар. Нават у самых сур'ёзных.

— У некаторых успамінах вас называюць злым і запальчывым паэтам...

— Кім?

— Злым і запальчывым паэтам. Як вы да гэтага ставіцеся?

— У вершах, можа, і бываю. Увогуле не, а ў вершах можа быць. Не тое што я ўвесь час злы, я магу куснуць, як воўк (смяецца. — А. М.). Запальчывы таксама, але хутка адыходжу.

— Два імя, якія вас ураджаюць у літаратуры, — Блок і Ясенін. Новых да гэтага спісу не дадалася?



— Не.

— А чаму ўраджаюць?

— Яны мяне ўзбудзілі, зачаравалі. У Блока шмат гарадскога, піцёрскага, у Ясеніна — вясковая прыгажосць. А ўва мне жывуць горад і вёска. Вёску вельмі люблю. Цяпер у Камарове ратуюся.

— Яшчэ фрагмент з успамінаў пра вас: “Вакол буйнай чупрыны якога”...

— Ага, былі валасы (насмехаецца. — А. М.).

— “Вакол буйнай чупрыны якога свяціўся ганарлівы німб непрызнанасці”. Не шкада было з гэтым німам расставацца?

— Я і не думаў пра гэта (смяецца. — А. М.). Сярод блізкіх сяброў я заўсёды быў прызваны і прызнаны. А заваёўваць — гэта не для мяне.

— Як вы ацэньваеце сітуацыю ў сучаснай рускай паэзіі?

— Ва ўсёй краіне цяпер такая сітуацыя

(дзій не толькі ў Расіі), што ўсё круціцца вакол грошай. Хіба ж тут да вершаў? Але паэзія не знікне, як не знікае вера ў Бога.

— Ваша азначэнне паэзіі?

— Навошта ж так гучна... Гэта і праца, і дар Божы, і ачышчэнне чалавечага духу, калі яна сапраўдная, канечне. Бывае, што рыфмуюць, а іскрынікі няма.

— Што б вам хацелася сказаць беларускім чытачам?

— Паклон ад душы. Я вельмі люблю менавіта вясковую Беларусь. Паклон Дзвіне цудоўнай. Усё, што я там зрабіў, да гэтае пары мяне сучышае і радуе.

Гутарыла Алена МАЛЬЧЭЎСКАЯ,
фота Мікалая Астаф'ева

На здымку: Глеб Гарбоўскі на ўрачыстым уручэнні дыплама намінанта на прэмію Саюзнай дзяржавы ў галіне літаратуры і мастацтва.

Даўняе прызнанне

Сёння ў вядомага беларускага мастака Георгія Паплаўскага хапае ўзнагарод, высокіх адзнак. Зусім не выпадковым падаецца яго вылучэнне на прэмію Саюзнай дзяржавы. Тым болей што ўжо доўгі дзесяцігоддзі высокіх ацэнак народны мастак Беларусі заслужыў і ў іншых краінах свету. Увазе чытачоў я прапаную пераклад артыкула з кітайскага часопіса “Элосы вэны” (“Руская літаратура і мастацтва”) за май 1986 года. Некалькі слоў пра аўтара артыкула. Гао Ман нарадзіўся ў 1926 годзе ў Харбіне. Шмат гадоў працаваў на розных пасадах у Таварыстве кітайска-савецкай дружбы і Інстытуце замежнай літаратуры. Займаўся перакладчыцкай дзейнасцю. Калі стаў галоўным рэдактарам часопіса “Сусветная літаратура”, Гао Ман здолеў сабраць вакол сябе лепшых перакладчыкаў рускай літаратуры на кітайскую мову. І сам актыўна працаваў у галіне мастацкага перакладу. У яго спісе пераўвасабленняў на кітайскую мову — творы А. Пушкіна, М. Лермантава, І. Буніна, Г. Ахматавай, Б. Пастарнака, М. Танка і іншых рускіх і савецкіх пісьменнікаў. П'яру Гао Мана належыць кніга “Нататкі пра рускае выяўленчае мастацтва”.

Вераніка ЛАЗОЎСКАЯ



Георгій Паплаўскі “Пейзаж з царквою”.

Гао МАН

Мастацтва савецкай кніжнай графікі прытрымліваецца развіцця літаратуры. Актыўнасць нярускіх нацыянальных літаратур — адна з адметных рыс багацця савецкай літаратуры. Разам з дасягненнямі нацыянальных літаратур назіраюцца і значныя поспехі ў нацыянальнай кніжнай графіцы.

Перад Другой сусветнай вайной і нават у першыя пасляваенныя гады вельмі мала нярускіх нацыянальных мастакоў атрымалі ўсесаюзнае прызнанне. У пяцідзясятых гады кожная з рэспублік Савецкага Саюза выгадала цэлую плеяду выдатных кніжных графікаў. За апошнія дваццаць гадоў яны ў поўнай ступені раскрылі свае таленты і майстэрства.

У гэтым нумары мы знаёмім вас з беларускім кніжным графікам Георгіем Паплаўскім. Ён нарадзіўся ў 1931 годзе ў горадзе Ромны, у 1961 годзе скончыў Беларускае тэатральна-мастацкае інстытут. У 1941 годзе фашысты ўварваліся ў Савецкі Саюз, ворагі амаль пераўтварылі Беларусь у папялішча. Тады Паплаўскаму было толькі дзесяць гадоў. Тут, на выпаленай зямлі, пад кіраўніцтвам партыі беларускі народ распачаў страшны для ворага партызанскі рух. Дзе лютуе вораг, там і народнае супраціўленне. У ачышчальным агні, сярод крыві нарадзіліся годныя аплываня герачныя подзвігі. На гэтым фундаменце з'явіліся літаратурныя творы, якія кранаюць да глыбіні душы. Паплаўскі ганарыцца гісторыяй роднага краю. Ён бачыць сваім аба-

Беларускі кніжны графік Георгій Паплаўскі

вязкам расказаць пра барацьбу беларускага народа супраць фашыстаў. Георгій Георгіевіч стварае ілюстрацыі да твораў беларускай літаратуры, у першую чаргу да аповесцей Васіля Быкава, якія апісваюць жыццё ў вайну. Графіка Паплаўскага хутка атрымала высокую адзнаку ў Беларусі і за яе межамі.

У Кітаі шмат разоў выдавалі пераклады аповесцей Васіля Быкава (нар. у 1924). Амаль усе яго творы — пра вайну. У іх праз асаблівыя ўмовы вайны раскрываюцца самыя розныя чалавечыя праявы і паводзіны, даследуюцца фарміраванне і змены ў поглядах на мараль. Цяжкае жыццё Радзімы, беды людзей, лёс роднай краіны — усё гэта выклікае ў Паплаўскага такія ж глыбокія пачуцці, як і ў Быкава, таму мастак так паспяхова выканаў ілюстрацыі да аповесцей. Праз крыху перабольшаную дэманстрацыю характару герояў Паплаўскаму ўдалося перадаць напружанасць сюжэта, дзе развіццё падзей даходзіць да трагічнага ўзроўню. Кніжны графік старанна прамалёўвае ўсе востра акрэсленыя маральныя праблемы. Напрыклад, звернемся да яго ілюстрацыі 1977 года да аповесці “Сотнікаў”. На малюнку з'яўляюцца два героі: чырвонаармеец Сотнікаў і яго “кампаньён” Рыбак. З-за пакутлівай хваробы Сотнікаў знясілены да крайнасці, але перад тварам смерці ён дэманструе доблесць і высокую мараль савецкага чалавека і патрыёта. А Рыбак, па словах Сотнікава, — “нядрэнны воін, але яму, несумненна, нечага не хапае, каб стаць чалавекам, грамадзянінам”.

Савецкі крытык Л. Азімава так напісала пра графіку Паплаўскага: ён “на аснове сюжэта аповесці Быкава, з дапамогай літаграфіі стварыў шэраг ілюстрацый. Гэтыя ілюстрацыі сваёй рашучасцю, вострай экспрэсіўнасцю, атмасферай жорсткасці, нават бязлітаснасці, якая не саступае творам Быкава, прымушаюць паверыць, скараюць

нас”. (Глядзі савецкі часопіс «Искусство», 1980 г., № 9.)

Перад тым, як пачаць працу над графікай да аповесцей Быкава, Паплаўскі займаўся ілюстрацыямі да твораў “Хатынская апавесць” і “Партызаны” іншага беларускага пісьменніка — Алеся Адамовіча. Іх можна разглядаць як падрыхтоўчы этап да быкаўскіх ілюстрацый. Паплаўскі імкнецца адлюстравать трагічныя, але поўныя гераізму часіны. Ён аб'ектыўна, з асцярожнасцю ставіцца да літаратурных твораў і жыццёвага матэрыялу. Калі ілюструе аповесці Быкава, у мастака праяўляюцца новыя памкненні. Паплаўскі згушае рэалістычны складнік, павялічвае ступень абагульнення, выявы становяцца болей грубымі, кампазіцыя набывае большую экспрэсіўнасць.

Акрамя кніжнай графікі са сценамі ваеннага жыцця Паплаўскі стварае ілюстрацыі, поўныя лірызму і паэтыкі. Напрыклад, ілюстрацыя 1978 года да паэмы беларускага паэта Янкі Купалы “Яна і я”, напісанай яшчэ да Кастрычніцкай рэвалюцыі. Паплаўскі старанна ўвасабляе задумку паэта: выключная духоўнасць, традыцыйная для працавітых беларускіх сялян, любоў да работы, мары пра чыстае каханне.

Сёння Георгій Георгіевіч Паплаўскі знакаміты савецкі кніжны графік, неаднойчы ўганароўваўся ўзнагародамі на радзіме і за мяжой. Ён таксама выдатны гравёр. На задняй вокладцы гэтага нумара размешчаны “Пейзаж з царквою”, выбраны з серыі 1977 года “Прагулкі з Ганешам”. Гравюра дэманструе не жорсткія сцэны вайны, а жыццё ў мірны час, працавіты і ціхі гарадок.

Часопіс “Элосы вэны” (“Руская літаратура і мастацтва”, 1986 г., № 5, с. 112-113).

Пераклала з кітайскай
Вераніка Лазоўская

Літаратурныя даягледы

Сённышні стан беларускай літаратуры дазваляе прагназаваць яе ўздым. Існуе дастаткова ўмоў для развіцця творчых талентаў. Лепшым творам прадастаўлены старонкі літаратурных выданняў: часопісаў “Полымя”, “Малодосць”, “Нёман”, “Белая вежа”, штотыднёвіка “Літаратура і мастацтва”.

Іван САВЕРЧАНКА, доктар філалагічных навук, калаж Віктара Калініна

Пакаленне пісьменнікаў, якое сфармавалася ў 80-я гады, валодае належным творчым патэнцыялам і жыццёвым досведам, каб забяспечыць літаратурны прагрэс. На авансцэну нацыянальнай літаратуры ўпэўнена выходзяць Анатоль Казлоў, Сяргей Кавалёў, Андрэй Федарэнка, Алесь Наварыч, Ягор Конеў, Віктар Шніп, Алесь Бельскі, Пятро Васючэнка.

На сучасным этапе назіраецца інтэнсіўнае развіццё літаральна ўсіх родаў беларускай літаратуры — паэзіі, прозы, драматургіі.

Асабліва значныя набыткі ў галіне нацыянальнай прозы: з’явіліся выдатныя раманы, аповесці і апавяданні. Напрыклад, Я. Конеў напісаў гістарычны раман “Літоўская адысея Тадэвуша Касцюшкі”, які апублікаваны ў часопісе “Полымя” (2009, № 5—6). Пісьменнік здолеў асэнсаваць складаную эпоху канца XVIII ст., раскрыць логіку палітычных працэсаў і грамадскую атмасферу ў ВКЛ і тагачаснай Еўропе.

Шмат мастацкіх знаходак і адкрыццяў у прозе А. Казлова. Яго раманы “Юргон”, “Мінск і воран, Парыж і здань”, а таксама аповесці і апавяданні “Я і Прарок-Уродка”, “Раздаражаны саракоўнік”, “Верасавя вечнасць”, “Крывавы прысмак” — каштоўны мастацка-эстэтычны набытак нацыянальнай літаратуры. Празаік арганічна сінтэзуе рэальны свет і містыку, рацыянальнае і міфалагічнае. Новая жанравая форма — “раман-штрыхамі” — дазволіла А. Казлову ўмела спалучыць маштабнасць эпікі і дынамізм навелы.

Шырокім ахопам падзей адрозніваюцца раманы У. Гніламёдава “Уліс з Прускі”, “Расія”, “Вяртанне” і раман-дзённік “Сем гадоў у ЦК”. Багаты жыццёвы досвед аўтара, назіральнасць дазволілі яму стварыць уласную мастацкую гісторыю Беларусі XX ст., праўдзіва раскрыць лёсы людзей у віхуры зменлівых падзей і абставін.

Лепшыя традыцыі вясковай прозы працягвае выдатны пісьменнік Леанід Левановіч. Яго раманы “Бесядзь цячэ ў акіяна”, “Сіняе лета”, апавяданні “Дождж на Дабравесце”, “Рыцар каханья” напоўнены сумам і гумарам, роздумам пра сучаснае грамадства і праблемы сям’і. Л. Левановіч — сапраўдны майстра дакументальнай прозы. Яго дзённікі, эсэ і “апаведы-былі” “Развітанне ў Парыжы”, “Пасажыр з Капенгагена”, “Сем одаў Амерыцы”, “Горкі смак радыцы” маюць пазнавальную каштоўнасць і чытаюцца нібы захапляльныя прыгодніцкія раманы.

Надзвычай плённа і інтэнсіўна ў розных жанрах працуе Георгій Марчук. Яго пяру належаць раманы “Крык на хутары” і “Кветкі правінцыі”, п’есы “Калі заспявае певень”, “Кракаўскі студэнт”, “Новыя прыгоды Несцеркі”, навелы і апавяданні. Найбольш удалыя ў мастацкім плане “казкі” пісьменніка — тыя навелістычныя творы, у якіх ён выкарыстоўвае народныя паданні, легенды, гістарычныя анекдоты, напauфальклорныя показкі — “Ясельда”, “Хвароба каралевы”, “Як Несцерка зло-

дзея правучыў”. З любоўю і асаблівым душэўным трымценнем напісаныя выдатныя навелы-каноны, прысвечаныя Богу, Маці, Часу, Гарыні, Базару, Ветру. Адзін з найбольш цікавых твораў Г. Марчука — цыкл навел каханья: “Свята пачуцця”, “Рэўнасць”, “Адзінота”, “У пошуках сэнсу”, аб’яднаных агульнай назвай “Урсула”. Створаныя паводле біблейскай “Песні Песняў” і візантыйскіх хваласпеваў, навелы каханья Г. Марчука — паэзія ў прозе, нябесны гімн найглыбейшаму з чалавечых пачуццяў, вечнаму і несмяротнаму, як само жыццё.

Прызнаным майстрам гістарычных эсэ і раманаў зарэкамендаваў сябе Вітаўт Чаропка. Новая кніга “Вялікі князь Вітаўт” (2010) праілюстраваная эксклюзіўнымі гравюрамі і ўнікальнымі выявамі артэфактаў. Эсэ адрозніваецца даступнасцю выкладу, навуковай дакладнасцю і выверанасцю гістарычных фактаў, што робіць яго неацэнным дапаможнікам для вучняў і студэнтаў, настаўнікаў і выкладчыкаў.

Унікальным празаікам нашага часу з’яўляецца майстар мастацкага слова Андрэй Федарэнка. Чытачу ён вядомы нізкай цудоўных “сечак”, апавяданняў і аповесцей: “Бёска”, “Нічы”, “Шчарбаты талер”, “Афганская шкатулка”, напісаў раманы “Рэвізія”, “Мяжа”. Як пісьменніку А. Федарэнку ўласціва надзвычай высокая культура слова, графічная строгаць сюжэтных ліній, адшліфа-

ванай гісторыі — Усяслаў Чарадзеі, Еўфрасіння Полацкая, Кірыла Тураўскі, Міндоўг, Вітаўт, Сымон Будны, Леў Сапега, Янка Купала, Якуб Колас і дзясяткі іншых персанажаў. В. Шніп перадае мары і ідэалы лепшых сыноў Беларусі, іх адданасць роднай зямлі, выказвае веру ў адраджэнне беларускага народа.

Багаты свет пачуццяў пульсуе ў новым паэтычным зборніку Навума Гальпяровіча “Насцеж”. У пранікнёных вершах паэта — сум і шкадаванне па страчаным, расчараванне і ўнутраная трывога ад жыццёвых няўдач, радасць сустрэч з цікавымі людзьмі і аптымізм: “Ёсць Радзіма — значыць, будзе песня. // Будзе песня — і Радзіме жыць!” У вершах паэта — гатоўнасць смела адстойваць “ісціны святыя”, можна пераадолюваць цяжкасці дзеля захавання духоўных ідэалаў.

У апошнія гады пашырыліся ўяўленні пра вытокі і гісторыю развіцця нацыянальнай літаратуры. Ажыццёўлена рэканструкцыя і пераклады на сучасную мову шэдэўраў прыгожага пісьменства X—XVIII стст., выдадзены каштоўныя ў мастацкіх адносінах летапісы і хронікі, навелы і дыярыушы, спадчына славутых майстроў слова мінулага — Кірылы Тураўскага, Францыска Скарыны, Сымона Буднага, Льва Сапегі, Лаўрэнція Зізання, Афанасія Філіповіча, Сімяона Полацкага.



ванасць стылю. Жыццёвыя калізіі і персанажы пад пяром майстра слова набываюць сімвалічнае значэнне. Ад канкрэтных рэалій творца ўздымаецца да агульнасацыяльных і агульнанацыянальных праблем, філасофскіх абагульненняў.

Шырокім творчым дыяпазінам валодае пісьменнік і навуковец-лінгвіст Міхась Пазнякоў. Яго пяру належыць звыш двух дзясяткаў кніг, у якіх надрукаваны цудоўныя вершы, апавяданні, эсэ, гумарыстычныя замалёўкі і творы для дзяцей. Кнігі М. Пазнякова “Святое правіла...” (2008) і “Паміж радасцю і болем” (2010) найбольш дакладна адлюстроўваюць сутнасць яго творчасці — несці людзям дабро, выходзяць у маладога пакалення спагадлівасць, чалавечую цеплыню.

Выключнае валоданне вершаванай тэхнікай дэманструе прызнаны паэт Віктар Шніп. Апошнім часам ён усё больш выступае і як празаік. Залатым здабыткам яго творчасці з’яўляецца кніга “Проза і паэзія агню” (2010). Аснову выдання склалі балады “крывы і любові”, у якіх з глыбіні стагоддзяў да сучаснікаў прамаўляюць галоўныя постаці нацыя-

Беларускія літаратуразнаўцы ажыццяўляюць падрыхтоўку і выданні поўных збораў твораў класікаў беларускай літаратуры — Якуба Коласа, Максіма Танка, Івана Навуменкі, Івана Шамякіна, Уладзіміра Караткевіча, вяртаюць помнікі даўняй беларускай літаратуры. Акадэмічны літаратуразнаўцы спрыяюць пашырэнню твораў беларускай літаратуры ў свеце, распрацоўваюць фундаментальныя праблемы гісторыі і тэорыі літаратуры.

У краіне захоўваецца даволі высокі ўзровень літаратурнай і літаратуразнаўчай адукацыі. Выдадзены якасныя падручнікі і дапаможнікі. Апрача таго, з’яўляюцца новыя творы, якія павінны ўключыцца ў адпаведныя праграмы і курсы навуковых устаноў. Зусім занядбанай застаецца падрыхтоўка метадычных матэрыялаў па літаратуры для замежных студэнтаў.

Без перабольшання можна сцвярджаць: беларуская літаратура і літаратуразнаўства на сучасным этапе фарміруюць духоўныя каштоўнасці і ідэалы грамадзян краіны, выходзяць патрыятызм і нацыянальную годнасць, дапамагаюць адукацыі і асвеце.

Школа добрых пачуццяў



Пяшчота беспараднага жыцця

Paica BARAVIKOVA

У кожнай кніжкі, як і ў яе аўтара, свой лёс... Як, дарэчы, і свая энергетыка. Адны выданні стаяць і стаяць сабе на паліцы, да другіх, колькі б ні міналася часу, не-не ды і пацягнецца рука...

Я люблю перачытваць томік вершаў Яўгеніі Пфляўмбаўм “Сувоі жыцця”. У 1989 годзе, калі кніжка выйшла з друку, яна выклікала шырокі розгалас і імгненна была раскопана, як адкрыццё, як нечаканасць... У прадмове да яе чытаю: “...Многія з нас, напрыклад, ведалі Яўгенію Эргардаўну Пфляўмбаўм як паэтэсу па адным толькі вершы “Турксіб”, які быў змешчаны ў зборніку “Універсітэт паэтычны”, выдадзеным у 1971 годзе да 50-гадовага юбілею БДУ імя Леніна”. Што ж да мяне асабіста, дык я і па гэтым вершы яе не ведала, акром таго, што Яўгенія Эргардаўна была жонкай нашага класіка Максіма Лужаніна (Аляксандра Амвросьевіча Каратая), што ў дваццатыя гады мінулага стагоддзя яны разам распачыналі свой літаратурны лёс, і гэты пачатак у Яўгеніі Пфляўмбаўм быў яркім, а потым... Потым пачаліся сталінскія рэпрэсіі, і ў 1933 годзе ў свае 25 Яўгенія Эргардаўна едзе ў Сібір услед за рэпрэсіраваным Максімам Лужаніным... І ўсё! Больш нідзе ні радка! Таму і стаўся сапраўдным адкрыццём гэты яе томік, які паказаў, што не было творчай паўзы больш як у паўстагоддзе: вершы пісаліся. У той жа прадмове Анатоль Вяцінскі назаве іх паэтычным дзённікам, а Яўгенію Эргардаўну параўнае з вядомай амерыканскай паэткай Эмілі Дзікенсан, што робіць гонар, на маю думку, усёй нашай паэзіі, якая яшчэ як след не адкрыта вялікаму свету.

Але я цяпер — пра Яўгенію Эргардаўну і яе томік “Сувоі жыцця” — “жмут споведзі”, як скажа ў адным з вершаў сама паэтка, а ў другім прызнаецца, што “...залішне было лістападу. // У тым беспарадным жыцці, // дзе лёс мне загадаў не падаць, // а морам нястомна плысці”. Сапраўды, жыццё вельмі тонкага творцы Яўгеніі Пфляўмбаўм не ведала параднасці і тым больш творчага антуражу з публічным чытаннем вершаў, з тымі ж апладываючымі, тэлефоннымі званкамі пался прыкметных публікацый... Яна проста пісала, загортваючы сваю жаночую пяшчоту (“дзяржаву гарачых сноў”), якую сама назаве “пяшчотай стомленага сэрца”, у пачуцці туті, самоты, жалю, дзе душа “дзень пры дні чакае дзіва” “і той спахвы, што слэзы ўмеа асушыць”, дзе “шчасцем бывае самотнасць”, дзе не згасае “агарак сплаканыя свячы”, а “любасць нелітасцівая”. І як нечакана (па-мужчынску) цвёрда яна магла выгукнуць: “Я не з анельскіх вітражоў і не з евангельскага неба — мне ў сэрца ўдарылі нажом, і расквітацца ёсць патрэба”...

Такой страфы не знойдзеш ні ў паэзіі Эмілі Дзікенсан, ні ў Ганны Ахматавай...

Помню, дзесьці на пачатку дзевяностых Марыя Карпенка, галоўны рэдактар “Алесі”, папрасіла мяне зрабіць сумесную гутарку з Максімам Лужаніным і Яўгеніяй Пфляўмбаўм. Аляксандр Амвросьевіч пагадзіўся, але папярэдзіў, што Яўгенія Эргардаўна трохі прыхварэла. І вось мы размаўляем з ім удваіх, у нейкі момант паднімаю позірк і бачу ў расчыненых дзвярах Яўгенію Эргардаўну, худзенькую, невялікага росту жанчыну, якая моўчкі правяла па мне цёплым і доўгім позіркам і гэтак жа доўга ледзь заўважна заўсміхалася. Такою і помніцца яна мне ў маўклівым дзвярным праёме... на скразняку.

Зразумець сябе праз творчасць

Ксенія КУШНАРОВА

Адкрытасць мастацкага часу твораў А. Федарэнкі вынікае з уключанасці падзей асабістага жыцця герояў у кантэкст той сацыяльна-гістарычнай рэчаіснасці, на фоне якой яны адбываюцца. Гэта заўважальна і ў самым суб'ектыўным творы пісьменніка — рамана "Мяжа", дзе побач з падзеямі інтымна-асабістага жыцця апісваюцца тыповыя для пэўнага часу сітуацыі, падаюцца дакументы, якія захоўваюць "дух эпохі".

Аўтабіяграфічны час знітоўвае часткі рамана-эсэ ў адно цэлае, прымаючы на сябе ролю адсутнага сюжэта. Гэтыя фрагменты тэксту аб'яднання ў мастацкае адзінства таксама і пачуццёва-эмацыянальным планам аўтарскага выражэння. Часам аўтар адмаўляецца ад традыцыйнай для аўтабіяграфічнага твора храналагічнай паслядоўнасці выкладу падзей на карысць свабоднага перамяшчэння па часе, звяртаючыся ў асобных выпадках і да механізмаў асацыятыўнай сувязі.

Адначасова з аналізам-ацэнкай падзей і твораў падаецца і работа па стварэнні самога рамана: як узнікла задума, якім чынам арганізавалася яго структура. Мадальнасць часу ў творы выражана ўсімі трыма катэгорыямі, дзе мінула і цяперашні час выражаюцца праз апеляцыю да ранейшага досведу. Будучы час прысутнічае як перспектыва, хоць і не ясная для самога пісьменніка. Важнай рысай рамана з'яўляецца незавершанасць мастацкага часу.

Нелінейнае разгортванне падзей у часе характэрнае для большасці твораў А. Федарэнкі. Так, у аповесці "Вёска" галоўны герой Антон увесь час вяртаецца думкамі ў мінулае, спрабуючы зразумець прычыны непрыемнасцей, што з ім адбыліся.

Хранатоп вёскі створаны пісьменнікам у палемічным ключы да ўстойлівых уяўленняў пра гэтае месца і распаўсюджаных літаратурных стэрэатыпаў, якія часта выклікаюць у героя раздражненне: "Ах, якая ж гэта няпраўда, які фальш! Адкуль гэты тып вясковага рамантыка, якіх я, колькі жыў, ні ў воднай вёсцы не бачыў".

Сюжэт аповесці ствараецца ўзаемадзеяннем двух хранатопу — "вёскі" і "парога", апошні ўключаны ў плынь біяграфічнага часу. Крызіс у жыцці Антона

У аснову многіх твораў Андрэя Федарэнкі пакладзены хранатоп "парога" ("мяжы"), які, згодна з М. Бахціным, мае крызісную семантыку. Да такога тыпу можна аднесці аповесці "Вёска", "Нічы", раманы "Рэвізія" і "Мяжа". У названых творах хранатоп "парога" не выступае ізалявана, ён уключаны ў структуру часу: біяграфічнага ("Вёска", "Рэвізія"), аўтабіяграфічнага ("Мяжа"), гістарычна-авантурнага ("Нічы"), гэтае спалучэнне ўплывае на будову сюжэта аповесцей і раманаў пісьменніка.

выкліканы знешнімі прычынамі. Роздумы героя над становішчам, у якім ён апынуўся, прыводзяць яго да разумення спецыфічнасці вясковых рэалій і прызнання самабытнасці вясковых жыхароў, сярод якіх ён не знаходзіць сабе належнага месца.

У аснове сюжэта аповесці "Нічы" ляжыць гістарычна-авантурны час. У творы А. Федарэнкі звяртаецца да адлюстравання малавядомай старонкі беларускай гісторыі — нядоўгага змагання Слуцкай брыгады за незалежнасць Беларусі ў 1920 годзе.

Пісьменнік прыязвае аповесць "Нічы" да гістарычнага часу ўвядзеннем у кола персанажаў гістарычных асоб, узгаданнем рэалій, цытаваннем сапраўдных дакументаў і сведчанняў удзельнікаў падзей, часам вельмі супярэчлівых. Але больш цікавіць аўтара псіхалагічная матывацыя людзей, якія адважыліся на такую адчайную акцыю.

Вялікае значэнне ў аповесці "Нічы" мае выпадак, шанцаванне, якое спадарожнічае Слуцкай брыгадзе, калі яна аказваецца на лапіку нічыйнай зямлі паміж польскай і чырвонай арміямі, да таго ж сярод сваіх людзей. Адчуванне авантурнасці падзей падмацоўваецца ў тэксце словамі аднаго з персанажаў: "Дэфіліцыя, бутафорыя — дык так і было задумана ад пачатку! Пакуражыцца, пакуралесіць, колькі дадуць нам, колькі магчыма, шуму, чутак пра сябе нарабіць, прымусіць, нарэшце, каб заварылі пра Беларусь і беларусаў, — а там вольнаму воля".

У рамана "Рэвізія" сюжэт ствараецца пры дапамозе ўзаемадзеяння двух часо-

вых пластоў (1989 і 1920 гг.), аб'яднаных біяграфічным часам, у якім адбываецца духоўнае сталенне героя Алеся Трухана (у мінулым — Трухановіча).

Падзеі біяграфічнага часу Трухана-сучасніка цалкам вызначаюцца хваробай і падрыхтоўкай да блізкай смерці (так яму здаецца). Свядомасць героя вызначаецца адчуваннем выключнасці, абранніцтва. Двайнік з мінулага — Трухановіч — мае тыя ж псіхалагічныя характарыстыкі з невялікімі адрозненнямі.

Свабодны пераход аўтара ад аднаго часавага пласта да другога абумоўлены тоеснасцю герояў, якіх аб'ядноўвае не давер да іншых людзей. Абодва героі гатовыя да паражэння і чакаюць смерці (ад хваробы ў сучаснасці і ад расстрэлу ў мінулым), таму ўдала праведзена аперацыя і вызваленне

з турмы становяцца нечаканасцю: "Не так смерць — прадчуванне яе, падрыхтоўка да яе, набліжэнне яе страшыла, як вось гэтае, раптоўна зваленае на галаву, жыццё. Столькі ўжо было патрачана сілы, энергіі, духоўнага запаса, што ён проста не ведаў, дзе браць дадатковыя рэзервы? Як гэтую дыстанцыю адужаць?"

У біяграфічны час рамана "Рэвізія" ў абодва часавыя пласты, знітаваныя асобамі герояў-двайнікоў, арганічна ўключаны хранатоп "парога", калі адбываецца пераасэнсаванне ранейшых каштоўнасцей і пераход на якасна іншы ўзровень (ад фантазій да рэальнага жыцця ў абодвух выпадках).

А. Федарэнка выкарыстоўвае ў творах і іншыя вобразы часа-прасторы. Хранатоп "зоны", пакладзены ў аснову сюжэта апавядання "Бляха", абумоўлівае спецы-

фічнасць працякання падзей у творы. Закінутая пасля Чарнобыля вёска існуе ў адметных часавых каардынатах, насельнікі яе з-за мінімальнага судачынення з людзьмі па-за зонай існуюць як здані, бо іх стараюцца не заўважаць і нават не ўспамінаць.

Звычайная сітуацыя, якая трапляе ў спецыфічны хранатоп "зоны", адбываецца з пастаянным парушэннем звыкллага ходу падзей, эмацыянальны настрой якіх змяняецца на супрацьлеглы звычайнаму. Нават біццё кабана набывае адзнакі адметнасці, якімі пазначаны ўсе чыннікі гэтага працэсу, што ўвесь час падкрэсліваецца аўтарам.

Падзея, ход якой ад пачатку парушаўся, нібыта "праграмуе" на няўдачу кожнае наступнае дзеянне: бабу, якая ў калідоры разбірае кабана, палюхае злодзей і забірае частку свежыны. Зграя здзічэлых сабак, якая адбірае мяса ў злодзей і пагражае яго жыццю, прымушае Бляху злітавацца над нешчаслівым рабаўніком і ўпусціць у хату. Шкадаванне да незнаёмага чалавека прымушае героя здзейсніць ірацыянальны ўчынак — пайсці па дапамогу праз звар'яцелую ад смаку крыві зграю. Так, спецыфічная сітуацыя "зоны", якая дазволіла Бляху ўпершыню ў жыцці адчуць сябе чалавекам, прыносіць яму гэткую ж жахлівую і недарэчную, як і яго папярэдняе жыццё, смерць ад сабачых зубоў.

Матэрыялам праявітых твораў А. Федарэнкі з'яўляецца не факт сам па сабе, а тое, як ён трансфармаваўся, трапіўшы ў свядомасць аўтара. У большасці яго твораў знешняя падзеі маюць значэнне толькі ў той ступені, у якой яны закралі ўнутраны свет героя, зрушылі там лавіну згадак, домыслаў, асацыяцый. У фінале большасці апошніх твораў А. Федарэнкі сцвярджаецца жыццё як вышэйшая каштоўнасць, існаванне на зямлі прызнаецца найвышэйшым відам творчасці.

Алесь МАРЦІНОВІЧ

Новая кніга Паўла Саковіча "Князь-карась", выпушчаная рэдакцыйна-выдавецкай установай "Літаратура і Мастацтва", — акурат для тых, хто шукае вядомае ў невядомым, а, здавалася б, паўсядзённым рэчы, звычайна з'явы гатовыя ўспрымаць так, быццам бачаць гэта ўпершыню. І, канечне ж, для тых, хто любіць "братоў нашых меншых", як, да прыкладу, юны герой з верша "Фядот і чорны кот".

Твор гэты невялікі, але змястоўны і жыццёвы. П. Саковіч, добра ведаючы псіхалогію маленькіх, якім ён па сваім узросце дзядулем даводзіцца, па сутнасці нічога не выдумляе. Сітуацыя, пакладзеная ў аснову верша, узятая з самога жыцця. Гэта акурат тое, з чым неаднойчы сутыкаюцца дзеці, разважаючы, як быць далей:

Па вулцы бег малы Фядот,
Аж насустрач — чорны кот.
Спыніўся хлопчык: што рабіць?

Аднак у разгубленасці знаходзіцца не толькі сам Фядот, а і той, каго ён нечакана напаткаў, бо, як неўзабаве высветліцца, кот гэты акурат з тых сваіх суродзічаў, да якіх у людзей здаўна асаблівае стаўленне і не на карысць яму, таму:

І кот, збянтэжаны, стаіць.
Хоць ён шчыруе для людзей —
Палое пацукоў, мышэй,

Карась дзеда Паўла

У кагосьці, магчыма, іншае меркаванне, але я найбольш прыемнае ўражанне атрымліваю ад кнігі для дзяцей, напісаных у традыцыйным рэчышчы. Што ў такім разе казаць пра саміх хлопчыкаў і дзяўчынак. Ім таксама хочацца чытаць пра тое, што зразумела, проста, але разам з тым займальна, цікава.

Аднак уведаў за свой век,
Што часам любіць чалавек
Пужнуць і крыкнуць наўздагон
Кату, што чорны, страшны ён...
Няўжо і гэта хлапчанё
З людзьмі такімі заадно?

Апошняя страфа дзякуючы дакладнай сюжэтай прадуманасці атрымалася выйгрышной у псіхалагічным плане. Як вядома, у творах, адрасаваных дзецям, як правіла, мусіць прысутнічаць дыдактычны момант, таму аўтар павінен знайсці такі выхад, каб маралізатарства празмернага не было, але разам з тым дзіця магло атрымаць для сябе пэўны ўрок. П. Саковіч справіўся з такой задачай паспяхова, бо, так сказаць, у саюзнікі сабе ўзяў... Фядота. Хлопчык сам вырашае, як быць у гэтай сітуацыі. Сам ён і тлумачыць, чаму зрабіў менавіта так, а не іначай:

Фядот жа... раптам адступіў,
Ката наперад прапусціў,
Бо кот стары, на ўсім відаць,
А старасць трэба паважаць!

Запамінальным атрымаўся і Антон з верша "Антонавы антонны", які з яблык асабліва любіць антонаўкі. Не пазбаўлены ён і пачуцця гумару: "У нас ёсць яблыневы сад, // Расце антонавак там шмат. // Каб я любіў іх, даглядаў, // Імя Антон мне бацька даў!" Дзяўчынка Ала з верша "Дзед-вязальшчык" таксама кемная. Перад Новым годам пахвалілася аднакласнікам, што дзед яе — "вязальшчык лоўкі, // Робіць розныя абноўкі. // А ягоньня карункі! // — Як прыгожыя малюнкы. // Ён шчыруе ўдзень і ўночы, // Нават есці, піць не хоча". Калі настаўніца прапанавала Але запрасіць свайго дзеда ў школу,

Аднакласнікам з хітрынкай
Аказала так дзяўчынка:
— А ў мяне няма сакрэтай,
Дзед Мароз звычайны гэтай!

Шмат якіх вершы П. Саковіча напісаныя з досціпам, напоўненыя тонкім гумарам. Ёсць у ягонай кнізе і ўсмешкі-пацешкі, і жартаўлінкі. Яны атрымаліся на дзіва арыгінальнымы. Дый, як

і вершы, звязаныя з будзённым жыццём. Асучасніванне сітуацыі ідзе толькі на карысць. Як, для прыкладу, ва ўсмешцы-пацешцы "Дзед-бязменасмен", у якой абыгрываюцца два словы — бізнесмен, што сёння на слыху, і бязмен, які выкарыстоўваўся здаўна для ўзважвання:

— Дзед наш рыначнікам стаў! —
Горда Стась сябрам сказаў.
— Кожны тыдзень на базар
Носіць з дачы ён тавар.
А з сабой бярэ бязмен...
Дзед у нас — бязменасмен!

Да кнігі "Князь-карась" падыходзіць вядомае выслоўе: "З рога — усяго многа". Пад адной вокладкай знайшлося таксама месца загадкам, казкам, абразкам, баечкам у прозе. Гэта, несумненна, сведчыць пра шматграннасць таленту пісьменніка. Ухвальна і тое, што П. Саковіч адчувае сябе ў розных жанрах упэўнена. Не можа не радаваць і тое, што яму ў аднолькавай ступені ўдаюцца як паэтычныя, так і праявічныя творы. У першую чаргу гэта да-



тычыць казак. Праўда, у кнізе ёсць і паэтычныя казкі, але менавіта ў праявічных пераважае сваё, аўтарскае. У іх больш адчувальны выхавальны момант. Пісьменнік крапаецца такіх паняццяў, як дабро, спагада, шчырасць... Найбольш удаліся казкі "Цып-цып і Жоўцік", "Самы смачны яблык", "Ком-блін і Вожык", "Ветрык-мастак"... Ёсць нават і казка-загадка — "Ветлівая вандруйніца". І падборка казачных быляў уключана ў кнігу. Чытаць усе гэтыя творы — адно задавальненне.

Што да верша "Князь-карась", то гэта адзін з лепшых мастакоўскіх набыткаў П. Саковіча. Дзед Павел такога героя прыдумаў, якога яшчэ пашукаць трэба. Чым жа ён адметны, хлопчыкі і дзяўчыны і даведаюцца, пазнаёміўшыся з кнігай "Князь-карась".



Валянціна
Гіруць-
Русакевіч

Ўсявышні! Зберажы маю Радзіму
Ад хціва-неразумнага, ліхога,
Каб годнай, светлаю была дарога
Яе, Матулі любае, адзінай.

Дазволь яе палеткаў быць пясчынкай,
Крыніцы кропляй, ноткаю у песні,
Што льецца над зямлёй парою весняй,
Любові полымя — хаця б іскрынкай...

І разам з тым —
быць вольнай, гордай птушкай
У гэтым вольным, гордым, годным краі,
Якому ў вернасці, ў любові прысягаю,
Як маці любае ўдзячная дачушка.

Вёсачка-матулечка

У расінцы кожнай сонейка іскрыца
І пня-шапоча пушча Налібоцкая...
Я хачу сваёй зямельцы пакланіцца
І прызнацца у любові роднай вёсачцы.

Наша вёска, наша вёсачка-матулечка,
Ты ўсіх сваёй пясчотаю атульваеш.
Працавітая, увішняя, лагодная,
Найгасціннейшая вёска наша родная!

Каласіца, спее ніва залатая
І хвалюецца прыгожа пералівамі...
Хай жа вёсачка ніколі не ўмірае —
Наша матухна-карміліца руплівая.

Наша вёска, наша вёсачка-матулечка,
Ты ўсіх сваёй пясчотаю атульваеш.



Фота Кастуся Дробава

ПАМІЖ ВЯСНОЙ І ВОСЕННЮ

Дрэвы

Зайздросічу дрэвам, да якіх штогод
Іх маладосць вяртаецца вясною,
І ў садзе белым яблынь карагод
Зноў вабіць незвычайнаю красою.

А мне на скроні выпаў першы снег,
Бывае, сэрца холадам сціскае,
Ды толькі мой ішчаслівы, звонкі смех
Навек застаўся там, за небакраем.

Родная мова

Беларуская родная мова,
І прыгожая, і павучая!
Яе ішырыя, звонкія словы
Майму сэрцу — як травы гаючыя.

У блакіце куляецца бусел,
Ветрык воблакі з раніцы гушкае.
Беларуская ў Беларусі
Мова журыцца папалушкаю.

Я ж хачу яе ўбачыць прынцэсаю,
Паважанаю і любімаю, —
Срэбразвоннай каб неслася песняю
Над маёй белакрылай Радзімаю.

Беларусачкі

Беларусачкі — красуні.
Працавітыя, што пчолкі.
У сукеначках квяцістых
Нібы зорачкі-вясёлкі.

Працавітая, увішняя, лагодная,
Ты жыві заўсёды, вёска наша родная!

Наша любая, святая працаўніца,
Ты была заўжды руплівай нястомнаю.
За цябе і за людзей тваіх маліцца
Буду, вёсачка-матулечка, штодзённая я.

Наша вёска, наша вёсачка-матулечка,
Ты ўсіх сваёй пясчотаю атульваеш.
Працавітая, увішняя, лагодная,
Ты жыві заўсёды, вёска наша родная!
Працавітая, гасцінная, лагодная,
Ты жыві ў ішчасці, вёска наша родная!

Там, у дзяцінстве...

Там — рэчка яшчэ не змялелая
І буйная квецень лугоў...
Не бегла, здаецца, — ляцела я
Да хараства таго
Па палявой сцяжынцы
Між каласення жытоў...
Вось бы вярнуцца ў дзяцінства
Хоць на хвіліначку зноў!
У тую вясну павучую,
Летнюю бесклапотнасьць,
У школьным званком абуджаную
Ранюю цуда-восень,
У зімкі сумёты ішчодрыя
З гэтакімі ж маразамі...

Тыя малюнкi, той водар мне
Ноч толькі дорыць снамі.



Міхась
Пазнякоў

БЛІСКАВІНКІ

Край маленства — найадзіны!
Зараслі мае сцяжыны...
Сэрца поўнае трывогі:
Раптам знікнуць і дарогі...

Прыснілася: падаю ў бездань...
Прачнуўся і ўспомніў радзіму...
Прысніў я такое, каб ведаў,
Як многа я дома пакінуў.

Шчасце — і праз сотні кіламетраў
Лютаю марознаю зімой
Адчуваць яднанне нашых сэрцаў,
Сагравацца ўсмішкаю твайёй.

Так кахаць! — Балюча, невымоўна...
І астыць! Навошта? Божа мой...
На душы наваяла ўсё роўна
Сівернай, сцюдзёнаю зімой.

Узнёслае ў сэрцы пясчотным
Знішчаецца ўмомант хлуснёй,
І той гэты робіць, каго ты
Узвысіў усёю душой.

Чым больш жыву, тым болей
Адценняў набывае свет,
І прыбывае ў сэрцы болю,
І заварожвае сусвет.

А сэнс жыцця зямнога
У тым, каб тут, відаць,
Ачысціцца ад злага
І дабрынёю стаць.

А годна жыць —
Штодня служыць
Айчыне, людзям, слову,
Каб ні на момант не згубіць
Жыццёвай існасці аснову.

Калі цябе ізноў сустрэў,
То скрозь зямлю гатоў быў праваліцца.
Я так табой перахварэў,
Што сто гадоў душы не ўскаласіцца.

Клічуць зноў дарогі ў далі.
Зноў мне зоркі падказалі,
Што з нас кожны на прыкмеце,
Не дарэмны ў гэтым свеце.
І пакуль жывём, якраз
Дзесьці там чакаюць нас.

Забываем, забываем
Аб саромнасці, любві...
Прывыкаем, прывыкаем
Да нахабства і крыві...

Як не стае нам велічы і згоды...
О, час! Дарэшты ўсё не руш!
Хоць вельмі імат паўсюль народу,
Ды малавата светлых душ.

Вымярайце сябе не гадамі,
Не багаццем, што вы набылі,
А любоўю, што рухае намі,
Чысцінёю душы і зямлі.

Ухільаемся часта ад бою,
Каб выгоды якой не згубіць...
І калі ж мы самі сабою
Будзем верыць, змагацца, любіць?



Валянціна
Пабягайла

Лірычныя вершы будаўніка

Ведаю Валянціну Пабягайлу, бадай,
ці не з часоў юнацтва, калі працаваў
у ляхавіцкай раённай газеце і,
бываючы на будаўнічых пляцоўках,
часта сустракаў там гэтую мілавідную
і строгаю, як здавалася, жанчыну
— вядомага ў Ляхавічах інжынера-
будаўніка. Тады, у сухіх газетных
інтэрв'ю, яна і слова не сказала, што
любіць паэзію і сама піша вершы.
Толькі нядаўна ў рукі мне патрапіў
ліст-прызнанне Валянціны Іванаўны:
“Люблю сваю родную мову, хоць
нарадзілася ў Мінску і вучылася ў
рускай школе, падпісваюся і пастаянна
чытаю “ЛіМ”, таму і дасылаю вам свае
вершы”. Да гэтага застаецца дадаць,
што ў Ляхавічы Валянціна Пабягайла
прыехала пасля заканчэння Беларускага
палітэхнічнага інстытута, займала
высокія інжынерныя пасады ў розных
будаўнічых арганізацыях, цяпер
— інжынер упраўлення капітальнага
будаўніцтва райвыканкама.
Уладзімір БАЦКАЛЕВІЧ

Марына ВЕСЯЛУХА,
фота Кастуся Дробава

Пераклад без “халтуры”

Госць “Кніжнага свету” — перакладчык мастацкай літаратуры з французскай мовы Ігар Найдзенкаў. Пераствораныя па-руску Ігарам Васільевічам, ужо пабачылі свет каля дзесяці раманаў і больш як сто апавяданняў франкамоўных аўтараў. Наш карэспандэнт сустрэўся з перакладчыкам, каб пагутарыць пра цяжкасці інтэрпрэтацыі французскіх рэалій для ўспрымання беларускага чытача, перспектывы існавання і развіцця перакладной літаратуры, актуальныя кірункі перакладчыцкай дзейнасці.

ад беларускіх? Якія тэмы хваляюць сучасных франкамоўных аўтараў?

— Французскія аўтары пішуць пра ўсё. У іх кожны месяц выходзяць сотні раманаў рознай тэматыкі. У мазгах аўтараў няма “ўнутраных цензараў”, і таму часта чым болей скандальная тэма, тым болей аўтар можа разлічваць на тое, што кніга лёгка разыдзецца. Франкамоўная літаратура вельмі блізкая да таго, што можна назваць “сусветнай літаратурай”: па-французску пішуць многія аўтары з розных краін — Тахар Бен Джэлун (Марока), Сэмюэль Бэкет (Англія), Мірча Эліадэ (Румынія), Даніель Фернандэс (мексіканец паводле паходжання) Ясміна Хадра (Алжыр), Мілан Кундэра (Чэхія), Андрэй Макін (Расія), многія пісьменнікі ў В’етнаме, Канадзе, Малі, іншых краінах. А гэта дадае цяжкасцей: да прыкладу, каб перакладаць раман мараканскага аўтара, трэба ведаць рэаліі жыцця ў Марока. Часта, перакладаючы, даводзіцца браць на сябе вялікую адказнасць “інтэрпрэтара”, бо ў многіх творах усё вельмі складана і неадназначна. Часам даводзіцца крыху адыходзіць ад аўтарскага тэксту і прыстасоўваць яго да разумення нашага чытача.

— Чым адметны светапогляд французскага аўтара у параўнанні са светапоглядам яго беларускага калегі?

— Падаецца, што беларусы яшчэ не прывыклі лічыць сябе незалежнай, свабоднай нацыяй. А французы даўно ўжо гэта ўсвядомілі. Таму заўсёды маюць вельмі шырокі погляд на свет, тэму, асобна ўзятае пытанне. Яны разглядаюць кожную праблему ў масе варыянтаў, маюць доступ да матэрыялаў самых розных краін. Кожны француз можа пазнаёміцца з літаратурай Гаіці, Алжыра, Туніса, В’етнама, Марока, Малі — краін, у якіх французская мова не так даўно была


дзяржаўнай, дзе і сёння выдаецца шмат літаратуры па-французску. Любы чалавек, калі захоча гэтае пытанне для сябе асвятліць, мае доступ да агромністага аб’ёму матэрыялаў. А мы, калі і маем яго з дапамогай Інтэрнэта, не можам асвоіць з-за няведання замежнай мовы.

— Адчуваеце цікавасць беларускага чытача да твораў французскай літаратуры?

— Сёння чытач сур’ёзнай літаратурай у цэлым цікавіцца наможа менш, чым раней. У нашага пакалення было па меншай меры прэстыжна ставіць на паліцы зборы твораў класікаў — Пушкіна, Чэхава, Талстога, Гюго, Дзікенса і іншых пісьменнікаў. Цяпер жа вельмі папулярны лёгкі жанр, тое, што ў французай называецца паралітаратурай: дэтэктывы, дамскія раманы, фантастыка, прыгоды... Такіх кніг стала выдавацца наможа больш і вельмі значнымі накладамі. А сур’ёзная літаратура рэдка калі выйдзе накладам 5 тысяч асобнікаў. Як тут можна сказаць, што яна будзе шырока вядома чытачу? І таму гаварыць пра цікавасць беларускага чытача менавіта да французскай літаратуры наўрад ці магчыма.

— Ведаю, што вы цікавіцеся фантастыкай — французскай, канадскай, італьянскай...

— Так, фантастыку я люблю, маю шэраг апублікаваных артыкулаў і перакладаў па гэтай тэматыцы. У ліку фантастычных твораў, хоць яны і лічацца легкадумнымі, ёсць і сапраўдныя кнігі. Сёння і беларускія выдаўцы на фантастыку пачынаюць звяртаць увагу. Да таго ж, у нас нямала добрых пісьменнікаў-фантастаў — Яўген Дрозд, Сяргей Булыга, Наталія Новаш, Юрый Брайдэр і Мікалай Чадовіч. А вось перакладной фантастыкі ў нас мала. Калі не лічыць частых анталогій, што пабачылі свет у 1986—1991 гг., складзеных Г. Ануфрые-



вым, У. Цвятковым, С. Саладоўнікавым, то і ўспамінаць асабліва няма чаго, хіба што такія зборнікі, як “Садок для роздумаў”, “Ружа для Эклезіяста” і “Канчатковы адказ”. Гэтая літаратура менш залежваецца на паліцах, чым больш сур’ёзная. Думаецца, што часопіс “Всемирная литература” ў нейкай меры не карыстаўся такой папулярнасцю, як мог бы, бо яго выдавалі для элітарнага чытача. Мне здавалася, што часам трэба перакладаць і друкаваць літаратуру больш даступную для шараговага чытача. Не абавязкова дрэнную. Простая — не значыць дрэнная. Да прыкладу, ёсць французскі аўтар Шарль Эксбрая, які напісаў каля 150 дэтэктыўных раманаў. Яны лёгка чытаюцца, маюць захапляльны, дынамічны сюжэт. І ў той жа час у гэтых кнігах няма “халтуры”. Падзеі кожнага новага рамана адбываюцца ў новай краіне. Ён піша пра Італію, Іспанію, Расію, заўважае дэталі, якія дазваляюць убачыць сітуацыю, у якой адбываецца дзеянне. У Беларусі былі падрыхтаваны да выдання некалькі яго раманаў, але выйшаў, здаецца, толькі адзін. Я лічу, што Эксбраю можна было б працягваць выдаваць у нас. У цэлым жа многа добрых пісьменнікаў, у тым ліку і фантастаў чые кнігі сур’ёзныя, разумныя, імі, думаецца, можна было б зацікавіць беларускага чытача.

Прэзентацыя



Вольга ПАЛОМЦАВА

Ліскіны хітрыкі і іншыя гісторыі

гаем абклала Ліса лясных жыхароў данінаю. І каб не параліся з Сонцам птушкі, як ад такой “гаспадыні” пазбавіцца, марны быў бы лёс жыхароў ляснога царства.


Запомняцца чытачам і казкі пра ледзяныя зарынткі, і пра братоў з незвычайнымі імёнамі Вайна і Мір, якія па-рознаму разумелі шчасце, і чароўная казка пра Сякеру, Пілку, селяніна Данілу, Ведзьмака і Чорныя Моцы. Завітаюць чытачы ў мядзведжыя сны і падслухаюць размову падручнікаў у школьнай бібліятэцы, пашукаюць з Чалавекам зніклую Усмешку — бо як жа жыць, калі радавацца няздольны?

Пацешацца і маленькія, і дарослыя з Вароны, якой захацелася стаць чырванавата-рыжай, як Каршун Чырвоны. Дапамог ёй знаёмы кот Васіль, выкупаў

у гаспадынінай місцы з фарбай для валасоў. Ды толькі радасць была нядоўгай. Напалоханыя птушкі прынялі Варону за Каршуна і ледзь не задзяўблі “красуню”. Кот Васіль да самага вечара за комінам ад смеху заходзіўся, падгледзеўшы, як Вароне давалася цэлы дзень у рэчцы адмывацца.

Увайшлі ў кніжку не толькі казкі — на яе старонках разам з героямі апавяданняў даведацца чытач, каму на самай справе належыць добрае сэрца (“Хто самы добры?”), усміхнецца намаганнем Вовы заслужыць добрую адзнаку ў змаганні са свавольніцамі-літарамі ў вучнёўскім сшытку (“Тройка”) і прыемнаму сюрпрызу, які атрымаў малы Алесь (“Падзяка”), падумае, ці мела рацыю Насця з апавядання “Піянiна”.

У падтрымку чытання



Бард Алесь Камоцкі:
Рабле замест падручнікаў

— Я навучыўся чытаць у пяцігадовым узросце. У дзяцінстве настолькі многа чытаў, што нават цяжка вылучыць самае-самае. І творы Джэка Лондана мне падабаліся, асабліва “Марцін Ідэн”, з другога боку — захапляўся Рабле. Прачытаўшы Рабле, можна ўжо больш не чытаць ніякіх падручнікаў па паліталогіі і да т.п.

У апошні час аддаю перавагу электронным кнігам. Што сёння перад вачыма? Кніга Рыгора Барадуліна, з якім мы шмат гадоў плённа супрацоўнічаем, — “Толькі б яўрэі былі!..” Творы “Эстэтычная тэорыя” Т. Адорна, “Балты” М. Гімбутаса, “Найстаражытнейшая Русь. Сварог і Сварогавы ўнукі” А. Цюняева, “Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа”. А таксама В. Рыжкоў “Дзевы, замкнёныя на ключы” і папулярны ў інтэрнэт-прасторы Слава Сэ “Сантэхнік, яго кот, жонка і іншыя падрабязнасці”.

Запісала Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА,
фота Кастуся Дробава

Практычнасць, сучаснасць і асобасная скіраванасць

Калі меркаваць па змесце вучэбных праграм і адпаведных дапаможнікаў, факультатыўныя заняткі па беларускай літаратуры ў 7 і 8 класах маюць адбывацца паводле традыцыйнай схемы: чытанне твораў, іх аналіз, засваенне пэўнага набору тэарэтыка-літаратурных паняццяў. Затое для вучняў 10—11 класаў падрыхтаваны абсалютна нетыповыя, найзахапляльныя курсы, якія даюць магчымасць не толькі прыгадаць азначэнне алітэрацыі і экспазіцыі, але і даведацца пра самыя розныя рэчы — ад правілаў цытавання да этапаў падрыхтоўкі навуковага даследавання, што вельмі спатрэбіцца будучым студэнтам і спецыялістам-гуманітарным. Дзякуючы практычнай скіраванасці курсаў (вучні будуць пісаць водгукі, рэцэнзіі, эсэ, навукова-даследчыя работы) школьнікі самастойна звернуцца да праблем тэорыі і гісторыі літаратуры. А як вядома, самастойна здабытая інфармацыя запамінаецца найлепш!

Алеся ЛАПЦКАЯ

Дапаможнікі для настаўнікаў і вучняў 10 класа “Пад ветразем спасціжэння і творчасці” падрыхтаваны Мікалаем Грынко і Аленай Руцкай. Паводле новай праграмы сучасныя школьнікі замест таго, каб па прыкладзе бацькоў і дзядуль пісаць сачыненні, пазнаёмяцца з жанрам эсэ, які мае сваю гісторыю і сваіх прыхільнікаў з шэрагу класікаў сусветнай літаратуры. У дапаможніку для вучняў змешчаны эсэ розных відаў, а таксама асноўныя патрабаванні да стварэння тэкстаў гэтага жанру. Безумоўна, праца над эсэ навучыць школьнікаў выказвацца лагічна, прыгожа, паслядоўна, дапаможа вызначыцца з уласнымі зацікаўленнямі. Калі з напісаннем эсэ дзевяцецца сутыкнуцца амаль усім будучым студэнтам, то стварэнне водгуку і рэцэнзіі мае больш вузкую, спецыялізаваную мэту — у першую чаргу, развіццё ў школьнікаў умняння ўспрымання мастацкага тэксту. Праўда, здольнасць адукацыі і сцісла рэцэнзаваць патрэбна не толькі крытыкам, але і ўсім маладым карыстальнікам Інтэрнэта. Выдатна, што вучні нарэшце атрымаюць канкрэтныя парады да напісання творчых прац азначаных жанраў, пазнаёмяцца з узорами водгукаў на кароткія мастацкія творы,

якія не трэба шукаць у бібліятэках, бо іх тэксты змешчаны на старонках гэтага ж дапаможніка. Добра, што між рэцэнзіі ёсць цікавыя тэксты, прысвечаныя творах, якія якраз вывучаліся ў дзясятым класе, — апавяданню “Літоўскі хутарок” М. Гарэцкага і спектаклю паводле рамана І. Мележа “Людзі на балоце”. А вось прыклады з раздзела, прысвечанага мове мастацкага твора, маглі б быць падобныя з больш сучасных тэкстаў, чым творы Янкі Купалы і М. Багдановіча: радкі арыгінальных вершаў сённяшніх паэтаў маглі б выклікаць у вучняў цікавасць да сучаснай беларускай паэзіі.

Дапаможнік для 11 класа (аўтары Ірына Гоўзіч і Ірына Шаўлякова-Барзенка) карысны для школьнікаў тым, што знаёміць з рэчамі, якія вельмі спатрэбіцца ў бліжэйшым студэнцтве незалежна ад абранай спецыяльнасці (не ўсе ж наведвальнікі факультатыва звязуць лёс менавіта з літаратурай!). З гэтай нагоды невялічкая танная кніжачка можа спатрэбіцца нават студэнтам першых курсаў ВНУ: з яе чытач даведаецца пра этапы даследчай дзейнасці, адрозненні між дакладам і рэфератам, патрабаванні да афармлення навукова-даследчых работ. І да таго ж атрымае безліч практычных парад! Спатрэбіцца вучням і кароткі даведнік па тэорыі літаратуры, у якім змешчаны

кароткія азначэнні больш як васьмідзесяці асноўных літаратуразнаўчых тэрмінаў.

На працягу года адзінаццацікласнікі маюць рыхтаваць уласныя навукова-даследчыя праекты, якія павінны быць прэзентаваны на заключнай навукова-практычнай канферэнцыі. Прапануюцца і іншыя формы працы — ад стварэння цыкла гутарак пра праблемы мастацтва да распрацоўкі сайта, прысвечанага сучаснаму беларускаму мастацтву. Варта думаць, сучасныя формы працы знойдуць сваіх прыхільнікаў як сярод вучняў, так і сярод настаўнікаў.

Ці былі запатрабаваныя выдадзеныя дапаможнікі ў мінулым 2010—2011 навучальным годзе? Паводле дадзеных Нацыянальнага інстытута адукацыі, правядзенне факультатываў у сталічных школах практычна не арганізаванае. Больш запатрабаваныя заняткі такога кшталту ў вобласці — факультатывы па беларускай літаратуры праводзіліся ў гімназіях Жодзіна і Чэрвеня, сярэдняй школе № 1 г. Заслаўя і сярэдняй школе № 2 г. Узды. Разам з тым, дапаможнікі для 9—11 класаў карыстаюцца папулярнасцю ў школьнікаў на звычайных уроках літаратуры і падчас падрыхтоўкі да алімпіяды. Звяртаюцца да дапаможнікаў і першаккурснікі ВНУ, якія вывучаюць беларускую мову і літаратуру.

Азбука Морзэ

Чэслава ПАЛУЯН

• Перад пачаткам новага навучальнага года ААТ “Белкніга” сумесна з выдавецтвам “Кузьма” абвясцілі акцыю “Хатняе заданне з падарункам!”. Паводле ўмоў акцыі, набываючы тры кнігі з серыі “Хатняе заданне” выдавецтва “Кузьма”, пакупнік гарантувана атрымае падарунак. Акцыя доўжыцца да 15 верасня ў крамах сеткі ААТ “Белкніга”.

— У магазіне “Кніжны свет” ААТ “Белкніга” (г. Жодзіна) прайшла дабрачынная акцыя “Сям’я дапамагае сям’і: збором дзяцей у школу”. Адным з яе ініцыятараў выступіў аддзел ідэалагічнай работы Жодзінскага гарвыканкама. Набываючы дзедзіям усё неабходнае да школьнага сезона, пакупнікі адразу ж у магазіне маглі пакінуць адну ці некалькі з толькі што купленых рэчаў на спецыяльным сталае, прызначаным для збору дабрачынных падарункаў.

• Кніга амерыканскага пісьменніка Стыва Хіларда “Ліхалессе: Раман пра Дж. Р. Р. Толкіна” (*Mirkwood: A Novel About JRR Tolkien*) будзе экранізавана Галівудам. “Ліхалессе” — выдуманая гісторыя, што далёка не ва ўсім адпавядае сапраўднай біяграфіі Толкіна. Але пры гэтым глядачы даведаюцца шмат малавядомых фактаў з біяграфіі Толкіна, як, напрыклад, яго планы стаць дэшыфравальнікам падчас Другой сусветнай вайны. Прыхільнікаў Толкіна чакае таксама экранізацыя апавесці “Хобіт”. Першая частка фільма выйдзе на экраны ў 2012 годзе.

— Букінгемскі ўніверсітэт (Вялікабрытанія) запусціў праект алічбоўкі часопіса *All the Year Round* (“Круглы год”), прымеркаваны да двухсотгоддзя з дня нараджэння яго заснавальніка, выдаўца і рэдактара Чарльза Дыкенса. Двухсотгадовы юбілей пісьменніка будзе адзначацца 7 лютага 2012 года. Да гэтага часу плануецца змясціць у сетцы Інтэрнэт поўны архіў выдання, што на працягу дваццаці год было ўлюбёным чытвом лонданцаў віктарыянскай эпохі. На старонках часопіса публікаваліся не толькі малаўвядомыя рэпартажы пра падзеі дня, журналісцкія расследаванні, падарожныя нататкі, навукова-папулярныя, гістарычныя, палітычныя каментары, але таксама фрагменты твораў самога Чарльза Дыкенса і іншых брытанскіх пісьменнікаў, якія ў будучыні стануць класікамі сусветнай літаратуры.

• 17 жніўня распачаўся прыём работ на другі сезон нацыянальнага конкурсу на лепшы літаратурны твор для падлеткаў “Кнігуру”. Сярод пераможцаў мінулага сезона тры беларускія аўтары. На конкурс прымаюцца праявіныя творы, напісаныя па-руску, — як мастацкія, так і навукова-папулярныя. Мінімальны аб’ём тэксту — 2 аўтарскія аркушы, максімальны — 10 аркушаў. Конкурс не ўсталёўвае абмежаванняў па ўзросце і месцы жыхарства суіскальнікаў. На першым этапе рукапісы і кнігі прачытае экспертны савет, у які ўвайшлі вядомыя крытыкі, журналісты, бібліятэкары, пісьменнікі. Пераможцаў жа выбера адкрытае журы, у якое ўвойдуць толькі падлеткі 10—16 год.

— Бібліятэка Кангрэса ЗША вызначыла паэта-лаўрэата 2011 года. Ім стаў 83-гадовы Філіп Левін, які праславіўся гімнамі працоўнаму класу Дэтройта. Пра гэта паведамляе *The New York Times*. Філіп Левін — аўтар больш як 20 зборнікаў вершаў і лаўрэат Пулітцэраўскай прэміі 1995 года за кнігу *The Simple Truth* (“Простая праўда”). Ужо шмат гадоў асаўныя тэмы творчасці Левіна як гарадскога паэта застаюцца нязменнымі, з часам робячыся ўсё больш празрыстымі і простымі.

Да ведама

Вартыя любові імёны



Усціновіч, А. К. Слоўнік асабовых уласных імён / А. К. Усціновіч; навук. рэд. А. А. Лукашанец. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011. — 240 с.

Максім ПРЫТЫКА

Гэта — “Слоўнік асабовых уласных імён” Анны Усціновіч. У прадмове да кнігі член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар філалагічных навук, дырэктар Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Аляксандр Лукашанец зазначае: “Уласныя імёны складаюць вельмі важную і разам з тым вельмі спецыфічную частку слоўнікавага складу любой мовы, у тым ліку і беларускай”. І

Ці здаралася вам разважаць, а мо нават спрачацца з блізкімі людзьмі з-за выбару імён для сваіх дзяцей? Бываюць сітуацыі, калі і ў ЗАГСе альбо нават у царкве ці касцёле вам раяць даць немаўляці тое ці іншае імя... І заўсёды пачынаюцца складанасці з прыняццем рашэння. Часам толькі інтуітыўна маладыя бацькі разумеюць, што ад таго, як яны будуць звяртацца да свайго роднёнькага дзіцяці, залежыць яго будучыня. Што ў такім разе можа спрыяць правільнаму выбару імя? Канечне ж, веды: што азначаюць імёны самага рознага паходжання. Як мне асабіста падаецца, некаторую падказку можа даць і наступная кніга. Пра яе і хацелася б раскажаць.

далей: “Уласнае імя перадаецца ў спадчыну дзецям, паколькі ў пасведчанні аб нараджэнні ўказваюцца імёны бацькі і маці. Імя бацькі перадаецца асобе і ў выглядзе імя па бацьку, якое разам з уласным іменем і прозвішчам выступае абавязковай часткай сучаснай трохкампанентнай формулы афіцыйнага наймення асобы”.

У слоўніку пададзена інфармацыя пра ўсе імёны, якія існуюць у прасторы беларускай мовы. У лаканічных мовазнаўчых артыкулах гаворыцца пра іх паходжанне, падаецца іх значэнне. Напрыклад, цікава даведацца, што Аманда — вартага любові, Аманцій — той, які любіць. Слоўнік задаволіць усіх аматараў даваць сваім дзецям экзатычныя, ма-

лавядомыя імёны, дапаможа вызначыць, што значыць тое ці іншае імя. Карысным будзе выданне і для работнікаў пашпартных устаноў і кадравых служб, ЗАГСаў, натарыяльных кантор, юрыдычных кансультацый, якія са слоўнікам А. Усціновіч ніколі не пераблытаюць, як правільна пісаць розныя імёны. Ды і ўвогуле, хіба не кожнаму з нас важна ведаць асаблівасці свайго нацыянальнага іменніка?

Яшчэ нядаўна рэдка калі давалі імёны кшталту Вітаўт, Рагнеда, Стафанія (дарэчы, па-беларуску ўсё ж правільна Стафанія, а не Стэфанія). А між тым гэта вельмі цікавыя імёны. Стафанія, напрыклад, азначае “вянок”. А Рагнеда — імя старажытнагерманскага паходжання. Яно складаецца з дзвюх частак: “парада” і “біт-

ва”. Вітаўт — таксама старажытнагерманскае імя, якое значыць “гнаць люд”. Цяпер гэтыя імёны ўжываюцца нашмат часцей, чым пятнаццаць-дваццаць гадоў таму. І гэта добра, бо яны адносяцца да сістэмы традыцыйных хрысціянскіх імён і звязаны з гісторыяй і культурай беларускага народа.

Слоўнік А. К. Усціновіч — не толькі нарматыўны даведнік, але і займальнае чытанне ў сям’і, кніга-падказка да свят, звязаных з днём нараджэння сябра, блізкага чалавека. Просты ў карыстанні, лаканічны ў пераказе гісторый паходжання імёнаў, слоўнік варты іншых мастацкіх твораў. Дарэчы, зазірнуць на старонкі сапраўды ўнікальнага выдання не лішнім было б і для многіх пісьменнікаў.

Что можно назвать классикой?

Денис МАРТИНОВИЧ,
Ольга ПАВЛЮЧЕНКО

Капиталистический Незнайка

Детский писатель Николай Носов на протяжении двадцати лет являлся режиссёром-постановщиком мультипликационных, научно-популярных и учебных фильмов. Но наибольшую известность ему принесли литературные произведения. По словам самого писателя, в литературу он пришёл случайно: родился сын, и нужно было рассказывать ему всё новые и новые сказки, забавные рассказы для него и его приятелей-дошкольников. Как писали исследователи творчества Н. Носова, он «ввёл в детскую литературу нового героя — наивного и здравомыслящего, озорного и любознательного непоседу, одержимого жадной деятельностью и постоянно попадающего в необычные, зачастую комические ситуации». Как вы уже догадались, речь пойдёт о Незнайке.

Первым произведением, посвящённым этому герою, стала сказка «Винтик, Шпунтик и пылесос». В дальнейшем Незнайка появился в знаменитой трилогии, включающей романы-сказки «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном городе» и «Незнайка на Луне».

Написанный в середине 1960-х годов, роман-сказка задумывался как сатира на капиталистическое общество того времени. Тем не менее, в ней простым языком описываются такие экономические явления, как торговля ценными бумагами, функционирование акционерных обществ, влияние рекламы на людей и многие другие явления, которые вошли в обиход в начале 1990-х годов.

«Принёс заметку про вашего мальчика»

Писатель Эдуард Успенский, как и Н. Носов, вовсе не собирался писать для детей. Инженер по образованию, он зарабатывал на жизнь тем, что создавал сценарии для мультфильмов. А потом увлёкся юмористическими рассказами. Но поскольку большинство из них не пропускала советская цензура, писатель ушёл в детскую литературу. В 1974 году вышла книга «Дядя Фёдор, пёс и кот», которая стала началом знаменитого цикла. Главным героем был шестилетний мальчик, которого звали Дядей Фёдором за то, что он был очень самостоятельным. После того, как родители запретили ему оставить в квартире говорящего кота Матроскина, Дядя Фёдор ушёл из дома. Вместе с Матроскиным и псом Шариком они поселились в деревне Простоквашино. Нашли клад, благодаря чему купили трактор, работающий на супе и картошке. Впоследствии Успенский написал ряд книг, которые рассказывали о приключениях героев, полюбившихся читателям. Одной из них стали «Неприятности в Простоквашино». В ней рассказывается о том, как в деревню из красноярских краёв вернулся хозяин домика, где жили герои, поселился вместе с ними. Сумел ли дядя Фёдор перевоспитать этого воришку и хулигана?

«Кто с доброй сказкой входит в дом?»

Отдельным читателям Алексей Николаевич Толстой известен

какие книги считаются детской классикой? Пожалуй, те, которые могут быть названы образцовыми, показательными произведениями, которые задают канон для своего жанра. Представляем читателям «Книжного свету» классические шедевры русской и зарубежной детской литературы, вышедшие в ООО «Харвест».

как третий писатель Толстой: после Льва Николаевича и Алексея Константиновича. Для многих он остаётся автором исторического романа «Пётр I», трилогии «Хождение по мукам» и фантастического романа «Гиперболоид инженера Гарина». Но для детей он — замечательный сказочник, написавший повесть-сказку «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

Первоначально Толстой хотел издать в своей литературной обработке повесть Карло Коллоди «Приключения Пинокио. История деревянной куклы». Но позднее увлёкся оригинальной идеей и создал собственную интерпретацию истории.

Сказка была неоднократно переиздана и переведена на многие языки мира. На основе сюжета создавали пьесы, оперу и даже балет. Культовым фильмом стали «Приключения Буратино», снятые Леонидом Нечаевым на «Беларусьфильме».

«Золотой ключик» А. Толстого — редкий пример того, как произведение, созданное на основе другого (то есть фактически ремейк), иногда может встать вровень с первоисточником, а в чём-то даже превзойти его.

Сказки от Бианки

«Мы с сынишкой собрались в лес по грибы. И только свернули тропой с просёлочной дороги, — навстречу нам из лесу собака Клеопарда. Злющая — чистый волк. Сынишка был впереди меня. Он хотел кинуться назад, ко мне, но я успел крикнуть ему:

— Только не беги! Иди, как шёл. Ускорив шаг, я поравнялся с сынишкой и взял его за руку. Ни ружья, ни палок у нас с собой не было: одни простые корзинки. Обороняться было нечем. А Клеопарда была уже в нескольких шагах от нас. Или мы ей дорогу должны были уступить, или она нам: тропа была узкая, а по сторонам — грязь». Так начинается рассказ Виталия Бианки «Бешеный бельчонок».

Сын учёного-энтомолога Бианки с детства был с природой на ты. Отец брал сына на охоту и прогулки, показывал ему каждую птицу и зверя. Но главное — научил Виталия записывать свои наблюдения. Одной из таких книг стали «Сказки о природе», рекомендованные для чтения детям.

Где взять свободное время

Вы полагаете, только вам некогда? У мамы тигрёнка Бинки времени было куда меньше вашего! Тигрёнок появился на свет, когда она была занята выпечкой сладкого пирога. Тигрица так усердно раскатывала тесто, что мука и сахарная пудра летели по всей кухне. Мельком глянула, что сынок родился без полосок, сказала: «Ну ничего, мы всё равно будем любить тебя» и продолжила своё занятие. Но Бинки-то знал, что тиграм полагается быть полосатыми, и отправился к тем, кто мог бы одолжить ему парочку. Кончилось всё прекрасно, как

и положено в сказке: Бинки облизала зебра, и полоски обнаружилась. По этой забавной сказке был снят прекрасный мультфильм. Издательство «Харвест» предлагает маленьким читателям эту и другие истории, придуманные Дональдом Биссетом, в книгах «Маленькие сказки для маленьких», «Сказки про тигрёнка Бинки, поросёнка Икара, дракончика Эндрию и других», «Пойду-ка поищу чего-нибудь вкусенького».

Дональд Биссет — английский детский писатель, художник, киноактёр и театральный режиссёр. Родился 3 августа 1910 года в Брентфорде, Мидлсекс, Англия. Умер 18 августа 1995 года в Лондоне.

Переводчица его сказок на русский язык Н. Шерешевская говорит: «Биссет создал мир коротких сказок, не только воплотил свои задумки в двух прославивших его книгах — «Забытый день рождения» и «Путешествие по реке Времени», — но и осуществил телестановки из лучших своих сказок. Биссет ещё и художник — сам оформлял свои книги. Также он отличился как изобретательный театральный режиссёр, сам поставил свои сказки на сцене Королевского Шекспировского театра в Стратфорде-на-Эвоне и даже сыграл в них с десяток небольших ролей. Он придумал и поселил в Африке зверя, которому никогда не бывает скучно: одна половина его состоит из Обаятельнейшего Кота, а другая — из Находчивого Крокодила. Зовут зверя Крококот. Любимый друг Дональда Биссета — тигрёнок Рррр, вместе с которым Дональд Биссет любит путешествовать по реке времени до конца Радуги. И так умеет шевелить мозгами, что его мысли шуршат. Главные враги Дональда Биссета и Тигрёнка Рррр — Вреднюги с именами Нельзя, Несмей и Стыдись».

Вы с удовольствием подружитесь с лошадкой Реджи и собачкой Блэки, которые мечтают о славе, совёнком Джо, вынужденным отправиться к бабушке на время, когда дочка начальника станции в Пэддингтоне моет крышу своего дома и совы, которые живут на крыше, часто падают вниз, потому что крыша дела-

ется скользкая, паровозом Шервудом, который испачкал варёным рельсы и не мог сдвинуться с места, умницей Мэри, которая отбила у орла Дэвида охоту угостить её овечкой, памяником генералу Нельсону и мальчиком, который рычал на тигров.

Позабавит вас и история о Рыбке, которая хотела достать с неба красную шапочку. Вместе с кошкой Мурр удивитесь, когда за ней погонятся мыши в сказке «Всё кувырком». Прогуляетесь по Антарктике с пингвинчиком Джо и поплавайте в Карибском море с черепашкой Джен, приспособите вместе с храброй девочкой Сьюзи дракона Комодо для зажигания уличных фонарей.

С удовольствием прочитаете, как поросёнок учился летать, а носорог перестал падать с кровати (если бы не добрая фея, кто бы догадался, что причина падений кроется в крошках от шоколадных печений, сотню которых он съедает прямо в кровати перед сном).

Наверняка вы полюбите слонёнка Ялмара, который в шесть лет встретился со своим забытым днём рождения, охотно прогуляетесь с муравьём Томасом по буфету тётушки Люси и познакомитесь с коровой Аннабель, которая спасла корабль от крушения. Она с радостью продемонстрирует вам серебряную медаль от капитана корабля, на которой это написано.

На прогулке можно будет поискать в траве, нет ли случайно в наших широтах кузнечика Денди, который признавал только большие прыжки, и улитки Оливии, обладательницы очень доброго сердца. А вечером так уместна будет сказка про тигрёнка, любившего принимать ванну.

Сказки Дональда Биссета можно слушать бесконечно. В серии «Планета детства» их оформил художник Б. Тржемецкий, книгу «Сказки про тигрёнка Бинки, поросёнка Икара, дракончика Эндрию и других» проиллюстрировала Елена Селиванова. А когда дети сами научатся читать, у вас появится свободное время. Ведь где оставил ребёнка с книжкой Дональда Биссета, там его и найдёшь. Наконец-то можно заняться приготовлением пирога!



Издательство «Харвест» — динамично развивающаяся компания, основана в 1991 году и открыта для сотрудничества со всеми желающими.

Издательство «Харвест» выпускает **КНИГИ** всех жанров и направлений, которые распространяются как на территории Республики Беларусь, так и далеко за ее пределами. Это — книги **для детей**, художественная литература, деловая литература, издания **для досуга**, научно-популярные издания, **энциклопедии**, словари и многое другое. Кроме того, ООО «Харвест» **осуществляет оптовую торговлю книгами.**



220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кульман 1/3, ком. 42.

Тел./факс: 205-77-75


E-mail: harvest_torg@tut.by
harvest08@mail.ru
natalipoljoko@rambler.ru

220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кульман 1/3, ком. 42.

Тел./факс: 205-77-75

E-mail: harvest_torg@tut.by
harvest08@mail.ru
natalipoljoko@rambler.ru

Манжэтка: як апануць кнігу з густам




Кнігарня «Далеч»,
г. Мінск

Кнігі беларускіх
выдавецтваў

1. Міхась Лынькоў. Міколка-паравоз. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2009.
2. Аляксей Бадак, Раіса Баравікова, Аляксей Наварыч. Адзінокі васьмікласнік хоча пазнаёміцца. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2009.
3. Аповесць Аляся Бадака «Адзінокі васьмікласнік хоча пазнаёміцца» прысвечана праблеме няпростых адносін паміж старшакласнікам і маладой настаўніцай, якія ў выніку прывялі да трагедыі. Вельмі выразна гучыць ключавая думка твора: перад тым як штосяць зрабіць, заўжды неабходна падумаць пра магчымыя вынікі ўчынку... Жыццё — не чарнавік, які можна перапісаць. Пра далікатныя пачуцці раскажывае ў гэтай аповесці Раісы Баравіковай «Казімір — сын Ягайлы + Насця з 8 "Б" = [каханне]», але гэты пачуццё ўжо іншага кшталту. Прышэльцы з іншага свету знаходзяць у дзяўчыне Насці Кропку вяртанне... У аповесці Аляся Наварыча «Пакланяцца Перуну, памалюся Вялесу...» манах, закансерваваны ў дупле з мёдам, ажывае і праз тысячу гадоў з'яўляецца ў нашым часе.
4. Зборнік гістарычнай беларускай прозы. — Мінск: Беларусь, 2010.
5. Беларускія народныя казкі. — Мінск: Харвест, 2011.
6. Александр Локотко и др. Турецкая мозаика Беларуси. — Мінск: Беларуская навука, 2010.
7. Жемчужины мысли. — Мінск: Современная школа, 2010.
8. Вадим Деружинский. Тайны белорусской истории. — Мінск: ФУАинформ, 2011.
9. Антон Чехов. Вишнёвый сад. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2010.
10. Л. И. Зуборев. Возлюбленные Максима Горького. — Мінск: МФЦП, 2008.
11. Математика: решение задач с подробными объяснениями. 6 класс. — Мінск: Кузьма, 2011.

Кнігі расійскіх
выдавецтваў

1. Анатолий Рыбаков. Дети Арбата. — Москва: АСТ; Астрель, 2010.
2. Габриэль Гарсія Маркес. Любовь во время чумы. — Москва: АСТ; Астрель, 2011.
3. Всё о зверятах. Полная хрестоматия для младших школьников. — Москва: АСТ; Астрель, 2010.
4. Царевна-лягушка. По мотивам русской народной сказки. — Москва: АСТ; Астрель, 2010.
5. Лууле Виилма. Главная книга о счастье и благополучии. — Москва: АСТ; Астрель, 2010.
6. Майя Гоголан. Попрощайтесь с болезнями. — Санкт-Петербург: Вектор, 2010.
7. Борис Болотов. Программа здорового питания академика Болотова. — Санкт-Петербург: Питер, 2011.
8. Е. А. Бойко. Рукоделие. Полная энциклопедия. — Москва: АСТ, 2010.
9. П. Траннуа. Настольная книга садовода и огородника. — Москва: АСТ, 2007.
10. Люси Пэйнтер. Декупаж, солёное тесто, декоративное шитьё, папье-маше, лакуративное стекло и многое другое. Полная энциклопедия рукоделия. — Москва: АСТ; Астрель, 2010.



цыяльных адносін у кітайскім грамадстве. Кітайцы вераць, што адмовіцца выканаць просьбу — значыць прынізіць суразмоўцу, згубіць твар. І калі знаёмы ці знаёмы знаёмага просіць дапамагчы і пахваліць кнігу, знакамітасці застаецца толькі пагадзіцца. Ся Ле згадвае ў артыкуле славаўтага эканаміста. На просьбу выдавецтва зрабіць рэцэнзію ён адказаў: «Вы самі што-небудзь напішыце, і добра». Што да трэцяй катэгорыі знакамітасцей, іх імёны змяшчаюцца на рэкламных паясках без іх дазволу. Сярод нячыстых на руку выдаўцоў значным попытам карыстаецца імя вядомага літаратурнага крытыка і пісьменніка Лян Вэн-дао. Яму нават мянушку далі адпаведную — «Прынц манжэтак».

Маркетынг кажа «Так!»

Нягледзячы на актыўную крытыку, манжэтка — маркетынгавы інструмент, які забяспечвае патэнцыяльную магчымасць прыцягнуць увагу чытачоў і, як вынік, дапамагае хутчэй прадаць выданне. Да самой жа кнігі паясок мае дастаткова ўскоснае дачыненне. «Я б, канечне, не пагадзіўся ўстаіць гэтыя словы [рэкламны тэкст] у твор, але, змешчаныя на манжэтку, на змест рамана яны ніяк не ўплываюць. Усё роўна, як зазывала запрашае пакаштаваць страву: калі і перахваліць, смак стравы гэта не спасуе», — адзначыў аўтар рамана «Адно слова лепш за тысячу слоў» Лю Чжэньюнь.

Прафесійна зробленая манжэтка пакідае добрае ўражанне. Галоўнае — ведаць мяжу і не скаціцца на пустаслоўе. Так, у маёй любімай пекінскай кнігарні «Ваньшэн шуянь» на паліцы рускай перакладной літаратуры побач з вершамі Аляксандра Пушкіна знайшла кнігу Аксаны Робскі «Casual». Згадзіцца, мастацкая вартасць твора дастаткова сумніўная, але манжэтка на выданні — удалы прыклад рэкламнага тэксту, напісанага з густам: «Паўбіяграфічны раман пра жыццё новых рускіх. Расійскі бестселер 2005 года». Проста і інфарматыўна.

*Спасылка на знакаміты твор Канфуцыя «Гутаркі і меркаванні».

На здымках: манжэтка рамана Аксаны Робскі «Casual»: «Паўбіяграфічны раман пра жыццё новых рускіх. Расійскі бестселер 2005 года»; манжэтка на кнізе «Падарожжы з Герадотам» Рышарда Капуцінскага: «Рышард Капуцінскі. Лаўрэат 50 польскіх і замежных літаратурных узнагарод. 6 разоў намініраваны на Нобелеўскую прэмію на літаратуры. На працягу пяці год у Лацінскай Амерыцы было чатыры замахі на яго жыццё, 40 разоў яго бралі ў заложнікі. Прайшоў праз 27 рэвалюцый і дзяржаўных пераваротаў у Азіі, Афрыцы і Лацінскай Амерыцы. Ён накінуў больш як дваццаць кніг і незлічонае мноства ўнікальных фотаздымкаў. Яго асноўныя творы былі перакладзены на 30 моў. Прызнаны адным з самых уплывовых пісьменнікаў ХХ ст.»

на дзейнічае прынцып «Ніводнай кнігі без манжэтка!». Таму каля дзевяноста працэнтаў выданняў у кнігарнях суправаджаюцца паяскамі, а тэксты на іх усё больш квядзістыя і нерэалістычныя.

«Ненавіджу рэкламны паясок!»

«Як чалавека, які любіць чытаць і паводле дзейнасці мае дачыненне да кнігі, мяне гадзіць ад пустазвонства, вонкавай прыгожасці і перабольшванняў аж да хлусні, што ўсё часцей назіраюцца ў кніжнай справе, — патлумачыў нам лідар інтэрнэт-суполкі «Ненавіджу рэкламны паясок», якая з'явілася ў маі 2009 года на кітайскім сайце Доубань. — Нягледзячы на назву аб'яднання, супраць манжэтак як з'явы я нічога не маю, непрыхільнасць выклікаюць кепскія і ілжывыя надпісы на рэкламных паясках».

У 2009 годзе выйшла кніга Юй Цююя «Спасцігаць навуку з Юй Цююем». Юй Цююя — значная фігура ў культурным і навуковым жыцці сучаснага Кітая. Некалькі год таму ён веў перадачу «Час Юй Цююя» на тэлеканале «Фэнхуан вэйшы», дзе распавядаў пра асаблівасці кітайскага менталітэту, розніцу паміж заходняй і ўсходняй культуры. Кніга «Спасцігаць навуку з Юй Цююем» стала працягам тэлеперадачы, у ёй аўтар апублікаваў высновы, зробленыя падчас падрыхтоўкі да эфіраў. Але шырокі рэзананс выклікаў не столькі змест кнігі, колькі тэкст і малюнак на манжэтку. На рэкламным паяску было напісана: «У старажытнасці тры тысячы вучняў «Вялі гутаркі і слухалі меркаванні» Канфуцыя, сёння студэнты Пекінскага ўніверсітэта «Спасцігаюць навуку з Юй Цююем». Параўнанне Юй Цююя з вялікім кітайскім мысляром выклікала ў чытачоў зразумелае абурэнне і зрабіла манжэтку кнігі «Спасцігаць навуку з Юй Цююем» папулярнай тэмай для размоў.

На рэкламным паяску рамана-прызёра прэміі часопіса «Жэньмінь вэньсюэ» «Адно слова лепш за тысячу слоў» Лю Чжэньюня чытаем: «Сто год адзіноты па-кітайску». У адказ на такі дызайн паяска Лю Чжэньюнь адзначыў, што згоду на тэкст даў таму, што не вельмі разумее асаблівасці выдавецкай справы. Але прымаючы пад увагу негатывную рэакцыю чытачоў, пры перавыданні рамана не жадае, каб «Адно слова больш за тысячу слоў» на манжэтку параўноўвалася з шэдэўрам Габрыэля Гарсія Маркеса.

Знакамітасць з вокладкі

Акрамя скаргаў на бессаромныя перабольшванні барацьбіты за якасць тэкстаў на манжэтках таксама ставяць пад сумненне мэтазгоднасць вялікай колькасці спасылак на вядомых людзей, якія рэкамендуць тое ці іншае выданне. У артыкуле газеты «Цзіньжы цаобао (Ханчжоу)» літаратурны крытык Ся Ле прыводзіць прыклад трох катэгорый знакамітасцей, чые імёны можна сустрэць на рэкламных паясках. Да першай адносіцца тыя, хто ўважліва прачытаў твор і затым выказаў сваё меркаванне. На жаль, такіх сумленных рэцэнзентаў не так і шмат. Каб зразумець, чаму другая катэгорыя вядомых людзей дае згоду на ўжыванне іх імён на манжэтку, трэба згадаць некаторыя асаблівасці са-


Ці бачылі вы калі-небудзь бандэроль ці манжэтку? «Канечне, шмат разоў!» — адкажа большасць з вас. Бандэроль — нешта кшталту пасылкі, а крухмальныя манжэтки на дзясочых сукенках усе добра памятаюць яшчэ са школы. Аднак у адпаведнасці з тэрміналогіяй Гандлёвых стандартаў (ГСТ) Расіі, манжэтка (бандэроль, пояс, паясок, рэкламны паясок) — гэта палоска паперы, склееная ў выглядзе кола і надзетая на выданне. Манжэтка звычайна мае шырыню пяць-дзсяць сантыметраў і займае каля трэці вышыні кнігі. Бандэроль нясе рэкламную і эстэтычную нагрузку, а ў кнігагандлі таксама выступае доказам, што выданнем не карысталіся: пры парушэнні цэласнасці манжэтка кнігу нельга вярнуць на аптовую базу.

Вераніка ЛАЗОЎСКАЯ,
Пекін

Раздражніць апетыт чытачоў!

У Кітаі гісторыя кніжных манжэтак пачалася ў 1990-я гады са з'яўленнем на рынку японскіх падручнікаў са стратэгіямі паспяховага маркетынгу ў галіне кнігавыдання. «Мэта манжэтка на кнізе — раздражніць апетыт чытачоў». Гэта выказванне Ікары Харуа, аўтара выдання «Як прадаць мільён экзэмпляраў: сто спосабаў зрабіць кнігу бестселерам», стала сапраўднай мантрай для кітайскіх кнігавыдаўцоў.

Манжэтка як элемент вонкавага афармлення кнігі дапаўняе дызайн вокладкі. Таму ў краіне, дзе штодзень выходзіць больш як сем соцень новых кніг, каб прыцягнуць



увагу патэнцыяльных пакупнікоў, выдавец не можа не выкарыстаць плошчу манжэтка (хоць яна і невялікая) на сваю карысць.

У інтэрв'ю газеце «Сінь цзінбао» спецыяліст па сувязях з грамадскасцю адной з буйнейшых прыватных выдавецкіх кампаній Кітая «Бо цзі цынь цзюань чубань гунсы» расказала пра вопыт іх выдавецтва: кнігі з манжэткамі прадаюцца значна лепей, таму цяпер усе кнігі «Бо цзі цынь цзюань чубань гунсы» выходзяць у свет з рэкламнымі паяскамі. Яшчэ адзін прыклад маркетынгавай эфектыўнасці манжэтка можна знайсці ў артыкуле, што быў надрукаваны ў газеце «Цзіньжы цаобао (Ханчжоу)». Адна з кніг адукацыйнага характару з'явілася на паліцах кнігарні без рэкламнага паяска і попытам у пакупнікоў не карысталася. Выдавецтва забрала ўвесь наклад і праз некаторы час зноў пусціла той жа падручнік у продаж, але на гэты раз аздоблены манжэткай. У выніку попыт на кнігу значна павялічыўся. У іншай інтэрнэт-публікацыі распавядаецца пра маці, якая прыйшла ў кнігарню купіць дзіцяці вучэбны дапаможнік. Тэкст на манжэтку дапамог зарыентавацца сярод мноства аднолькавых выданняў. У выніку яна абрала дапаможнік, на якім было пазначана: «Рэктары ста ВНУ краіны ў адзін голас рэкамендуюць», і патлумачыла выбар тым, што кніга, рэкамендаваная кіраўнікамі ўніверсітэтаў, не можа быць дрэннай.

Пры падрыхтоўцы макета кнігі манжэтка — апошняе, на што звяртае ўвагу дызайнер, але на ўзроўні адказнага рэдактара нязмен-

Навінкі кнігавыдання

Айчынныя выданні, зарэгістраваныя

Нацыянальнай кніжнай палатай

Беларусі апошнім часам

Будаўніцтва.

Будаўніча-монтажныя работы

Шынкярэнка, У. А. Працоўнае навучанне: рамонтна-будаўнічыя работы ў побыце: вучэбны дапаможнік для 6–10-га класаў 1-га аддзялення дапаможнай школы з беларускай мовай навучання / У. А. Шынкярэнка, Н. А. Няпрахіна, В. Т. Цярэшкіна; [пераклад з рускай мовы В. К. Рамандэвіч]. — Мінск: Народная асвета, 2011. — 181 с. — 2764 экз. — ISBN 978-985-03-1520-5 (у пер.).

Абрамова, О. М. Методические основы формирования и развития строительной индустрии в регионах России в современных условиях хозяйствования / О. М. Абрамова. — Брест: БрГУ, 2011. — 82 с. — 30 экз. — ISBN 978-985-473-709-6.

Нормативно-технические документы по экономике строительства. Методические рекомендации по определению сметной стоимости строительства на основе объектов-аналогов и укрупненных сметных нормативов стоимости: РСН 8.01.106-2008: утверждено Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 31.12.08: введено 01.01.09. — 3-е изд., официальное. — Мінск: Минстройархитектуры Республики Беларусь: Стройэконом, 2011. — VI, 113 с. — 100 экз.

Нормативно-технические документы по экономике строительства. Методические указания по определению стоимости строительства в текущем уровне цен, расчету и применению индексов цен в строительстве: РСН 8.01.105-2007: с учетом изменений и дополнений, внесенных приказами Минстройархитектуры: от 29.08.2008 г. [и др.]: утверждено Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 29.12.07: введено 01.01.08. — Мінск: Минстройархитектуры Республики Беларусь: Стройэконом, 2011. — III, 57 с. — 200 экз.

Нормативно-технические документы по экономике строительства. Методические указания по применению ресурсно-сметных норм: РСН 8.01.104-2007: утверждено Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 12.11.07: взамен Указаний по применению ресурсно-сметных норм (РДС 8.01.104-02) и Указаний по применению ресурсно-сметных норм на реставрационно-восстановительные работы по материальным историко-культурным ценностям (РДС 8.01.106-03): введено 01.01.08. — 5-е изд., официальное. — Мінск: Минстройархитектуры Республики Беларусь: Стройэконом, 2011. — II, 22 с. — 150 экз.

Нормативно-технические документы по экономике строительства. Ресурсно-сметные нормы на работы по ремонту оборудования: утверждено Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 30.06.10: введено 30.06.10. — Изд. официальное. — Мінск: Минстройархитектуры Республики Беларусь. — 29 см.

Сб. 11: Внутренние санитарно-технические устройства. — 2-е изд. — Стройэконом, 2011. — III, 22 с. — 100 экз.

Нормативно-технические документы по экономике строительства. Ресурсно-сметные нормы на ремонтно-строительные работы: утверждено Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 12.11.07: введено 01.01.08. — Изд. официальное. — Мінск: Минстройархитектуры Республики Беларусь.

Сб. 52: Фундаменты: РСН 8.03.352-2007: взамен сб. 52 «Фундаменты» (СНБ 8.03.352-02). — 4-е изд. — Стройэконом, 2011. — III, 77 с. — 150 экз.

Сб. 54: Перекрытия: РСН 8.03.354-2007: взамен сб. 54 «Перекрытия» (СНБ 8.03.354-02). — Стройэконом, 2007 (2011). — III, 66 с. — 99 экз.

Сб. 57: Полы: РСН 8.03.357-2007: взамен сб. 53 «Полы» (СНБ 8.03.357-02). — Стройэконом, 2007 (2011). — III, 124 с. — 99 экз.

Сб. 59: Лестницы, крыльца: РСН 8.03.359-2007: взамен сб. 59 «Лестницы, крыльца» (СНБ 8.03.359-02). — 4-е изд. — Стройэконом, 2011. — III, 55 с. — 100 экз.

Сб. 62: Малярныя работы: РСН 8.03.362-2007: взамен сб. 62 «Малярныя работы» (СНБ 8.03.362-02). — Стройэконом, 2007 (2011). — V, 230 с. — 99 экз.

Сб. 63: Стеклозные, обойные и облицовочные работы: РСН 8.03.363-2007: взамен сб. 63 «Стеклозные, обойные и облицовочные работы» (СНБ 8.03.363-02). — Стройэконом, 2007 (2011). — III, 79 с. — 99 экз.

Сб. 67: Электромонтажные работы: РСН 8.03.367-2007: взамен сб. 67 «Электромонтажные работы» (СНБ 8.03.367-02). — 5-е изд. — Стройэконом, 2011. — III, 69 с. — 100 экз.

Сб. 68: Благоустройство: РСН 8.03.368-2007: взамен сб. 68 «Благоустройство» (СНБ 8.03.368-02). — 5-е изд. — Стройэконом, 2011. — IV, 120 с. — 100 экз.

Нормативно-технические документы по экономике строительства. Ресурсно-сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Сборник дополнений: утверждено Министерством архитектуры и

строительства Республики Беларусь. — Изд. официальное. — Мінск: Минстройархитектуры Республики Беларусь.

Вып. 1: РСН 8.03.300-09-Д01: утверждено 26.05.08 [и др.]: введено 2009 г. — 3-е изд. — Стройэконом, 2011. — IV, 56 с. — 150 экз.

Вып. 2: РСН 8.03.300-11-Д02: утверждено 29.08.08 [и др.]: введено 2011 г. — Стройэконом, 2011. — V, 240 с. — 300 экз.

Нормативно-технические документы по экономике строительства. Ресурсно-сметные нормы на реставрационно-восстановительные работы по материальным историко-культурным ценностям: утверждено Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 12.11.07: введено 01.01.08. — Изд. официальное. — Мінск: Минстройархитектуры Республики Беларусь.

Сб. 112: Реставрация и воссоздание паркетных полов: РСН 8.03.5112-2007: взамен сб. 112 «Реставрация и воссоздание паркетных полов» (СНБ 8.03.5112-03). — 3-е изд. — Стройэконом, 2011. — III, 120 с. — 30 экз.

Нормативно-технические документы по экономике строительства. Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы: утверждено Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 12.11.07: введено 01.01.08. — Изд. официальное. — Мінск: Минстройархитектуры Республики Беларусь.

Сб. 19: РСН 8.03.119-2007: взамен сб. 19 «Газоснабжение – внутренние устройства» (СНБ 8.03.119-2000). — 3-е изд. — Стройэконом, 2011. — III, 59. — 100 экз.

Сб. 23: РСН 8.03.123-2007: взамен сб. 23 «Канализация – наружные сети» (СНБ 8.03.123-2000). — 4-е изд. — Стройэконом, 2011. — IV, 121 с. — 100 экз.

Сб. 33: Линии электропередач: РСН 8.03.133-2007: взамен сб. 33 «Линии электропередач» (СНБ 8.03.133-2000). — Стройэконом, 2007 (2011). — VII, 579 с. — 50 экз.

Нормативно-технические документы по экономике строительства. Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы. Каталог-коэффициатор типовых сборных бетонных и железобетонных конструкций и изделий: утверждено Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь. — Изд. официальное. — Мінск: Минстройархитектуры Республики Беларусь.

Вып. 5: РСН 8.06.108-2011: утверждено 08.04.2011: введено 05.01.2011. — Стройэконом, 2011. — III, 104 с. — 300 экз.

Нормативно-технические документы по экономике строительства. Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы. Сборник дополнений: утверждено Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь. — Изд. официальное. — Мінск: Минстройархитектуры Республики Беларусь.

Вып. 3: РСН 8.03.100-10-Д03, РСН 8.03.200-10-Д03: утверждено 31.08.09 [и др.]: введено 2010 г. — 2-е изд. — Стройэконом, 2011. — V, 126 с. — 200 экз.

Нормативно-технические документы по экономике строительства. Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы. Сборник дополнений: утверждено Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь. — Изд. официальное. — Мінск: Минстройархитектуры Республики Беларусь.

Вып. 2: РСН 8.03.100-09-Д02: утверждено 30.01.09 [и др.]: введено 2009 г. — 3-е изд. — Стройэконом, 2011. — VII, 224 с. — 150 экз.

Нормативно-технические документы по экономике строительства. Сборник изменений и дополнений к сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, части 1, 2, 3, 4, 5: утверждено Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 31.03.08 [и др.]. — Изд. официальное. — Мінск: Минстройархитектуры Республики Беларусь.

Вып. 1. — 2-е изд. — Стройэконом, 2011. — VII, 160 с. — 100 экз.

Нормативно-технические документы по экономике строительства. Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции: утверждено Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь. — Мінск: Минстройархитектуры Республики Беларусь.

Ч. 5: Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ: РСН 8.06.105-2007: взамен «Сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции для условий строительства в Республике Беларусь. Ч. 5. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ». — 4-е изд. — Стройэконом, 2011. — XIV, 371 с. — 100 экз.

Сборник индексов изменения стоимости ремонтно-строительных работ и информации об отпускных ценах на материалы и изделия / Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве». — Мінск: РНТЦ, 2011. — Вып. 4: Апрель. — 2011. — 234 с. — 1194 экз. Вып. 5: Май. — 2011. — 216 с. — 1223 экз.

Сборник индексов изменения стоимости, цен и тарифов в строительстве по регионам и в среднем по Республике Беларусь / Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве». — Мінск: РНТЦ, 2011. — Вып. 4: Апрель, кн. 2. — 2011. — 306 с. — 2079 экз.

Вып. 5: Май, кн. 1 (приложение). — 2011. — 81 с. — 2293 экз.

Вып. 5: Май, кн. 2. — 2011. — 274 с. — 2143 экз.

Хрусталева, Б. М. Государственная программа ориентированных фундаментальных исследований «Строительство и архитектура» (2006–2010 гг.) — в интересах отрасли и государства: научно-технический справочник / Б. М. Хрусталева, С. Н. Леоневич; Национальная академия наук Беларуси [и др.]. — Мінск: БНТУ, 2011. — 463 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-669-5.

Шинкаренко, В. А. Трудовое обучение: ремонтно-строительные работы в быту: учебное пособие для 6–10-го классов 1-го отделения вспомогательной школы с русским языком обучения / В. А. Шинкаренко, Н. А. Непряхина, В. Т. Терешкина. — Мінск: Народная асвета, 2011. — 181 с. — 5814 экз. — ISBN 978-985-03-1519-9 (в пер.).

Будаўніцтва. Агульныя пытанні

Василевский, А. В. Основы автоматизации проектирования в строительстве: учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство» / А. В. Василевский, А. П. Жуякин; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк: ПГУ, 2011. — 118 с. — 290 экз. — ISBN 978-985-531-174-5.

Каменная кладка и падобныя будаўнічыя работы

Открытое акционерное общество «Монтажлегмаш»: 45 лет в строительной индустрии: год основания 1965. — Мінск, 2011? — 22 с. — 500 экз.

МАСТАЦТВА. ЗАБАВЫ. ВІДОВІШЧЫ. СПОРТ
Агульныя пытанні мастацтва

Актуальные проблемы мировой художественной культуры: материалы международной научной конференции, посвященной памяти профессора У. Д. Розенфельда (Гродно, 25–26 марта 2010 г.): в 2 ч. / [редколлегия: А. П. Богустов (отв. ред.) и др.]. — Гродно: ГрГУ, 2011. — Часть текста на английском, белорусском и польском языках. — ISBN 978-985-515-397-0.

Ч. 1. — 379 с. — 95 экз. — ISBN 978-985-515-398-7.

Ч. 2. — 303 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-515-399-4.

Вопросы теории и практики современной художественной культуры Беларуси: сборник научных статей. — Мінск: РИВШ, 2011. — 111 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-500-454-8.

Архітэктура

75 лет УП «Институт Витебскгражданпроект»: история и современность (1936–2011 гг.) / [составитель Крученкова О. А.]. — Витебск: Витебская областная типография, 2011. — 83 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6849-96-4 (в пер.).

Выяўленчае мастацтва.
Дэкаратыўна-прыкладнае мастацтва

Шкуратава, М. А. Выяўленчае мастацтва: вучэбны дапаможнік для 1-га класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання: для работы ў класе / М. А. Шкуратава, Ю. А. Новікава. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2011. — 95 с. — 59475 экз. — ISBN 978-985-471-426-4 (у пер.).

Малюванне і чарчэнне

Инженерная графика: пособие: [для студентов] / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, Кафедра инженерной графики и САПР; [составители: О. В. Ярошевич, Н. Ф. Кулащик, Н. В. Рутковский]; под общей редакцией О. В. Ярошевич. — Мінск: БГАТУ, 2011. — 147 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-519-375-4. — ISBN 978-985-519-375-5 (ошибочн.).

Каленик, В. А. Рисунок в архитектурной школе: учебно-методическое пособие: [для студентов] / В. А. Каленик, В. А. Бульго; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет. — Мінск: БНТУ, 2011. — 192 с. — Библиография: с. 192 (8 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-985-525-620-6.

Дэкаратыўна-прыкладнае мастацтва.
Мастацкія промыслы

Аксенова, А. А. Войлок: [самые красивые и модные украшения, аксессуары, игрушки /

Аксенова Александра Андреевна]. — Мінск: Харвест, 2011. — 159 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-16-9276-3 (в пер.).

Вышивка лентами: самые популярные и красивые образцы. — Мінск: Харвест, 2011. — 254 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-16-7220-8 (в пер.).

Декупаж. Красивый декор своими руками. — Мінск: Харвест, 2011. — 255 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-16-8150-7 (в пер.).

Корнева, В. В. Оригами / [Корнева Валентина Викторовна, Самохвал Виктория Олеговна]. — Мінск: Харвест, 2011. — 126 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-16-9344-9 (в пер.).

Корнева, В. В. Оригами: большая энциклопедия / [Корнева Валентина Викторовна, Самохвал Виктория Олеговна]. — Мінск: Харвест, 2011. — 255 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-16-9455-2 (в пер.).

Ликсо, Н. Л. Подарочные яйца из бисера / [Ликсо Наталья Леонидовна]. — Мінск: Харвест, 2011. — 111 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-16-9366-1 (в пер.).

Ликсо, Н. Л. Цветы и игрушки из бисера / [Ликсо Наталья Леонидовна]. — Мінск: Харвест, 2011. — 255 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-16-9376-0 (в пер.).

Шелковые ленты: лучшие идеи вышивок. — Мінск: Харвест, 2011. — 255 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-16-8458-4 (в пер.).

Эм, А. Оригами / Анна Эм. — Мінск: Харвест, 2011. — 317 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-16-4922-4 (в пер.).

Музыка

Бай Бинбин. Развитие китайской музыкальной культуры на рубеже XX-XXI веков / Бай Бинбин. — Мінск: РИВШ, 2011. — 165 с.; 21 см. — Библиография: с. 106–124 (239 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-500-455-5.

Спорт. Гульні

Гвоздь, А. В. Психологическая подготовка спортсменов: пособие / А. В. Гвоздь, Т. А. Баешко; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. — Мінск: ВА РБ, 2011. — 42 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-6961-95-6.

Корфбол: Официальные правила игры. Сигналы рефери / Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры, Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма; [составители: С. М. Алексеев, С. Н. Низиовский, П. Л. Кудинова]. — Мінск: БГУФК, 2011. — 40 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6953-81-4.

Литвинович, В. М. Организация и экономика физической культуры и спорта: учебно-методическое пособие / В. М. Литвинович, О. А. Гусарова, Н. Ф. Денисенко; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры. — 3-е изд., стереотипное. — Мінск: БГУФК, 2011. — 117 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6953-74-6.

Лойко, Т. В. Сборник тестов по физиологии спорта / Т. В. Лойко; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры. — Мінск: БГУФК, 2011. — 52 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6953-58-6.

Лыжные гонки. Теория и методика обучения: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности «Спортивно-педагогическая деятельность (тренировочная работа по лыжным гонкам)» / [Н. А. Демко и др.; под редакцией Н. А. Демко]; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры. — 2-е изд., стереотипное. — Мінск: БГУФК, 2011. — 298 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-6953-75-3.

Нормы труда для работников физкультурно-оздоровительных служб, бань, сауны и нормы расхода моющих и дезинфицирующих средств / Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, Научно-исследовательское проектно-испытательное республиканское унитарное предприятие «Институт «Белжилпроект». — Мінск: Институт «Белжилпроект», 2011. — 101 с. — 90 экз.

Теоретико-методические аспекты физической культуры, спорта и туризма: сборник научных трудов преподавателей факультета физической культуры / Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина; [редколлегия: А. Г. Фурманов (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь: МзГПУ, 2011. — 186 с. — 100 экз. (1-й 3-д 58). — ISBN 978-985-477-443-5.

МОВА. МОВАЗНАЎСТВА. ЛІНГВІСТЫКА.

ЛІТАРАТУРА

Мовазнаўства і мовы. Лінгвістыка

Лингвокультурное образование в системе вузовской подготовки специалистов: сборник материалов международной научно-практической конференции, Брест, 19–20 ноября 2010 г. / [под общей редакцией А. Н. Сендер]. — Брест: БрГУ, 2011. — 267 с. — Часть текста на белорусском языке. — 88 экз. — ISBN 978-985-473-704-1.

Текст. Язык. Человек: Неделя русской филологии в Мозырском государственном педагогическом университете им. И. П. Шамякина: сборник научных трудов: в 2 ч. / [ответственный редактор: С. Б. Кураш]. — Мозырь: МзГПУ, 2011. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. (1-й 3-д 77).

Ч. 1. — 215 с. — ISBN 978-985-477-445-9.

Ч. 2. — 195 с. — ISBN 978-985-477-444-2.

Язык и межкультурные коммуникации: материалы III Международной научной конференции, Минск – Вильнюс, 17–20 мая 2011 г. / [редколлегия: В. Д. Стариченок (отв. ред.) и др.]. — Мінск: БГПУ, 2011. — 301 с. — Часть текста на английском, белорусском, латышском, литовском и украинском языках. — 200 экз. — ISBN 978-985-501-943-6.

Мовы

Английский язык: весь школьный курс в таблицах / [составитель Лабода Татьяна Евгеньевна]. — 7-е изд. — Мінск: Современная школа: Кузьма, 2011. — 256 с. — 10050 экз. — ISBN 978-985-539-258-4 (Современная школа). — ISBN 978-985-453-420-6 (Кузьма).

Английский язык для слушателей ИГС специальности «Международные отношения» = English for international relations: учебно-методическое пособие: в 2 ч. / Академия управления при Президенте Республики Беларусь; [составитель Л. К. Козлова]. — Мінск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2009–2011. — ISBN 978-985-457-911-5.

Ч. 2. — 2011. — 110 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-477-298-1. — ISBN 978-985-527-017-2.

Английский язык. Стратегии понимания текста: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности «Современные иностранные языки»: в 2 ч. / [Е. Б. Карневская и др.]; под общей редакцией Е. Б. Карневской. — Мінск: Вышшая школа, 2011. — ISBN 978-985-06-1895-5.

Ч. 1. — 2011. — 319 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-06-1948-8.

Боброва, Г. Б. Английский язык: практическая грамматика: учебно-методический комплекс для студентов экономических специальностей / Г. Б. Боброва, И. Г. Радивеевская; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк: ПГУ, 2011. — 299 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-531-177-6.

Игра-конкурс по иностранным языкам «Лингвистенко»: задания по французскому языку / [составители: А. О. Казючик, И. П. Фещенко, Н. В. Скибская]. — Мінск: Белорусская ассоциация «Конкурс», 2010. — 63 с. — 3700 экз. — ISBN 978-985-6821-77-9.

Карневская, Е. Б. Английский язык. На пути к успеху: пособие для учащихся старших классов общеобразовательных школ, гимназий, колледжей / Е. Б. Карневская, З. Д. Курочкина, Е. А. Мисуню. — 8-е изд. — Мінск: Аверс, 2011. — 428 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-755-1.

Митрошкина, Т. В. Все способы английского словообразования: учебный справочник / Т. В. Митрошкина. — Мінск: Тетра-Системс, 2011. — 174 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-536-200-6.

Практическая грамматика английского языка = Practical English grammar: пособие для магистрантов, аспирантов и

Мінск: МГЛУ, 2011. — 99 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-460-430-5.

Хаецкая, О. Л. Английский язык. Практика устной и письменной речи. English. Oral and Written Practice: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)» / О. Л. Хаецкая, С. А. Белогурова. — Минск: Элайда, 2011. — 353 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6753-87-2.

Хведченя, Л. В. Грамматика английского языка = Comprehensive English Grammar: [учебное пособие для студентов высших учебных заведений по языковому специальности] / Л. В. Хведченя. — Минск: Издательство Гривцова, 2011. — 478 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-6954-17-0.

Русская мова

Антипова, М. Б. Русский язык: учебник для 2-го класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения: в 2 ч. / М. Б. Антипова, А. В. Верниковская, Е. С. Грабчикова. — Минск: Национальный институт образования, 2011. — ISBN 978-985-465-855-1 (в пер.).

Ч. 1. — 2011. — 134 с. — 108300 экз. — ISBN 978-985-465-856-8.

Бутякова, И. И. Русский язык как иностранный: (завершающий этап): пособие для иностранных студентов / И. И. Бутякова, С. О. Васильцова; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра белорусского и русского языков. — Гомель: БГУТ, 2011. — 62 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-468-742-1.

Бутякова, И. И. Русский язык как иностранный: учебно-методическое пособие для проведения собеседования при поступлении в вуз / И. И. Бутякова, С. О. Васильцова; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра белорусского и русского языков. — Гомель: БГУТ, 2011. — 20 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-468-847-3.

Васильцова, С. О. Орфография: пособие для подготовки к централизованному тестированию: [для слушателей курсов] / С. О. Васильцова; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра белорусского и русского языков. — Гомель: БГУТ, 2011. — 60 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-468-859-6.

Михальчук, Н. А. Современный русский язык: Морфемика. Словообразование: пособие: [для студентов] / Н. А. Михальчук; Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. — Могилев: МГУ, 2011. — 75 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-480-698-3.

Русский язык: весь школьный курс в таблицах / [составитель Петкевич Людмила Александровна]. — 6-е изд. — Минск: Современная школа: Кузьма, 2011. — 304 с. — 10050 экз. — ISBN 978-985-539-262-1 (Современная школа). — ISBN 978-985-453-424-4 (Кузьма).

Свириденко, Е. А. Анализ языковых единиц: учебно-методические материалы: [для студентов] / Е. А. Свириденко, Л. И. Шалапова; Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. — Могилев: МГУ, 2011. — 108 с. — 82 экз.

Беларуская мова

Беларуская мова: 9-ты клас: выкананыя практыкаванні прыведзеныя для падручніка 10-га класа установаў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай і рускай мовамі навучанна аўтару: В. У. Протчанка, В. П. Протчанка / [складальнік: Г. У. Вахнік]. — Мінск: Юніпресс, 2010. — 346 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-532-342-7.

Беларуская мова: курс пачатковай школы ў таблицах / [укладальнік Канахэвіч Тацяна Мікалаеўна]. — 3-е выд., дапрацаванае і дапоўненае. — Мінск: Современная школа: Кузьма, 2011. — 95 с. — 5050 экз. — ISBN 978-985-539-265-2 (Современная школа). — ISBN 978-985-453-436-7 (Кузьма).

Бобла, І. М. Буквар: для работы ў класе: вучэбны дапаможнік для 2-га класа 1-га аддзялення дапаможнай школы з беларускай мовай навучання / І. М. Бобла, М. В. Ляшчэнка, Ф. І. Шалабасова. — Мінск: Вышэйшая школа, 2011. — 192 с. — 577 экз. — ISBN 978-985-06-1938-9 (у пер.).

Буракова, М. У. Анамстыка, тэрміналогія і фразеалогія: вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў нефілагічных спецыяльнасцей вышэйшых навучальных устаноў пра вучэбнай дысцыпліне «Беларуская мова (прафесійная лексіка)» / М. У. Буракова, В. А. Ляшчэнка; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт ім. П. В. Сухого, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. Францыска Скарыны. — Мінск: РІВШ, 2011. — 165 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-500-434-0.

Гізун, А. М. Беларуская-славацкі размоўнік-даведнік / А. М. Гізун, П. А. Рааго; [фотаздымкі Паўла Рааго]. — Мінск: Радзіла-плюс, 2011. — 214 с. — 2000 экз. (1-шы з-д 700). — ISBN 978-985-448-104-3.

Ляшчэнка, Т. Л. Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 4-га класа 1-га аддзялення дапаможнай школы з беларускай мовай навучання: у 2 ч. / Т. Л. Ляшчэнка, А. Л. Чэркас. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2011. — ВН 978-985-471-423-3 (у пер.).

Ч. 2. — 2011. — 122 с. — 720 экз. — ISBN 978-985-471-414-1.

Паляшчук, Н. В. Беларуская мова: азначэнні, правілы, схемы і табліцы: [для вучняў



Чытальная зала

Усе колеры скарбу Зямлі

Аднаму з багаццяў нашай краіны — нафце — прысвечана кніга рэчыцкага аўтара Анатоля Караленкі «Вясёлка з чорнага золата» (Мінск: Мастацкая літаратура, 2011). З дапамогай казачных гісторый пра гаручую ваду і спрэчку белай і чорнай рэчак, апавед Сонейка пра кроў планеты Зямля і многіх іншых чытачы даведваюцца, што такое нафта, якая карысць ад «мёртвай вады» і якая ад яе шкода, што бывае нафта не толькі чорная, але і карычневая, зялёная, і нават што будзе тады, калі яна на Зямлі скончыцца. Месца дзеяння гісторый — Зямля і космас, глыбіні Каспійскага мора, царства Нептуна. Героі — людзі, звяры, птушкі, чароўныя шарыкі нафты і нават Буравая Вышка.

Кніжка адрасавана маленькім чытачам. Пераклаў яе з рускай мовы Мікола Чарняўскі, а аздобіў Валянцін Макаранка.

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

пачатковай школы] / Н. В. Паляшчук. — Мінск: Радзіла-плюс, 2011. — 94 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-448-088-6.

Пятрова, Н. Я. Беларуская мова. Прафесійная лексіка: метадычны дапаможнік для студэнтаў Міжнароднага інстытута дыстанцыйнай адукацыі БНТУ / Н. Я. Пятрова, Г. В. Цеплікава; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт, Міжнародны інстытут дыстанцыйнай адукацыі, Кафедра беларускай і рускай моў. — Мінск: БНТУ, 2011. — 57 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-544-5.

Садоўская, А. Л. Фразеалагізмы з кампанентам-арнітонімам у беларускай мове: этналінгвістычны аспект / А. Л. Садоўская. — Мінск: БДУ, 2011. — 269 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-450-9.

Мастацкая літаратура на асобных мовах. Літаратура Беларусі на рускай мове

Аксакова, Л. А. Спешу найти себя: стихи и песни / Людмила Аксакова. — Брест: Альтернатива, 2011. — 75 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-521-245-5.

Антонович, С. В. Судьба до востребования: документальные повести, очерки и рассказы / Славомир Антонович. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011. — 293 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-6994-17-6 (в пер.).

Буганов, П. И. Не отнимите, небеса... лирика / Петр Буганов; [автор предисловия Николай Болдовский]. — Витебск: Витебская областная типография, 2011. — 123 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-6849-93-3.

Василенко, А. А. Стихи / Александр Василенко. — Гродно: Гродненская типография, 2011. — 31 с. — Часть текста на английском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-6835-87-5.

Герстен, Б. И. Время до и после: очерки / Борис Герстен. — Мінск: Медисонт, 2011. — 139 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 150 экз. — ISBN 978-985-6982-13-5.

Гранский, В. Рассказы / Виталий Гранский. — Орша: Оршанская типография, 2011. — 30 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-7016-01-3.

Данилов, С. Б. Час расплыты: фантастическая повесть и рассказы / Сергей Данилов; [иллюстрации: Данилов С. С.]. — Мінск: Издательство Виктора Хурсика [т. е. В. Хурсик], 2011. — 317 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6888-55-0.

Джад, А. Л. Пробуждение: повесть в новеллах / Александр Джад. — Гомель: Полеспечать, 2011. — 271 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-7012-01-5 (в пер.).

Дронов, В. П. Не ведая покоя: стихи / Владимир Дронов; [автор предисловия Александр Назаренко]. — Лида: Лидская типография, 2011. — 159 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6437-21-5 (в пер.).

Жуковский, С. Пространство времени: стихи / Сергей Жуковский. — Мінск: А. Н. Вараксин, 2010. — 114 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6986-10-2.

Иванова, О. В. Мы — люди-ангелы: стихотворения / Ольга Иванова. — Мінск: Конфидо, 2011. — 110 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-6777-26-7 (ошибоч.).

Ильинский, Н. И. Чужие среди своих: роман / Николай Ильинский. — Мінск: Современная школа, 2011. — 317 с. — 2050 экз. — ISBN 978-985-539-166-2 (в пер.).

Курч, В. Я. Сны у Коллинских ворот: [цикл романов] / Владимир Курч. — Мінск: Четыре четверти, 2011. — 300 экз. — ISBN 978-985-6981-54-1 (в пер.).

Олехнович, Г. Н. Встречный ветер: стихи / Григорий Олехнович. — Брест: Альтернатива, 2011. — 67 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-521-241-7.

Остроумов, А. Ю. Дуди Дуби Ду: ироничный роман-сага о жизни городских сумасшедших / Андрей Остроумов. — Мінск: Минская фабрика цветной печати, 2011. — 220 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-454-585-1 (в пер.).

Россихин, В. П. Память шла по городу...: стихи / Валентин Россихин. — Брест: Альтернатива, 2011. — 46 с. — 75 экз. — ISBN 978-985-521-228-8.

Саласюк, В. В. От июня до июля: повесть / Владимир Саласюк. — Лида: Лидская типография, 2011. — 239 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-6437-22-2 (в пер.).

Слонимская, М. И. Материнская боль: стихотворения / Мария Слонимская; [предисловие: Василь Жукович]. — Мінск: Кнігазбор, 2011. — 31 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6976-75-2.

Тетеркина, А. Н. Оберег: стихи / Алла Тетеркина. — Мінск: Четыре четверти, 2011. — 140 с. — Часть текста на белорусском языке. — 300 экз. — ISBN 978-985-6981-50-3.

Услышьте запах земли: сборник поэзии и прозы / [автор вступительной статьи Кастусь Цыбульскі]. — Мінск: Кнігазбор, 2011. — 139 с. — Часть текста на белорусском языке. — 400 экз. — ISBN 978-985-86-6 (в пер.).

Хмарук, В. К. Ростки: стихи, поэтические философии / Виктор Хмарук. — Брест: Альтернатива, 2011. — 215 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-521-236-3.

Черноус, В. И. Перекат: стихотворения, проза / Вячеслав Черноус. — Гомель: Сож, 2011. — 271 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-69-27-12-9 (в пер.).

Чурко, Ю. М. Жизнь как она есть: [проза] / Юлия Чурко. — Мінск: Четыре четверти, 2011. — 146 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-69-81-41-0 (ошибоч.).

Янкова, А. В. Легенды Несвижского замка: поэмы / Алла Янкова. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2011. — 103 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-471-438-7.

Беларуская літаратура

Башлакоў, М. Віно адзінокі: лірыка / Міхась Башлакоў. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011. — 286 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6994-27-5 (у пер.).

Васко, У. Г. Кругаварот жыцця: вершы / Уладзімір Васко. — Лида: Лідская друкарня, 2011. — 99 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6437-20-8.

Вечны агонь Перамогі: нарысы / [укладальнік Мікола Мінзер]. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011. — 342 с. — Частка тэксту на рускай мове. — 1100 экз. — ISBN 978-985-6994-28-2 (у пер.).

Жуковіч, В. А. Наўжо?... кніга паэзіі / Васіль Жуковіч. — Мінск: Кнігазбор, 2011. — 151 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6976-78-3.

Гаспода мая, і мой храм: зборнік вершаў і праязнічых твораў / [укладальнік В. М. Сакалова; аўтар уступнага артыкула Волга Сакалова]. — Мінск: Белпринт, 2011. — 193 с. — Частка тэксту на рускай мове. — 220 экз. — ISBN 978-985-459-207-7.

Колас, Я. Збор твораў: у 20 т. / Якуб Колас; [рэдакцыя: М. У. Мясніковіч і інш.; прадмова М. І. Мушынскага]; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры ім. Якуба Коласа і Янкі Купалы. — Мінск: Беларуская навука, 2007. — ISBN 978-985-08-0804-2 (у пер.).

Т. 14: Трылогія «На ростанях», кн. 3 [рэдактар тома Т. С. Голуб; падрыхтоўка тэкстаў і каментарыяў С. В. Забродская]. — 2011. — 426 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-08-1258-2.

Лавіновіч, П. І. Элегія палескага матыля: вершы / Іван Лавіновіч; [прадмова Анатоля Сідарэвіча; пасляслоўе Леаніда Галубовіча]. — Мінск: Кнігазбор, 2011. — 87 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6976-87-5.

Сліва, М. М. Радасць жыцця: кніга гумару / Міхась Сліва. — Мінск: Кнігазбор, 2011. — 123 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6976-76-9.

Станкевіч, Г. М. Сцяжынамі памяці: вершы, эсы / Георгій Станкевіч. — Мінск: Кнігазбор, 2011. — 91 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6976-74-5.

Сямёнава, А. І. У святой краіне выгнаня: імпрэсі, адлюстраванні / Ала Сямёнава. — Мінск: Кнігазбор, 2011. — 486 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6976-84-4.

Шамяцка, Ю. Д. Шлях да вяртання: вершы / Юрась Шамяцка. — Мінск: Кнігазбор, 2011. — 95 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6976-77-6.

Шкірманкоў, Ф. У. Дажынкi: вершы / Фелікс Шкірманкоў. — Мінск: Чатыры чвэрці, 2011. — 201 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-69-81-51-0 (у пер.).

Nota Bene: літаратурны альманах / [Ліцэй БДУ]. — Мінск: Кнігазбор, 1998. — Вып. 4 / [складальнікі: В. В. Кушнарэвіч і інш.; мастакі: Л. Шчупак, Д. Уруціна, К. Чарных]. — 2011. — 107 с. — Частка тэксту на рускай мове. — 100 экз. — ISBN 978-985-69-76-85-1.

Жук, А. Жена на пляжэ: повесці, расказы / Аляксей Жук; [перевод с беларускага

языка И. А. Сергеевой и О. Ждана]. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011. — 333 с. — 1100 экз. — ISBN 978-985-6994-24-4 (в пер.).

Польская літаратура

Лем, С. Непераможны: раман і апавяданні / Станіслаў Лем; пераклад з польскай [мовы А. І. Бутэвіча]. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011. — 252 с. — 1600 экз. — ISBN 978-985-6994-29-9 (у пер.).

Радзівіл, Ф. У. Нясвіжскі альбом = Album Nieświżki: зборнік любойных лірыкі / Францішка Уршуля Радзівіл; [укладанне і пасляслоўе Сяргея Кавалёва; падрыхтоўка польскіх тэкстаў і прадмова Наталі Русецкай; пераклады Н. Русецкай і інш.; мастак Ганна Ціханава]. — Мінск: Кнігазбор, 2011. — 141 с. — Паралельна на польскай і беларускай мовах. — 200 экз. — ISBN 978-985-6976-66-0 (у пер.).

Літаратура на індаіранскіх мовах

Омар Хайям. Рубаи / Омар Хайям; [автор-составитель Адамчик Мирослав Вячеславович]. — Мінск: Харвест, 2011. — 95 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-16-9006-6 (в пер.).

Літаратура на ўрала-алтайскіх мовах

Абай. Стэпавы прастор: выбраныя вершы / Абай; пераклад з казахскай [Міколы Мятліцкага; аўтар пасляслоўя Аляксей Карлюкевіч]. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011. — 157 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6994-31-2 (у пер.).

Японская літаратура

Басё. Лирика / Мацуо Басё; перевод В. Соколова (Адамчик Мирослав Вячеславович). — Мінск: Харвест, 2011. — 94 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-16-3376-6 (в пер.).

Мастацкая літаратура для дзяцей і юнацтва

Андерсен, Х. К. Дюймовочка: сказка для дошкольного и младшего школьного возраста / Ханс Христиан Андерсен; художник И. М. Ланда. — Мінск: Минская фабрика цветной печати, 2011. — 52 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-454-578-3 (в пер.).

Бадигин, К. С. Кольцо Великого магистра: историческая повесть: [для среднего и старшего школьного возраста] / Константин Бадигин. — Мінск: Издательство Белорусского Экзархата Московского Патриархата, 2011. — 508 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-511-284-7 (в пер.).

Колобок: [русская народная сказка: для дошкольного и младшего школьного возраста / художник К. В. Остатов]. — Мінск: Сказ, 2011. — 14 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-400-762-5.

Красная Шапочка. Гадкий утенок. Гензель и Гретель: сказки: [для дошкольного и младшего школьного возраста] / художник Е. М. Дидковская. — Мінск: Минская фабрика цветной печати, 2011. — 46 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-454-522-6 (в пер.).

Лиса, Заяц и Петух. Три поросенка. Репка: сказки: [для дошкольного и младшего школьного возраста] / художник Е. М. Дидковская. — Мінск: Минская фабрика цветной печати, 2011. — 47 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-454-521-9 (в пер.).

Перро, Ш. Красная Шапочка: [для дошкольного и младшего школьного возраста] / Перро Шарль; художник К. В. Остатов. — Мінск: Сказ, 2011. — 14 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-400-761-8.

Пушкин, А. С. Сказки / А. С. Пушкин. — Мінск: Харвест, 2011. — 237 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-16-9347-0 (в пер.).

Сенкевич, Г. Меченосцы: исторический роман: перевод с польского: [для среднего и старшего школьного возраста] / Генрик Сенкевич; [художник Александра Бондарева]. — Мінск: Издательство Белорусского Экзархата Московского Патриархата, 2011. — 359 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-511-283-0 (в пер.).

Читаем сами. Бычок — черный бочок: текст адаптирован для начинающих читателей: [русская народная сказка: для дошкольного и младшего школьного возраста /

художник Е. Б. Белозерцева]. — Мінск: Сказ, 2011. — 11 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-400-753-3.

Читаем сами. Верблюжонок: текст адаптирован для начинающих читателей: [индийская народная сказка: для дошкольного и младшего школьного возраста / художник Л. М. Михайленко]. — Мінск: Сказ, 2011. — 11 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-400-754-0.

Читаем сами. Два жадных медвежонка: текст адаптирован для начинающих читателей: [венгерская народная сказка: для дошкольного и младшего школьного возраста / художник К. В. Остатов]. — Мінск: Сказ, 2011. — 11 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-400-755-7.

Читаем сами. Еж и Заяц: текст адаптирован для начинающих читателей: [по мотивам сказки Л. Н. Толстого: для дошкольного и младшего школьного возраста / художник Л. М. Михайленко]. — Мінск: Сказ, 2011. — 11 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-400-756-4.

Читаем сами. Как Собака друга искала: текст адаптирован для начинающих читателей: [мордовская народная сказка: для дошкольного и младшего школьного возраста / художник Р. В. Синкевич]. — Мінск: Сказ, 2011. — 11 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-400-757-1.

Працяг. Пачатак у № 4, 6 — 33.

Сведения о субъектах хозяйствования, имеющих специальное разрешение (лицензию) на осуществление издательской деятельности, по состоянию на 1 января 2011 года

* 1—официальная литература, 2—научная, 3—научно-популярная, 4—производственно-практическая, 6—учебная, 7—массово-политическая, 8—справочная, 9—для досуга, 10—литературно-художественная, 12—духовно-просветительная.

Наименование лицензиата	Местонахождение лицензиата (юридический адрес)	Учётный номер плательщика (УНП)	Сведения о лицензии (№ бланка лицензии, дата и № приказа о выдаче)	Составляющие издательской деятельности: по тематическим направлениям	Срок действия лицензии
«Барк», ОДО	246050, Гомель, пр. Ленина, 3, к. 312а	400084989	0549485 выд. 14.05.2009 №56	3, 8, 9, 10	14.05.2014
«Друк-С», ОДО	220102, Минск, ул. Ангарская, 2, к. 3	190276474	0549463 выд. 14.05.2009 №56	3, 4, 8	14.05.2014
«Веды», ЗАО	220028, Минск, ул. Маяковского, 129а, к. 109	100664948	0549486 выд. 14.05.2009 №56	2, 3, 4, 8	14.05.2014
«Инфофорум», ООО	220007, Минск, ул. Володько, 20, к. 29, 30	190330076	0548554 выд. 26.06.2009 №8.2	8, 9	26.06.2014
«Белсэнс», ООО	220029, Минск, ул. Чичерина, 19, оф. 006	100825195	0548536 выд. 26.06.2009 №8.2	2, 3, 4, 8	26.06.2014
«Авестийская школа астрологии», культурно-просветительное ЧУП	220037, Минск, ул. Багратиона, 58, п. 33, 34	190771441	0548542 выд. 26.06.2009 №8.2	3, 8, 9	26.06.2014
«Удобные покупки», ООО	220073, Минск, 1-ый Загородный пер. 3, к. 210, 22	191116171	0552990 выд. 26.06.2009 №8.2	8, 9	26.06.2014
«ПРОПИЛЕИ», ЗАО	220123, Минск, ул. Старовиленская, 131, к. 17	100707040	0548552 выд. 26.06.2009 №8.2	2, 3, 8, 10	26.06.2014
«Редакция газеты «Гомельская праўда», КУП	246003, Гомель, ул. Полесская. 17а	400058871	0548559 выд. 26.06.2009 №8.2	3, 4, 8, 9, 10	26.06.2014
«Научно-практический центр НАНБ по механизации сельского хозяйства», РУП	220049, Минск, ул. Кнорина, 1, к. 17	100230575	0548563 выд. 26.06.2009 №8.2	2, 4, 8	26.06.2014
«Спасо-Евфросиниевский женский монастырь в г. Полоцке Полоцкой епархии Белорусской Православной Церкви», РО	211407, Полоцк, ул. Евфросинии Полоцкой, 89	300330190	0548564 выд. 26.06.2009 №8.2	3, 12	26.06.2014
«Полоцкий государственный университет», УО	211440, Полоцк, ул. Блохина, 29	300220696	0548568 выд. 26.06.2009 №8.2	2, 3, 4, 6, 8	26.06.2014
«Стройэконом», ЗАО	220099, Минск, ул. Казинца, 6, к. 309	190174476	0548570 выд. 26.06.2009 №8.2	8, 9	26.06.2014
«Редакция бюллетеня «Стройка», РИ ЧУП	220141, Минск, пр. Независимости, 168, к.. 2, п. 11Н	101558969	0548573 выд. 9.07.2009 №78	8	9.07.2014
«Ковчег», ООО	220072, Минск, пр. Ф. Скорины, 68-19	100022376	0548599 выд. 9.07.2009 №78	2, 3, 4, 8, 9, 10	9.07.2014
«Евразийский центр развития интеллектуальных ресурсов», ООО	220028, Минск, ул. Маяковского, 127, к. 2, к. 417	690342639	0548574 выд. 9.07.2009 №78	2	9.07.2014
«Полифакт», ООО	220012, Минск, пер. Калинина, 12, к. 206	100435907	0552509 выд. 9.07.2009 №78	2, 3, 4, 8, 10	9.07.2014
«Белорусский дорожный НИИ «БелдорНИИ», дочернее РУП	220073, Минск, 4-ый Загородный пер., 60	190893882	0548575 выд. 9.07.2009 №78	2, 8	9.07.2014
«Белкартография», РУП	220029, Минск, пр. Машерова, 17, литер А 7/к, к. 412	190024351	0548551 выд. 9.06.2009 №8.2	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9	26.06.2014
«Институт «Белжилпроект», НИ проектно-изыскательское РУП	220004, Минск, ул. Кальварийская, 17, к. 217	100048299	0548578 выд. 9.07.2009 №78	1, 2, 4	9.07.2014
«ТоргПрессАналитик», ООО	220085, Минск, ул. Притыцкого, 62, к. 4, оф. 411	191236288	0548577 ан. 08.06.2010 № 90	4	
«ЛарХо», ЧИУП	220136, Минск, ул. Скрипникова, 48, кв. 90	191104853	0548576 выд. 9.07.2009 №78	10	9.07.2014
«Тэхналогія», НП кооператив	220007, Минск, ул. Левкова, 19, к. 19а	100008965	055216 выд. 9.07.2009 №78	2, 3, 4, 6, 8, 10	9.07.2014
Пунько П.И., ИП	220112, Минск, ул. Я. Лучины, 4, кв. 204	100745456	0552510 выд. 9.07.2009 №78	4, 8	9.07.2014
Кузнецова Н.В., ИП	220086, Минск, ул. Калиновского, 48, к. 2, кв. 266	191019055	0552503 выд. 9.07.2009 №78		9.07.2014
Чернушевич А.Б., ИП	220123, Минск, ул. Кропоткина, 112, кв. 72	191100184	0548600 выд. 9.07.2009 №78	8	9.07.2014
«Лазурак», ООО	220036, Минск, ул. Р. Люксембург, 143, оф. 5а	100409723	0548544 выд. 26.06.2009 №8.2	2, 3, 4, 8, 9, 10	26.06.2014
«Белфаксиздатгрупп», ИТ дочернее ЧУП	220030, Минск, ул. Мясникова, 70, оф. 621, п. 18	100896378	0552926 выд. 9.07.2009 №78	3, 8, 9, 10	9.07.2014
«Белорусский государственный университет физической культуры», УО	220020, Минск, пр. Победителей, 105	100007545	0548582 выд. 9.07.2009 №78	2, 3, 4, 6, 8, 9	9.07.2014
«Полисфер», ООО	220030, Минск, ул. Комсомольская, 11, к. 206	101486739	0548541 выд. 26.06.2009 №8.2		26.06.2014
«Техностройконтроль», ООО	220068, Минск, ул. Л. Карастояновой, 32, п. 14, к. 19	100007545	0548553 выд. 26.06.2009 №8.2	4	26.06.2014
«Мэджик», ООО	220033, Минск, ул. Рыбалко, 9-30	101486739	0552969 выд. 9.07.2009 №78	4, 8, 9	9.07.2014

Внесение изменений в сведения о субъектах хозяйствования, имеющих лицензию на полиграфическую деятельность, по состоянию на 16 мая 2011 года

Наименование лицензиата	Местонахождение лицензиата (юридический адрес)	Учетный номер плательщика (УНП)	Сведения о лицензии (№ бланка лицензии, дата и № приказа о выдаче)	Срок действия лицензии	Составляющие полиграфической деятельности: выпуск печатной продукции
Выдана лицензия на осуществление полиграфической деятельности сроком на пять лет частному производственному унитарному предприятию «Гомельобои»					
ЧУП «Гомельобои»	г. Гомель, ул. Севастопольская, д. 45	810001080	02330/409, выд. 02.08.2011 №133	02.08.2016	за исключением газет
Внесено изменение в лицензию на полиграфическую деятельность, выданную открытому акционерному обществу «Управляющая компания холдинга "Белорусские обои"» в связи с изменением юридического адреса					
ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»	г. Добруш, пр-т Луначарского, д. 4/2	100063724	02330/170 выд. от 02.02.2010 №10, вн. изм. 04.03.2011 №34, 14.05.2011 №87, 02.08.2011 №133	02.02.2015	за исключением газет
Внесено изменение в лицензию на полиграфическую деятельность, выданную открытому акционерному обществу «НТС — полиграфия» в связи с изменением юридического адреса					
СООО «НТС-полиграфия»	247000, Гомельская обл., г. Речица, ул. Луначарского, 97-2	490850326	02330/402 выд. 03.01.2011 №1, вн. изм. 02.08.2011 №133	03.01.2016	за исключением периодических изданий
Прекращено действие лицензии на полиграфическую деятельность, выданной обществу с ограниченной ответственностью «АН-ПРИНТ» на основании его письменного уведомления о прекращении осуществления им полиграфической деятельности					
ООО «АН-ПРИНТ»	г. Минск, ул. Вильямса, д. 45, комн. 25	101520416	02330/0494103 выд. 29.03.2004 №71, прод. 11.03.2009 №29	29.03.2014	за исключением газет

Унікальны праект

Ад Арцімовіча — да Янушкевіча



Дзяніс МАРЦІНОВІЧ

У апошнія гады ў сталіцы і малых гарадах Беларусі з'яўляецца ўсё больш помнікаў, паркавай і гарадской скульптуры, якія арганічна ўпісваюцца ў архітэктурна-ландшафтнае асяроддзе, дапамагаюць пераадолець безаблічнасць гарадской прасторы. Розныя па тэматыцы і стылістыцы работы, выкананыя як знакамітымі майстрамі, так і маладымі мастакамі, прыносяць у будзённасць і хуткаплыннасць сучаснага жыцця запамінальныя акцэнтны і сустрэчы з сапраўдным мастацтвам.

рам Беларускага музея сучаснага выяўленчага мастацтва. Далей у выданні прадстаўлены біяграфіі і творы скульптараў. Гэта Анатоль Арцімовіч і Генадзь Буралкін, Мікалай Байрачны і Сяргей Бандарэнка, Святлана Гарбунова і Аляксандр Дранец, Леў і Сяргей Гумілеўскія, Іван Міско і Канстанцін Селіханаў, Уладзімір Слабодчыкаў і Аляксандр Фінскі, Аляксандр Шатэрнік і Валяр'ян Янушкевіч, а таксама шэраг іншых творцаў. Асобны раздзел складаюць помнікі, з якімі звязаныя народныя прыкметы. Напрыклад, калі дакрануцца да ланцужка на шыі бобра, героя аднайменнай кампазіцыі (скульптар Уладзімір Гаўрыленка), пашанцуе ў азартных гульнях. Скульптура "Ліхтарчык", створаная Аляксандрам Чумаковым у Брэсце, стала месцам рамантычных сустрэч закаханых. А полацкая літара "Ў" (скульптар Аляксандр Фінскі) — проста напамін пра адметнасць беларускай мовы.

Тэкст, аўтарам якога, нагадаю, выступіла К. Аксёнава, прадстаўлены адразу на трох мовах: беларускай, рускай і англійскай. Арыгінальнай "разынкай" кнігі стала ўключэнне ў звесткі пра творцаў іх персанальных сайтаў і адрасоў электроннай пошты. Цяпер патэнцыйны глядач, пакупнік, а можа нават і мецэнат, зможа лёгка звязацца з героем альбома.

Прэзентацыяй выдання "Сучаснай беларускай скульптуры. XXI стагоддзе", якая запланавана на верасень 2011 года, серыя не заканчваецца. Наадварот, яна набывае новы імпульс. У бліжэйшых планах "Беларускай Энцыклапедыі імя Петруся Броўкі" — выданне чарговага альбома, які мае рабочую назву "Сучаснае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. XXI стагоддзе", дзе будуць прадстаўлены кераміка, вырабы са шкла, габелены... У далейшым плануецца распрацоўка асобных кніг, прысвечаных графіцы, плакату, манументальнаму мастацтву.

Але вернемся да "Сучаснай беларускай скульптуры". У чым бачыцца значэнне гэтага альбома? Пагодзімся з

яго стваральнікамі: на прыкладзе прац амаль 100 творцаў "паказана багацце сучаснай беларускай скульптуры, яе стылёвая разнастайнасць, шматпланавасць пластычнай мовы і імкненне да новай вобразнай выразнасці".

"Але ці не стануць асобныя дэталі зразумелыя толькі спецыялістам?" — спытае скептык. Якраз наадварот: альбом створаны не толькі для іх, але і для таго, каб задаволіць мастацкія патрэбы шараговых аматараў скульптуры. Таму ўпэўнены, што "Сучасная беларуская скульптура. XXI стагоддзе" годна прадставіць беларускае мастацтва ў нашай рэспубліцы і за межамі краіны, а таксама стане крыніцай натхнення, уяўлення і ўзнёслага настрою чытачоў.



На здымках: скульптуры "Бабёр" (скульптар Уладзімір Гаўрыленка), г. Бабруйск Магілёўскай вобл., "Жаба-вандроўніца" (скульптар Уладзімір Панцялееў), г. Гродна — ілюстрацыі з альбома "Сучасная беларуская скульптура. XXI стагоддзе".

Маладзічок



Андрэй СУЛЬЖЫЦ

Калі каму-небудзь з бацькоў-кашатнікаў захочацца схіліць вагі на свой бок, то РВУ "Літаратура і Мастацтва"

Шэры камячок шчасця

Існуе меркаванне, што па ўсім свеце людзі дзеляцца на "кашатнікаў" і "сабачнікаў". І перад людзьмі, якія вырашылі ўпершыню завесці хатнюю жывёлу, узнікае пытанне — сабака ці кот? Часцей за ўсё кропку ў гэтай справе ставяць дзеці.

ва" можа прапанаваць дзейсны метады. Тут пабачыла свет дзіцячая кніга Маі Гарэцкай "Разумніца Пуся (Пра котку і яшчэ трошкі...)"

У кнізе на простае, па-дзіцячы паштоўнае мове аўтарка распавядае пра сваю шэрую котку Пуся, празваную ў гонар Пусі "вернай" — дацкай коткі, якая праз 6 месяцаў неверагодных па-

дарожжаў знайшла сваю гаспадыню ажно ў Нарвегіі. Прачытаўшы кніжку, вы даведаецеся пра некаторыя цікавыя выпадкі з жыцця Пусі. Як заўважае сама Мая Гарэцкая, выданне дапамагае зразумець, "якая гэта няпростая справа — выхаваць кацяня". Выхаванне — гэта праца. Але ў дадзеным выпадку гэта праца ў задавальненне. Для

аўтаркі, напрыклад, найвялікшае шчасце прачнуцца раніцай ад дотыку халоднага носа сваёй любіміцы, пасля чаго яна пачынае смяцца, і цэлы дзень праходзіць у добрым настроі. Альбо паспрабуйце ўявіць сабе, што Пуся сама адчыняе дзверы ці можа лекаваць сваю гаспадыню ад розных хвароб.

"Разумніца Пуся" дасць магчымасць зразумець, як гэта хараша, калі на свеце ёсць маленькі шэранькі камячок шчасця, які штохвіліны гатовы даваць вам невымерную порцыю сапраўднага каханья.

Пад вокладкай

Марына ВЕСЯЛУХА, Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА



Пазнякоў, М. П. Гульні і слоўні / Міхась Пазнякоў. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011. — 128 с.

Гэтая кніга — сапраўдны скарб для настаўнікаў пачатковых класаў выхавальнікаў, бацькоў бабур і дзядуль. "Гульні і слоўні" — цэлы комплекс гатовых займаўных заданняў з літарамі і словамі, гульняў, красвордаў, крыжаванак, пытанняў на кемліваць, анаграм, шарад, загадак на амонімы і антонімы... Змест усіх заданняў скіраваны на абуджэнне цікавасці да роднай мовы, выяўленне яе багатых магчымасцей.



Пархута, Я. Сонечныя борці: апошні вясць, лірычныя навалы / Яраслаў Пархута. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2011. — 463 с.

Серыя "Беларуская проза XX стагоддзя" папоўнілася кнігай "Сонечныя борці" Яраслава Пархуты. У выданне ўкладальнік Юры Пацюпа ўключыў лепшыя творы пісьменніка, які ў сваёй творчасці спалучыў талент публіцыста і краязнаўцы, майстра пейзажу і вытанчанага паэта-імпрэсіяніста. Чытач знойдзе на старонках кнігі дакументальную аповесць пра "палескага рабінзона", які пражыў у пушчы сорак гадоў, і навалы — лірычныя, філасофскія.



Прылуцкі, І. Ф. Мудрости зачало и конец...: драма / Иван Прилуцкий. — Мінск: РІВШ, 2011. — 52 с.

Драма ў класічным стылі захоўвае кананічнае трыадзінства — месца, час, дзеянне. Вялікае Княства Літоўскае, першая трэць XVI ст. У цэнтры ўвагі аўтара — постаць Францыска Скарыны на фоне гісторыка-культурнага жыцця ВКЛ і ўсёй Еўропы пачатку XVI стагоддзя, у атачэнні такіх дзеячаў Адраджэння, як Марцін Лютэр, Эразм Ратэрдамскі, Франсуа Рабле, Парацэльс і іншых. Але творчая задача вырашаецца Іванам Прылуцкім досыць своеасабліва — у драме сумешчаныя часавыя пласты — XVI і XXI ст. Таму аўтар заклікае рэжысёраў не імкнуцца да поўнай адпаведнасці ў знешнім выглядзе, адзенні, фрызюрах герояў, у афармленні сцэны і дэкарацыі. Наадварот, анахронізмы будуць больш спрыяць рэалізацыі задумы.



Шлінк, Б. Три дня / Бернхард Шлінк; пер. с нем. И. Стребловой. — Санкт-Петербург: Издательская Группа "Азбука-классика", 2010. — 256 с.

Новы раман Бернхарда Шлінка распаўвадае пра першыя тры дні на волі пажыццёва асуджанага, але памілаванага пасля дваццаці чатырох год зняволення нямецкага тэрарыста, аднаго з лідараў ультралевага экстрэмісцкай арганізацыі "Фракцыя Чырвонай арміі". Першыя дні на волі становяцца нялёгкім выпрабаваннем для Ёрга і яго старых сяброў — былых адзінадумцаў, а цяпер цалкам паспяхова і надзейных грамадзян. Не высветліўшы ўсе пытанні і супярэчнасці мінулага, немагчыма будаваць будучыню. А ў мінулым — забойствы, крадзяжы, пастаянная рызыка, фанатычная вера ў ідэю і амаль чвэрць стагоддзя ў турэмнай камеры.

Водзукі дасылайце на электронны адрас аўтара: himarina@tut.by

Кнігі для агляду прадстаўлены магазінам "Кніжны салон". Тэл. 385-60-89.

Дэбют



Святлана
Дзянісава

Сунічкі

кожны раз, ідучы з лесу, заходзілі да сваіх бабуль і пакідалі ім хаця б кубачак тых ягад.

Так, не ўсе ў гэтай вёсцы жылі разам з унукамі — маладыя імкнуліся аддзяліцца. Старыца — вёска вялікая. Калісьці, да вайны, яна таксама была вялікая...

Фашысты прыйшлі сюды амаль адразу, недзе ў канцы чэрвеня. Як прыйшлі, загадалі людзям пакінуць хаты і ўсіх — старых і маладых, жанчын і дзяцей — пагналі да рэчкі...

Цяпер гэта не рэчка, а простая канава з кладкай, прызначанай, бадай, толькі для рэчкі фашыст у лакавых ботах. Сказаў, што вёска павінна згарэць у агні, уся, каб ніводнай хаты не засталося. А яны, людзі, павінны сядзець тут, ля рэчкі, і глядзець, як гараць іх хаты. Як гараць яны разам з мэбляй, адзеннем, посудам, ежай. Як гараць разам з хатамі хлеўчукі і дрывогні, як гарыць у хлеўчуках жывёла — куры, свінні, каровы. Сядзець да самага вечара, покуль не згасне апошні вугольчык. Сядзець на ліпеньскай спякоце, не маючы нават і надзеі на тое, каб хоць нечым прыкрыцца ад сонца. Сядзець разам з маленькімі галоднымі дзеткамі, якіх няма чым пакарміць. Людзі на каленях поўзалі каля ног фашысцкага афіцэра, гладзілі яго лакавымі боты, але толькі боты рабіліся яшчэ больш бліскучымі, а надзеі ніякай. Нехта падхапіўся і пабег да вёскі, бо нельга было гэта ўсё трываць, — і атрымаў кулю. Астатнія працягвалі сядзець ля рэчкі...

Калі хвароба не вельмі моцная і ў бальніцу ёсць час шкандыбаць па вуліцы, то можна ўбачыць пры дарозе насып, а на ім — "пушчу". Так мы называлі ў дзяцінстве гаўбіцу, пра якую нам дарослыя расказвалі, што яе выкапалі з ілу, калі рабілі возера. Тое самае возера, у якім дзед кожнае лета лавіў карасікаў. Памятаю, як мы любілі іх чысціць. Бабуля варыла з гэтых карасікаў і маладзенькай

бульбы цудоўную юшку — з крышанчыкамі морквы, зялёненькай цыбулькай і кропам. Цыбулька, моркву і кроп яна трохі падсмажвала на патэльні з маслам. Патэльні была з чыгуну, спрэс чорная, і звонку і знутры. На ёй бабуля і блінцы пякла таксама. І кожны раз, калі я бачыла ў яе руках або на пліце гэтую патэльні, то ўспамінала тую, якую яна ўжо даўно выкінула, бо патэльні з адбітым беражком — не вельмі зручная рэч. Пра тую патэльні бабуля расказвала, што яе знайшлі на пажарышчы.

...Людзі змаглі пайсці назад у вёску толькі вечарам, пасля таго, як згас апошні вугольчык. Навошта ісці ў вёску, якой ужо няма? Каб пашукаць на пажарышчы тое, што ў агні не гарыць. Так людзі знайшлі свае патэльні і чыгуны, лыжкі і нажы. А потым яны пайшлі ў свінарнік, які стаў трохі ад вёскі, і таму яго не кранулі ні фашысцкія запальныя кулі, ні полымя. Свіныя клеткі сталі людзям хатамі — кожнай сям'і па клетцы. Свіней там ужо не было...

Сунічкі растуць у лесе, вядома. Сунічкі майго дзяцінства раслі на ўскрайку, амаль ля самага поля. І, канечне ж, у крапіве. Без яе, калі сунічак шмат і яны не вельмі дробныя, не абысціся. Апякаючыся крапіваю, мы дацягваліся рукамі да самых буйных ягад, а потым вельмі ганарыліся здабываць. Часам заходзілі і трохі глыбей у лес. Там таксама раслі сунічкі. Іх у Старыцкім лесе было шмат, хоць набіраць поўныя гарлачыкі нам ніколі, вядома, не ўдавалася. Бо як жа ты набіраеш столькі тых сунічак, калі табе толькі сем гадоў.

Так, самастойнай у бабулінай вёсцы я сябе памятаю менавіта з гэтага ўзросту. Памятаю, як скончыла першы клас, як купілі мне з гэтай нагоды ружовую сукенку ў бэльія бобачкі і як аднойчы з бацькамі доўга ехалі на аўтобусе спачатку ў Мінск, а потым з Мінска ў Старыцу. Памятаю, што ў бабуліну хату мы ўвайшлі позна, калі ўжо сцягнула. Але я яшчэ шмат разоў выбягала з хаты на ганак. Тады я ўпершыню спазнала, як прыемна адчуваць голымі рукамі казытлівае цяпло чэрвеньскага вечара і дыхаць паветрам, якое наскрозь напоена пахам язімну.

— Які добры вечар, — сказаў неяк тата. І дадаў: — А сёння ж 22-е.

— У гэты дзень пачалася вайна, — ціха прамовілі мама і бабуля. Калі скончыла першы клас, я, канечне ж, ужо ведала, што гэта за вайна, якая пачалася 22 чэрвеня. Пройдзе

час — і бабуля раскажа мне і пра лакавыя боты, і пра тое, як на яе вачах упаў ад фашысцкай кулі малады хлопец, і пра жыццё ў свінарніку...

Дзе-нідзе па лесе сустракаліся то ўзвышэнні, то яміны. Мне заўсёды здавалася, што гэта сляды партызанскіх зямлянак. Партызаны ў Старыцкім лесе з'явіліся адразу, як толькі гэта стала магчымым — як толькі ідэя партызанскай барацьбы ўзнікла ў галовах змучаных і таму асабліва смелых людзей. Восенню напярэдадні 25-й гадавіны Кастрычніцкай рэвалюцыі партызаны вырашылі правесці мітынг. На ўскрайку лесу зрабілі нешта накшталт трыбуны, але раптам убачылі, як праз поле да лесу імкнуцца нямецкія танкі. Мітынг перарос у вялікі бой...

Калі на Старыцу насоўваліся прыцемкі, гэта быў якраз той час, калі бабуля дала ў хляве карову. Мы заўсёды чакалі яе, каб узяць вядро, хуценька аднесці яго ў хату, прыхапіўшы па дарозе цадзілку, што вісела на дроціку пад акном, зняць з шафкі ў кухні трохлітровыя слоікі і працадзіць у іх малака, а потым памыць цадзілку і павесіць яе сушыцца на той самы дроцік пад акном каля ганка. Калі я выходзіла з цадзілкай на ганак, заўсёды адчувала сябе партызанкай, за якой, магчыма, сочаць немцы. Што, калі яны сцішыліся недзе за плотам, ля антонаўкі? Мне, канечне, было страшна. А засынаючы, я думала, як заўтра мы, бабуліны ўнучкі, возьмем гарлачыкі і пойдзем у лес па сунічкі.

...Вядома, што ў тым баі загінулі ўсе. Усе, хто пахаваны ў брацкай магіле каля самага лесу. Яна абгароджана драўляным плотам блакітнага колеру. На ёй, здаецца, і цяпер растуць тыя самыя касачы, якія запомніліся з першага паходу ў лес, па сунічкі. Сярод касачоў стаіць помнік — невысокі блакітны абеліск з чырвонай зорачкай наверх. На абеліску — прозвішчы і імёны. І дата — 6 лістапада 1942 года.

Ці раслі сунічкі ў Старыцкім лесе да вайны? Ці ласаваліся імі партызаны? Я не ведаю. Я толькі ведаю, чаму яны — сунічкі.

Пахіленыя ніц, да зямлі, яны — сунічкі. Іх чырвоныя галоўкі сумна апушчаны — у суладдзі з настроям зямлі, на якой ягады выраслі, у суладдзі з часам, калі яны паспяваюць. Іх сутаргавыя рухі пад прыўзнятым рукой лісцем супадаюць з пшчотным трымценнем душы чалавека, іх звон, калі падаюць яны на дно посуду, сугучны сэрцу. Яны сумуюць. Але і супакойваюць: калі людзі змаглі вытрываць тое, што яны вытрывалі, то ўсё будзе добра. Калі людзі памятаюць пра тое, што яны перажылі, то гэта не паўторыцца.

...Кожны чэрвень у лесе паспяваюць сунічкі.

Дэбют



Таццяна
Дзямідовіч

Абразкі

Таццяна Дзямідовіч, 1979 года нараджэння, скончыла БрДУ імя А. С. Пушкіна, працавала журналістам. Кіраўнік літаратурнага клуба пры Брэсцкім гарадскім Доме культуры. У газеце "Літаратура і мастацтва" друкуецца ўпершыню.

мінулагоднай вандроўкі. А я нарэшце зняла сонечныя акуляры. Было так прыемна, што нас пазналі.

Чараўніцтва

Мы доўга прабіваліся скрозь снежную сетку завеі. Рукі азяблі, ступні былі мокрымі і халоднымі, што бывае пры надта цесных ботах. І, здаецца, толькі магутныя вартаўнікі-хвоі, апрануўшы бэльія цяжкія даспехі, ганарліва пазіралі, як няўмела мы супраціўляемся зімовай стыхіі. Паход у Белавежскую пушчу відавочна не атрымаўся. А да прыпынку было яшчэ далёка.

"Не дойдзем", — хацела сказаць я і ўжо сабралася паваліцца ў зманлівы мяккі снег. Але раптам мы дагналі старога чалавека. Ён таксама бездапаможным мурашом поўз па дарозе. Але, пачуўшы нашы галасы, спыніўся, пачакаў нас і, неяк вельмі радасна, вымавіў:

— Цяжка?

— Цяжка, — адказала я.

Стары палез у сваю вязаную торбу і дастаў адтуль тэрмас. — Тады будзем чаяваць! — сказаў ён, наліваючы ў накрывку тэрмаса гарбату.

Мы ўтрох пераглынуліся.

— Дык бярэце ж! Піце па чарзе, — незнаёмец сунуў мне ў рукі паходную конаўку. — Бяры, бо пакрыўджуся! Усё лета травы збіраў — святаяннік, чабор, ну там, мята... Чароўная гарбата! Сільны дае... Вып'еш і, здаецца, паляцеў бы. Любая завіруха ніпачым...

Мы не адмовіліся. Здымалі вуснамі квітнеючы дух спякотнага лета. З кожным глытком і сапраўды рабілася лягчэй, цяплей, веселей...

— Вось так, — прыгаворваў дзядок. — А пасля будзе адпачываць дома на канапе і ўспамінаць мой напоі.

І мы, канечне, потым неаднойчы ўспаміналі чароўную лясную гарбату. Магічны рэцэпт напою — звычайная чалавечая велкадушнасць.

Кніга

"Сёння самы неважнецкі падарунак — гэта кніга", — неяк перад каляднымі святамі прачытала я ў газеце... З тых часоў ні родным, ні сябрам кніг не дарыла.

Але аднойчы, калі мой сын навучыўся добра чытаць, я прынесла з падвала стос дзіцячых кніг. Калісьці суседзі рабілі ў кватэры рамонт і вырашылі пазбавіцца ад непатрэбнага хламу. Так старыя кнігі былі выкінутыя ў наш падвал.

Сын адразу ж узяўся за "Барона Мюнхгаўзена". Зімовым вечарам, згарнуўшыся ў ложку абаранкам, ён чытаў пра прыгоды вялікага хлуса. Смяяўся і спрачаўся з ім, здзіўляўся і сам прыдумляў неверагодныя гісторыі. Мёртвае, пыльная кніга зноў загарылася, адагралася ў дзіцячых руках пасля доўгіх гадоў "зняволення" ў халодным, цёмным падвале.

А потым сын заснуў. Я накрыла яго коўдрай, выцягнула з рук кнігу, пагасіла святло... А калі папраўляла ў кнізе закладку, заўважыла на форзацы надпіс: "Дарагая Ларачка! Віншую цябе з Днём нараджэння... Твая бабуля".

Ларыса — гэта наша былая суседка. Адзінокая мілая жанчына нядаўна памерла ў доволі маладым узросце. І бабулі, якая так любіла яе, таксама ўжо няма... І толькі кніга, як старадаўняя катрынка, па-ранейшаму чаруе сваёй музыкай, сваёй гульні, сваім ёмкім словам.

Нас пазналі

Чарнагорыя.

— Вы адкуль? — пытаецца гаспадар міні-газэля.

— Мы — з Беларусі! Дзве тысячы кіламетраў на машыне праехалі! — ганарліва кажу я.

Гаспадар задумліва чухае галаву, глядзіць на сваю жонку. Тая паціскае плячыма.

— Рускія мы! — не вытрымлівае мой сябра Віктар і ціхенька шыкае на мяне: — Якая розніца...

— А, рускія! — узрадаваўся гаспадар.

— Ды не, не рускія, — адразу абураюся я і сярдзіта штурхаю Віктара. — Мы — беларусы.

І раптам чую:

— Янка Купала...

Узнямаю вочы. На балконе другога паверха стаіць старая жанчына. Хударлявая, маршчыністая, але ў какетлівай курортнай панамцы.

— Краіна азёр ды лясоў... Янка Купала... Я ў школе вывучала, — гаворыць яна. — Беларусы — добрыя людзі... А дзеці мае ўжо не ведаюць...

Віктар адразу пабег да машыны ўзяць падарункі для гаспадароў — беларускія паштоўкі выпадкова засталіся яшчэ з

Дасціпна, дзёрзка, трапна!

У артыкуле ««Прамяністая» сатыра» (гл. «ЛіМ» за 19.08.2011) мастацтвазнаўцы Людміла Налівайка ды Яўген Шунейка звярнулі ўвагу на мала даследаваны і амаль забыты пласт беларускай выяўленчай творчасці 1920—1930-х гадоў — графіку, якая змяшчалася на старонках аператыўных выданняў і закранала самыя розныя надзённыя праблемы тагачаснага жыцця, ад рэгіянальных да глабальных. Лепшыя з такіх графічных работ сведчылі пра назіральнасць і дасціпнасць, грамадзянскі тэмперамент, шырыню мыслення, дасведчанасць і прафесійнае майстэрства іх аўтараў. Здавалася б, тыя сатырычныя мініяцюры, вясёлыя шаржы, прапагандысцкія малюнкі, звязаныя са зместам газетных і часопісных старонак, даўно ўжо аджылі сваё. Аднак Людміла Налівайка ды Яўген Шунейка сцвярджаюць: «Займаючыся мэтанакіраванымі даследаваннямі, можна ўсё ж знайсці нямала цікавага і прыгадаць тое, за што мы можам быць удзячныя айчыннай карыкатуры.» Прапануем увазе чытачоў працяг іх мастацтвазнаўчага агляду.

Святлана Берасцень, рэдактар аддзела мастацтваў

Людміла НАЛІВАЙКА,
Яўген ШУНЕЙКА

У тагачасным выяўленчым мастацтве як таленты з вялікім творчым патэнцыялам вызначыліся М. Пашкевіч і Г. Дакальская. Абое яны былі добра вядомыя як жывапісцы, стваральнікі першых тэматычных карцін. Разам вучыліся ў Віцебскім мастацкім тэхнікуме, потым М. Пашкевіч працягваў навучанне ў Ленінградскай акадэміі мастацтваў. Цікава, што ў 1930-я гады Г. Дакальская працавала як мастачка газеты «Літаратура і мастацтва». У 1935 годзе на старонках «ЛіМа» былі змешчаны яе сяброўскія шаржы на Андрэя Александровіча і Міхася Клімковіча, якія ва ўяўленні аўтара мелі свае характэрныя творчыя памкненні: быць вядомымі і моднымі! Паэта Валерыя Маракова, паводле шаржу Г. Дакальскай, можна параўнаць толькі з самім Аляксандрам Пушкіным. Ды толькі Маракову аўтар малюнка прапанаваў іншае месца: зразумела, побач з класікам, але на ўдвая ніжэйшым узроўні, чым статуя вялікага паэта.

Карыкатура М. Пашкевіча «Бацька і сын узялі рамізініка» адгукаецца на нэпаўскі перыяд жыцця горада, дзе можна было за грошы рабіць што заўгодна, хоць вазіць у брычцы самога рамізініка, але заставацца пры гэтым у коле сацыяльных праблем, уласцівых тагачаснаму грамадству.

Звяртаюць на сябе ўвагу карыкатуры А. Заборава (1911 — 1984) на мясцовыя парадкі. Напрыклад, своеасаблівы дыптых «Раёны чакаюць...». Супрацоўнік РВК таўчэцца ля пустога памяшкання. Ён нічога не робіць сам, а толькі чакае загадаў, дзеля чаго трымае ў руках вялікую падзорную трубу, а побач з ім нудзіцца вялікі кот. Ці не ў яго пытаецца занепакоены выканкамавец: «Чаму не едуць «госціцкі»»? А карыкатуру на чыноўніка з цыгарэтай у вуснах суправаджае некалькі вербальных падказак. На дрэве, пад якім разлегся гэты малады прадстаўнік мясцовай улады, замацавана вялікая папэра са словамі: «Пуцёўка ў раён»; пад лістамі дрэва падпісана: «Аб'ектыўныя прычыны». А ўнізе — аўтарскі каментарый: «Пад ценню «аб'ектыўных» прычын».

Мастак М. Дучыц (1896 — 1980) вылучыўся як аўтар шэрагу твораў на тэмы дрэнных дарог паміж горадамі і сялом, сацыяльнага становішча, самаганаварэння, дрэннага гаспадарання на вёсках, дзе багацеі моцна, усім сваім целам, сцерагуць уласную прыватную гаспадарку і не хочуць дзяліцца з прадстаўнікамі калгаса.

М. Гусеў (1896 — 1965) вельмі драматычна вырашаў тэму «Максім Горкі і інтэлігенцыя». На яго думку, з такой інтэлігенцыяй, якая пры савецкай уладзе сябе не спраўджвала, трэба было абыходзіцца менавіта вось так: узяць «Басяка» ды біць ім па галовах і спінах прадстаўнікоў усіх творчых аб'яднанняў... Бо яны адасобленыя і не могуць сябе адстаіць.

Кампазіцыі Ф. Выхадцава (1902 — 1941) звязаныя з сацыяльнымі праблемамі жыцця ў суседняй краіне. Тамтэйшы люд паказаны як гарапашны, прыгнечаны рэакцыйнай уладай, што абапіраецца на ўзброеныя сілы і паліцыю. Напрыклад, у цэнтры карыкатуры «Панскія здэкі» — выява моста, пабудаванага на могілках, на касцях змардаваных людзей. Па самім мосце рушыць вялікая група добра апранутых багацеяў,

якіх ахоўваюць прадстаўнікі ўлады. Гэты добрапрыстойны натоўп нібыта мкнецца ў вялікі свет, але ўпэўнена ісці наперад ім замінае... дрэнны пах з-пад моста.

Самыя выразныя сяброўскія шаржы на класікаў беларускай літаратуры належаць студэнту палітэхнічнага інстытута Я. Кашкелю. Герояў сваіх ён падгледзеў у халодны, слотны восеньска-зімовы час і ўвасобіў сапраўды трапна. Янка Купала, захінуўшыся ад ветру ў паліто з паднятым каўняром, рашуча тупае па вуліцы ў галёшах з кічкам у руках і звязкай рукапісаў. Але шляхетнасць сваю не хавае, на самыя вочы ён насунуў модны капялюш; міжволі звернеш увагу на «матылёк» — банцік. А тонкія вусны ледзь хаваюць іранічную ўсмешку, маўляў, «я яшчэ пакажу, як трэба пісаць вершы-паэмы». Якуб Колас, наадварот, выглядае, як сапраўдны селянін, што прыехаў у Мінск на закупы: у валёнках, кажушку, у шапцы-аблавуце. Сур'ёзны позірк скіраваны літаральна

СЯБРОўСКІ ШАРЖ



Янка Купала.

на гледача. Паэт нібы нешта вышуквае ў думках і хавае сваю заклапочанасць. Або два ўтрыманыя малюнок вельмі розныя па настроі і вельмі блізкія па шаржаванасці выяў. Такія вобразныя жарты яшчэ больш замацоўвалі вялікі аўтарытэт лідараў маладой беларускай літаратуры.

Не менш выразны атрымаўся сяброўскі шарж Я. Кашкеля на мовазнаўцу Язэпа Лёсіка (дзядзьку Якуба Коласа па матчынай лініі). Ён увасоблены ў вельмі яскравым вобразе вучонага-педагога. У жыцці Я. Лёсік адрозніваўся валявым характарам чалавека з народных мас, таму і на малюнку крочыць гэтак смела і рашуча, што з-пад ног ажно пырска ляцяць. На яго галаве аблавуца, насунутая па самыя вочы, схаваныя за акуларамі. Ад халаду бароніць вясковы кажушок. У моцных, працавітых руках ён трымае сукаваты кій і агромністую кнігу «Беларускі правапіс». На твары з'едлівая ўсмешка, ледзь прыхаваная цёмнымі вуса-



Якуб Колас.

мі. Яго з'яўленне падобнае да грому-маланкі з яснага неба. У Лёсікавых апанентаў ад жаху валасы становяцца тырчачом і ўзлятаюць дагары капелюшы. Вось так, з добрай усмешкай, паказаны даследчык і абаронца вартасцей літаратурнай беларускай мовы, якая тады яшчэ толькі набірала сваю вагу ў грамадстве.

Сродкі гумару і сатыры з'яўляліся і ў афармленні вокладак выданняў Беларускага дзяржаўнага выдавецтва. Перш за ўсё гэта кнігі К. Крапівы «Людзі-суседзі» (19-28), «Хвядос Чырвоны нос» (1931), З. Бядулі «На зачараваных гонях» (1929), М. Лужаніна «Аднагалосна!» (1931). Мастакі В. Літко, Д. Дваракоўскі, Я. Тарас імкнуліся вынаходзіць свае новыя сродкі выразнасці для падкрэслення асноўных аўтарскіх ідэй. Пад маскай сур'ёзнага вызначаліся недахопы, узніклі з'едлівыя, а то і зласлівыя насмешкі, іронія рознай ступені «нападу».

Газетна-часопісная графіка, вокладкі ды ілюстрацыі БДВ 1920-х сталі жывым водгукам-рэзанансам, трыбунай культурнага, грамадскага, палітычнага жыцця Беларусі. У ёй увасобіліся многія падзеі, факты, настроі, якія немагчыма было вокагненна адлюстравач у іншых відах мастацтва, не звязаных у такой ступені з друкаваным словам, з ідэалагічнымі арыенцірамі, з аператыўнымі тэрмінамі падрыхтоўкі належных матэрыялаў. Сярод графічнай спадчыны няма ўзораў другасных, малавыразных, аднадзённых па сваёй значнасці. Мастакі з рознай прафесійнай падрыхтоўкай пасвойму шчыра і эмацыянальна адгукнуліся на падзеі пераломнага перыяду ў айчыннай гісторыі і пакінулі свой незабыўны вобразны след, які з цягам часу не страчвае сваёй выразнасці і праўдзівасці. У работах беларускіх графікаў-карыкатурыстаў заўважна вялікая разнастайнасць мастацкіх стыляў: ад акадэмізму да мадэрнізму. Можна адзначыць актыўнае ўзаемадзеянне актуальных кірункаў ды індыўдуальных творчых метадаў. Адбываўся працэс пошукаў новых выяўленчых сродкаў выразнасці, якія дазвалялі адлюстроўваць як імгненныя ўражанні, так і працяглыя, сутнасныя станы жыцця.

Такі ўнікальны вопыт, калі да перыядычных выданняў далучаліся самыя актыўныя мастакі, не можа не ўраджаць даследчыкаў новымі адкрыццямі. Палітыка беларусізацыі дазволіла хутка сфарміраваць нацыянальную сістэму адукацыі, сродкі масавай інфармацыі, наладзіць кнігавыдавецкую справу і інш. Гэтая палітыка была звязаная з неабмежаванай дэмакратызацыяй творчага працэсу, пра што сведчаць свабода ў сферы карыкатуры і права мастакоў на сатырычную вастрэню ў паказе многіх надзённых праблем. Не будзе перабольшаннем сказаць, што згаданыя намі прыклады сталіся для беларускай культуры ўзорна-паказальнымі, як і многія іншыя факты і з'явы ў айчынным мастацтве таго часу.

На здымках: сяброўскія шаржы Я. Кашкеля на Якуба Коласа і Янку Купала.

ART-нацёркі

Лана ІВАНОВА

У наступны чацвер адкрываюць сезон музычнага тэатра сталіцы. Мюзіклам К. Брэйтбурга «Блакiтная камя» распачне восеньскую афішу Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра. Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Беларусі 1 і 2 верасня пакажа прэм'еру, якая завяршыла мінулы сезон: чатырохактовую «Аіду» Дж. Вердзі. А на 9 верасня тут замоўлена ўжо чарговая прэм'ера — новая паставачная версія оперы Дж. Расіні «Севільскі цырульнік». Рыхтуюцца таксама імпрэзы ў Камернай зале імя Л. П. Александроўскай. Сярод іх — сольны канцэрт лаўрэата міжнародных конкурсаў Юрыя Гарадзецкага і вечар цыкла «Легенды Беларускай оперы» да 85-годдзя з дня нараджэння ўладальніка незабыўнага лірычнага тэнара, народнага артыста Беларусі Валерыя Глушакова.

Днямі тэатралы будуць усур'я акцэраў-купалаўцаў — Зінаіду Браварскую, народную артыстку Беларусі. Спаўняецца 95 гадоў з дня яе нараджэння. Зінаіда Іванаўна пражыла амаль 89 гадоў і вызначалася рэдкім творчым даўгалеццем. Выпускніца ГПТСа (Масква), пачынала ў Беларускам ГЮГу, з 1938 г. працавала ўжо на Купалаўскай сцэне. У родным тэатры, на экране, у студыі Беларускага радыё, на педагагічнай працы ў Беларускам дзяржаўным тэатральна-мастацкім інстытуце З. Браварская вылучалася яркай эмацыянальнай індывідуальнасцю, экспрэсіўнасцю, моцным характарам. Яна сыграла Зіначку Зёлкіну, непаўторна ўвасобіўшы камедыйна-сатырычны вобраз, і пражыла ў спектаклі трагічны лёс вялікай Сары Бернар... Ажыццяўляла радыёпаставаўкі для дзяцей. Спрычынілася да інсцэніроўкі і рэжысуры спектакля купалаўцаў «Людзі на балоце». Пакінула ўспаміны. І нават пісала ў «ЛіМ».

Міністэрства сувязі і інфарматызацыі выпусціла ў абарачэнне адметны паштовы канверт (тыраж 34 тыс. экз.),



прывечаны 500-годдзю з часу атрымання горадам Навагрудкам магдэбургскага права. На канверце — арыгінальная марка з выявай герба горада і яго старажытных абрысаў, рэканструяванага замка ды надпісам «500 гадоў з часу надання Навагрудку магдэбургскага права». Канверт адзоблены малюнкам, які абагульняе відарыс горада: Касцёл Перамянення Пана, будынак райвыканкама, руіны замка, Свята-Барысаглебская царква, помнік Адаму Міцкевічу. Мастак канверта і спецыяльнага паштовага штэмпеля — Мікалай Рыжы. У адным з аддзяленняў паштовай сувязі Навагрудка адбылося памятнае гашэнне навінкі, што парадавала і патрыётаў, якія шануюць родную гісторыю, і амагараў графічнай мініяцюры, і калекцыянераў.

На здымку: выява эксклюзіўнага штэмпеля.

Дзіяна СТЭЛЬМАХ

Колькі гадоў нашаму ТЮГу?

8 красавіка грамадскасць адзначала 55 гадоў Беларускага рэспубліканскага тэатра юнага гледача. 3 гэтай нагоды ізноў згадалі пра сапраўдны ўзрост айчыннага ТЮГа. Колькі ж яму гадоў — 55 альбо 80?

ніка з артыкулам “Тэатральнае мастацтва дзецям”. Яна пісала: “У перыяд Вялікай Айчыннай вайны некаторыя тэатры юных гледачоў вымушаны былі часова расфарміравацца. Аднак у першыя пасляваенныя гады яны аднавілі сваю дзейнасць... Ва ўсіх саюзных рэспубліках працуюць... Усім вядома, што і ў Мінску да вайны быў ТЮГ, які на ўсесаюзным аглядзе дзіцячых тэатраў заняў адно з першых месцаў... абслугоўваў дзясяткі тысяч юных гледачоў. Узнікае пытанне, чаму да гэтага часу ён не аднаўляе сваю дзейнасць?.. А шматлікія юныя гледачы пазбаўлены дзіцячага тэатра”.

У 1951 годзе на Бюро ЦК КП (б) Беларусі (прагакол пасяджэння № 139 ад 2 сак. — Нац. архіў. Ф. 4П, воп. 81, спр. 405, л. 27) была прынята пастанова: “1. Пабудоваць у 1951-52 гг. у г. Мінску дзіцячы рэспубліканскі тэатр, выкарыстаўшы дзеля гэтага каробку, што належыць Мінскаму Палацу піянераў”. Поўнае завяршэнне будаўніцтва — 1952 год.

Нарэшце, 22 верасня 1955 г. быў падпісаны загад Міністра культуры БССР Р. Кісялёва пра стварэнне Беларускага рэспубліканскага тэатра юнага гледача. Уладзімір Стэльмах, які быў прызначаны дырэктарам тэатра (у даваенным ТЮГу ён служыў акцёрам і заглаўнікам, вельмі хацеў, каб не перарывалася сувязь з даваенным тэатрам, каб сучасны стаў працягам яго дзейнасці. Але ж кіраўніцтва рэспублікі вырашыла інакш. Прыводзіліся довады на карысць новага жыцця ТЮГа: мінула ўжо столькі часу, тэатр ствараецца нанова, у яго новы мастацкі кіраўнік (Любоў Мазалеўская) і новы калектыў (аснову трупы склалі выпускнікі яе курса Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута). Гэткая была афіцыйная версія.

Але была і неафіцыйная. Пра яе я даведлася ў 1990-я гады, калі ўжо сама працавала ў ТЮГу. Артур Вольскі (сябра тэатра з яго адкрыцця, драматург, дырэктар, нязменны заглаўнік) раскажаў пра сапраўдную прычыну: у час вайны

частка акцёраў засталася ў акупаваным Мінску, і працавалі яны ў Гарадскім тэатры. У матэрыялах партархіва захоўваецца складзеныя колішнімі ідэолагамі спіс работнікаў мастацтва, якія ў гады вайны знаходзіліся і працавалі ў Мінску. У раздзеле “драма” ёсць прозвішчы акцёраў ТЮГа і пазначана, што працавалі яны ў Гарадскім тэатры (Нац. архіў. Ф. 4П, воп. 47, спр. 4, л. 183). Дарэчы, ніхто з тюгаўцаў падчас вызвалення Беларусі нікуды не эміграваў.

Безумоўна, пераемнасць даваеннага і сучаснага тэатраў юнага гледача відавочная (пра агульныя мастацка-педагагічныя прынцыпы дзейнасці абодвух творчых калектываў мы ўжо не будзем і гаварыць). Гэта перадусім арыентацыя на нацыянальны рэпертуар. У М. Кавязіна — спроба (праўда, няўдалая) нават на адкрыцці паказаць напісаную для тэатра п’есу “На штурм” Янкі Маўра. У 1936 г. з’явіліся “Мікола Гоман” В. Шашэўскага (п’еса і спектакль высока ацэнены крытыкай) і “Ная” М. Зарэцкага. Рэжысёр Л. Мазалеўская заахоціла з’яўленне п’ес Я. Пасава, А. Гутковіча і У. Хазанскага, А. Вольскага і П. Макаля, І. Козела (“Папараць-кветка” — візітоўка тэатра на шмат гадоў; адзначана дыпламам I ступені на Усесаюзным фестывалі тэатраў юнага гледача ў 1958 г.). Новы тэатр, як і даваенны пад кіраўніцтвам Е. Міровіча ў 1937 г. (пасля рэфармавання), адкрыўся спектаклем “Як гартавалася сталь” паводле М. Астроўскага. Двойчы за гісторыю ТЮГа ставіліся ўжо згаданая “Цудоўная дудка” В. Вольскага (у 1939 і 1968) і “Рэвізор” М. Гоголя (у 1941-м з яго распачаў тут сваю працу но-



вы галоўны рэжысёр М. Зораў, рэпетыцыі перапыніла вайна, а сучасны тэатр ставіў камедыю ў 1960 г.). Гэтаксам двайчы адбыліся сустрэчы з галоўным тэатрыкам і практыкам дзіцячага тэатра Аляксандрам Бранцавым. У 1933 г. М. Кавязін наладзіў паездку калектыву ў Ленінград, пазнаёміў акцёраў з А. Бранцавым і яго Тэатрам юных гледачоў; на Усесаюзным фестывалі сустракаліся з А. Бранцавым і тюгаўцы пасляваеннага часу, а ў 1972 г. на базе тэатра ладзіліся саюзныя “Бранцаўскія чытанні”. След у след за даваенным ТЮГам (удзел ва Усесаюзным аглядзе тэатраў для дзяцей у 1939) ступаў і новы тэатр, здабываючы вядомасць і прызнанне за межамі рэспублікі на ўсесаюзных фестывалях тэатраў для дзяцей (з 1958 г.). У сучасным ТЮГу служылі акцёры даваеннай трупы А. Ротар, В. Окалаў, А. Якуцік, П. Бондараў, У. Говар-Бандарэнка, Л. Міхайлаў, У. Стэльмах (як дырэктар), З. Зяленка (памочнік рэжысёра), В. Станкевіч (загадчык бутафорскага цэху), А. Сагалыч (загадчык пастановачнай часткі).

У 1966 г. часопіс “Народная асвета” (№ 4) надрукаваў артыкул У. Стэльмаха “Шчыры сябар школы”. Цытую: “Беларускаму тэатру юнага гледача — трыццаць пяць год. Ён быў створаны пры Мінскім доме камсамола... а першым мастацкім кіраўніком быў рэжысёр М. Кавязін... У 1941 годзе вайна абарвала творчую дзейнасць тэатра. Аднавілася яна толькі 8 красавіка 1956 года спектаклем “Як гартавалася сталь”...

Вось і лічыце, колькі гадоў цяпер нашаму Тэатру юнага гледача.

На здымках: Іван Ахрэмчык, партрэт Еўсцігнея Міровіча (1949); будынак пасляваеннага ТЮГа (сёння на рэканструкцыі).



У Маладзечне — свята!

XI Нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі пачынаецца сёння ў Маладзечне

Што ж гэта за феномен, якога культурная грамадскасць краіны з неаслабнай цікавасцю чакае і вітае кожныя два гады? Гэта наша песня, напоўненая мілагучным родным словам; паэтычны радок, акрылены шчырай мелодыяй; самабытныя беларускія вобразы, увасобленыя ў інструментальнай музыцы і ў тэатральнай творчасці; разнажанравы фальклор. Майстры мастацтваў і таленавітая моладзь. Неабыкавыя гледачы, для якіх адзінае ў свеце свята роднай песні ў звязку з роднай мовай — знакавая падзея, прынцыповая для жыцця незалежнай Беларусі... Вось што такое маладзечанскі фест.

каштоўнасцей, беларускай музыкі, паэзіі і мовы, папулярызавання новых твораў сучасных беларускіх паэтаў і кампазітараў, пошук таленавітых выканаўцаў і рэалізацыя іх творчага патэнцыялу, пашырэнне творчых кантактаў. Адметнасць жа свята ў тым, што адбываецца яно ў год юбілею Вялікага Артыста — Уладзіміра Мулявіна, і 70-годдзю незалежнага песняра прысвечаны сёлетні фестываль. Напрыклад, заўтрашні ўрачысты гала-канцэрт, які ад-

будзецца ў нядаўна пабудаваным Летнім амфітэатры, пройдзе пад зоркаю Мулявіна: менавіта яго песні складаюць аснову праграмы, якую прадставіць Нацыянальны акадэмічны канцэртны аркестр Беларусі пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга. Удзельнікі рэспубліканскага конкурсу маладых выканаўцаў беларускай эстраднай песні, якія пазмагаюцца за спецыяльны прыз імя У. Мулявіна, абавязкова ўключаюць у сваё выступленне адну з яго песень.

Не злічыць тыя мастацкія імпрэзы ды творчыя сустрэчы, якімі будучы поўніцца фестывальныя дні. “Цэнтрам прыцягнення”, безумоўна, стане новы амфітэатр. А колькі падзей мае адбыцца ў гарадскім Палацы культуры, у залах Мінскага абласнога драматычнага тэатра і лялечнага тэатра “Батлейка”, у Маладзечанскім музычным вучылішчы імя М. Агінскага, у Горадзе майстроў, на вуліцах фестывальнай сталіцы, а яшчэ — падчас вандровак у

Купалаву Вязынку ды ў Багдановічаву Ракуцёўшчыну! Канцэрт айчынных рок-гуртоў і праект камерных калектываў Нацыянальнага канцэртнага аркестра “Чатыры нацыянальныя постаці Беларусі” (творы Д. Лукаса, П. Падкавырава, Р. Пукста, А. Туранкова); прэзентацыя творчасці самых маладых паэтаў і кампазітараў ды парад зорак айчыннага джаза; гала-канцэрт выканаўцаў сучаснай беларускай эстраднай песні ды выступленні карыфеяў нашай паэзіі.

І такая адметнасць. Адзін з ініцыятараў Нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі, яго арганізатар і асноўны ўдзельнік — Нацыянальны акадэмічны канцэртны аркестр Беларусі пад кіраўніцтвам маэстра М. Фінберга распачаў свой 25-ы сезон. Свята ў Маладзечне — першае ў чарадзе імпрэз юбілейнага творчага года заслужанага калектыву.

На здымку: народны артыст СССР Уладзімір Мулявін.



Святлана БЕРАСЦЕНЬ

Фестываль “Маладзечна-2011”, арганізатарамі якога з’яўляюцца Міністэрства культуры краіны, Мінскі аблвыканкам, Маладзечанскі райвыканкам, Нацыянальны акадэмічны канцэртны аркестр Беларусі, Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанія Рэспублікі Беларусь, працягнуцца тры дні. Мэта яго застаецца нязменнай: далучэнне шырокіх колаў насельніцтва краіны да нацыянальных



— Пані Нэвена, вы ж, можна сказаць, нарадзіліся ў літаратурным асяроддзі. Вашы і бацька, і маці — літаратары. Як і ў якой ступені гэта ўплывала на ваш лёс?

— Уплывала, бадай, многае. Прычым у розных аспектах... Ужо тое, між іншым, што тата, Драгіша Вітошавіч, у першы мой дзень нараджэння, г. зн. у 1968 годзе, заснаваў своеасаблівы часопіс — *“Расковник”* (*“Разрыў-камень”* — **І. Ч.**) з мэтай сцвярджаць, а таксама развіваць культуру і мастацтва вёскі. Прычым гэтае перыядычнае выданне хутка стала самым тыражным у краіне. Але паколькі тагачасныя ўлады СФРЮ былі захоплены пралетарскай ідэалогіяй, а пра ўсё, што звязана з вёскаю і народнымі традыцыямі, не дбалі, то і датацыі выданню абмяжоўваліся коштамі на друк. Часопіс не меў нават рэдакцыйнага памяшкання — яго замяняла наша невялічкая, 28 квадратных метраў, кватэра ў паддашшы. Туды кожны дзень прыходзілі збіральнікі і розныя аматары народнай творчасці, а таксама літаратары. Дарэчы, мы, сербы, маем вельмі моцны, унікальны сярод усіх народаў свету рух паэтаў-сялян. Так што ў нашай кватэры ўвесь час чыталіся вершы, вяліся амаль беспыспынныя размовы пра паэзію. Адпаведна, нічога дзіўнага няма ў тым, што з чатырохгадовага ўзросту я таксама пачала складаць вершыкі. А мой тата, дарэчы, іх запісваў. І неяк, знаходзячыся ў Бельгіі на канфэрэнцыі *“Дзеці і паэзія”*, прачытаў нешта з маіх вершакаў у сваім перакладзе на французскую мову. Тады да яго падышоў вядомы бельгійскі паэт Морыс Карэм і папрасіў дазволу выкарыстаць гэтыя вершы ў перадачы радыё Бруселя...

Наогул у нашай сям’і творчасць успрымалі як справу святую. Тага і мама заўжды ўважліва ставіліся да маіх паэтычных практыкаванняў: выслухоўвалі і выказвалі, што ім падабаецца, а што не — адным словам, тлумачылі, што ў мяне атрымалася. За мяне яны не прыдумвалі ніводнага сказа, а заахвочвалі, каб я шукала замену тым словам і выразам, якія аказваліся недарэчнымі. І працягвалі настойліваць, не адступаліся, пакуль я не знаходзіла лепшага рашэння. Так што я мела шчасце ўзрастаць у свайго роду выдатнай літаратурнай студыі.

Таму, зноў жа, цалкам натуральна, што ў адзінаццацігадовым узросце я ўжо мела варыянт першага свайго зборніка, які выйшаў у свет пазней, калі мне было пятнаццацігадова, прычым выдавец сам працягваў цікавацца — пасля таго, як прачытаў мае вершы ў часопісе.

— Вы пішаце і для дзяцей, і для дарослых, а таксама і малоеце, самі выконваеце ілюстрацыі да сваіх твораў.

— Так, я заўжды пісала і малявала, што называецца, паралельна. І ўсе мае зборнікі вершаў выходзілі з маімі ж ілюстрацыямі.

У 1991 годзе ў былой Югаславіі выбухнула грамадзянская вайна. Той свет, які я ведала, пачаў маланкава і кардынальна мяняцца ў аснове. Тэлевізійныя навіны сталі ўяўляць сабою суцэльныя жахі. Многія мае суайчыннікі пачалі з’язджаць за мяжу. А ў Бялград прыбывалі дзясяткі тысяч людзей, якія засталіся без даху над галавою...

Нашы творы і нашы душы

“ЛіМ” ніколі не абмінае ўвагай суседнія літаратуры, іх дасягненні і прадстаўнікоў. Творы сербскай пісьменніцы Нэвены Вітошавіч-Чэкліч друкаваліся на нашых старонках, сама яна была ўдзельніцай “круглага стала”, прымеркаванага да Дня беларускага пісьменства. “Круглы стол” з удзелам замежных гасцей, дарэчы, плануецца і на сёлетнім свяце. У выдавецтве мінскага Брацтва ў імя Архістраціга Міхаіла пабачыла свет кніга Нэвены Вітошавіч-Чэкліч “Маленькі Ангел — Хрысціянская азбука”. Неўзабаве пасля выхаду “Маленькі Ангел...” стаў лаўрэатам Восьмага міжнароднага конкурсу дзяржаў-удзельніц СНД “Мастацтва кнігі”. У прыкладзеным Дня беларускага пісьменства сербская пісьменніца пагадзілася адказаць на пытанні “ЛіМа”.

Што можа і што павінен рабіць мастак, калі рушыцца звыклы навакольны свет? Напэўна, ствараць іншы. Дык вось, я імкнулася ствараць свой мастацкі свет, у якім можна знайсці выратаванне з дапамогаю даброты, чысціні, пяшчоты, радасці. Хоць мне было ўжо за дваццаць гадоў, я вярталася да дзяцінства як да крыніцы натхнення, ды і самога жыцця. Там я шукала прытулку, які быў патрэбны мне і які я магла прапанаваць іншым.

Так з’явіліся мае малюнкi для дзяцей. Я малявала вясёлых істот з Краіны Мараў. Гэта былі Дзівасмаўжы, якія ў сваім жытле захоўвалі таямніцы прыроды, а на галовах насілі кароны з радасных думак, і Птушкакветы, якія, лётаючы і распаўсюджваючы водары, складалі прыгожыя песні, і Чарэшніялюбы, якія збіралі найсмачнейшыя чарэшні з вершалін дрэў, і Сэрцалісты, якія прымалі да сваіх сэрцаў турботы ўсіх істот, гэта былі Высотнікі-Чарадзейнікі, на паверхах якіх дзецям выдаюцца самыя прыгожыя і самыя ўтульныя кватэры...

Захапіўшыся такімі незвычайнымі істотамі, я пачала пісаць да гэтых малюнкаў вершы — у асноўным пытанні-фантазіі. Да гэтага я ўжо мела тры выстаўкі сваіх “дарослых” твораў. А ў 1993 годзе, калі наша краіна знаходзілася ў міжнароднай ізаляцыі, пад санкцыямі, я правяла сваю першую выстаўку малюнкаў для дзяцей і разам з малюнкамі прадставіла таксама вершы. Другую такую выстаўку я наладзіла ў той самы год, правёўшы яе як свайго роду студыю: дзеці, якія прыходзілі, фантазіравалі разам са мною і рабілі свае малюнкi.

Зразумела, замест вайны мы вялі гульні, стараючыся драконаў і вядзьмарак навучыць даброты. Як вынікі гэтай калектыўнай творчасці з’явілася мая першая кніжка для дзяцей пад назваю *“Маштованка”* (*“Фантазійка”*), асабліваць якой у тым, што малюнкi для дзяцей суправаджаюцца тэкстам — шматлікімі пытаннямі, якія стымулююць фантазію дзяцей, заахвочваюць, каб яны малявалі і пісалі самі.

— Толькі што мінскім Брацтвам у імя святога архістраціга Міхаіла выдадзена ваша кніга для дзяцей *“Маленькі Ангел — Хрысціянская азбука”* на рускай мове. І яна адразу ж атрымала першую ўзнагароду на прэстыжным маскоўскім конкурсе. У продаж выданне яшчэ не паступіла, але тыя, хто яго бачыў, кажуць, што вельмі прыгожае. Вы, наколькі мне вядома, яго ўжо атрымалі. Якое ўражанне?

— Пра ўзнагароды я яшчэ нічога не ведаю. А пару экзэмпляраў кнігі мне ўжо прыслалі.

Для мяне асабліва дорага, што кніга выйшла з прадмоваю Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага, Патрыяршага Экзарха ўсёга Беларусі Філарэта.

Не дзеля кампліменту адзначу: я шчаслівая, што *“Маленькім Ангелам”* зацікавіліся і з любоўю пераклалі кнігу вы, аўтарытэтны славiст і выключны знаўца сербскай літаратуры.

Мяне як аўтара выданне кранула многім. Перш за ўсё тым, што выглядае сапраўды вельмі хораша. Прыемна, што на вокладцы змешчаны герб Сербскай Праваслаўнай Царквы і растлумачана значэнне чатырох літар “С”: *Само слога Србине Спасава* (Толькі згода Сербав уратуе). Нечакана, але добра, што захаваны старонкі, на якіх апісваецца сербскі звычай “Слава” — праслаўленне святых ахоўнікаў роду, сям’і. Добра таксама, што пакінутыя прадмовы да

сербскага выдання нашага Мітрапаліта Амфілохія і манаха Давіда (Перавіча).

Прыемныя ўражанні выданне выклікала не толькі ў мяне. Усе мае суайчыннікі, якія бачылі кнігу, здзіўляліся той любові, якую беларусы праявілі да сербскага народа і Сербскай Праваслаўнай Царквы.

— Вы тут выступаеце таксама і як пісьменнік, і як мастак, а яшчэ і як багаслоў-педагог, паколькі раскрываеце для юных чытачоў усе найважнейшыя пытанні, якія датычыць Бога нашага, Госпада Ісуса Хрыста, праваслаўнай веры і Царквы... Можа, раскажаце нам, як у вас узнікла ідэя стварыць такую кнігу?

— У свой час я выдала *“Буквар Кірылка”*. Ён вельмі спадабаўся настаяцелю бялградскай царквы святога Апостала Марка. Гэты свяшчэннік выступіў з прапановаю, каб мне замовілі напісаць кніжку пра веру ў разліку на самае юнае пакаленне, бо ў нас тады зусім не было праваслаўных кніг для дзяцей. А мне самой неаднойчы даводзілася чуць, як малыя, убачыўшы свяшчэннікаў, пытаюцца ў таты ці мамы: *“А хто гэтыя дзядзі?”* І бацькі часцей за ўсё не давалі ім ніякіх адказаў. Назірала таксама, што дзеці, якіх прыводзілі ў царкву, не разумелі як след, дзе яны знаходзяцца і што вакол іх адбываецца. Таму і вырашыла ўзяцца за кнігу, якая б дала адказы на ўсе істотныя пытанні, звязаныя з хрысціянствам. Прычым так, каб дзецям гэта было зразумела і цікава.

“Дарослая” літаратура апынулася пад знакам замкнёнасці, адчужэння, абсурду, тады як літаратура “дзіцячая” ўсё ж такі застаецца пад знакам хараства і сэнсу. А мой выбар заўсёды зарыентаваны на тое, што мае сапраўдны сэнс.

Якраз у той час вядомы псіхіятр і прафесар Праваслаўнага багаслоўскага факультэта падарыў мне копію дасядавання пра тое, як дзеці разумеюць Бога, хоць ён і не ведаў, якую кнігу я пачала пісаць. Дарэчы, не ўпершыню патрэбнае мне неяк містычна з’яўляецца.

Першы малюнак Маленькага Ангела я зрабіла яшчэ ў 1985 годзе, калі рыхтавала *“Маштованку”*. Маленькі Ангел і Маленькі Смоўж — героі майго казачнага аповеда *“Як смоўж трапіў у рай”*. А калі я ілюстравала *“Буквар Кірылка”*, манах Давід сказаў мне, што галоўным героем майёй чарговай кнігі павінен стаць Маленькі Ангел, а тая кніга павінна быць праваслаўнай чытанкай. Гэтак ён са сваёй манаскай празорлівасцю прадбачыў кнігу, пра якую потым клапаціўся па-бацькоўску ў працэсе яе падрыхтоўкі — ажно шэсць разоў чытаў рукапіс і пільна сачыў за тым, як выконваюцца ілюстрацыі. Вялікую ўвагу да гэтай кнігі праявіў і Мітрапаліт Амфілохій (Радавіч) — ён двойчы, на розных стадыях, знаёміўся з рукапісам і ілюстрацыямі. Для мяне было вельмі істотна, каб кніга, нягледзячы на тое, што яна адрасуецца дзецям і павінна лёгка чытацца, нідзе не адступала ад духу хрысціянства.

— У вашай кнізе *Маленькі Ангел непасрэдна звяртаецца да чытачоў. А ў ілюстрацыях паўсюдна прысутнічаюць маленькія сэрцы... Гэта, відаць, пэўныя асноўныя ключы да дзіцячага разумення і, адпаведна, ключы ад дзіцячага свету?*

— Сапраўды так. Маленькі Ангел прадстаўляецца дзіцяці як яго Ангел-ахоўнік, тлумачыць, што настаў час ім бліжэй пазнаёміцца. Яны знаходзяць паразуменне. І так, праз казку ці іншы літаратурны твор, не толькі здзяйсняецца далучэнне да праваслаўнай веры, але і ўсталяваюцца адносіны дзіцяці з яго Ангелам-

ахоўнікам. Асабліва ў дзіцячым узросце неабходна ахова, падтрымка — найперш з боку бацькоў, але таксама і тонкая духоўная ахова, духоўная падтрымка, якая патрэбна ў розных сітуацыях, у тым ліку і ў дзіцячых таямніцах.

А сэрца як сімвал любові — знак універсальнай выяўленчай сістэмы дзяцей. Таму, натуральна, яно стала адным з важнейшых ключоў у кнізе, якая цалкам прысвечана сутнасці любові — любові хрысціянскай.

— Дарэчы, шаноўная калега, у маі *“ЛіМ”* віншаваў вас з прысуджэннем ступені доктара навук. Удакладні для нашых чытачоў, што вы даўно і сур’ёзна займаецеся навукай і ў дзвюх сваіх дысертацыях — магістарскай і доктарскай — даследавалі казкі і дзіцячы тэатр. А як спалучаюцца ў вас мастак і навуковец?

— Нядаўна ў размове са сваім вядомым кансультантам, прафесарам Міленкам Місаілавічам, высокааўтарытэтным у Сербіі тэатразнаўцам, я пачула: *“Акрамя гэтых кніг пра тэатр я ўсё жыццё пісаў вершы. Так, між іншым. Больш для самога сябе. А, уласна, якая розніца. Паэзія — гэта ўсё разам”*.

І праўда. Усё, чым займаюся, я таксама ўспрымаю як часткі аднаго цэлага. Важна, што гэтыя мае справы прыносяць мне радасць, дапамагаюць шырэй і глыбей спасцігаць сэнс жыцця. Пэўна ж, адно дапаўняе другое.

Ну а ўвогуле, кожнаму, хто далучаны да творчасці для дзяцей, вельмі карысна вывучаць казкі, бо гэта вяршыні творчасці і з імі ў літаратуры амаль няма чаго параўноўваць... хіба што зноў жа казкі — найлепшыя літаратурныя, нахштальт *“Блакiтнай птушкі”* Метэрлінка ці *“Маленькага прынца”* Экзюперы.


— Паколькі прадметам вывучэння вы абралі ўсё ж творчасць для дзяцей, то ці азначае гэта, што яна для вас бліжэй, чым творчасць для дарослых?

— Калі звярнуць увагу на шырокавядомыя літаратурныя творы ХХ стагоддзя — скажам, *“Чужаніцу”* Камю альбо *“У чаканні Гадо”* Бэкета, то бачна, што *“дарослая”* літаратура апынулася пад знакам замкнёнасці, адчужэння, абсурду, тады як літаратура *“дзіцячая”* ўсё ж такі застаецца пад знакам хараства і сэнсу. А мой выбар заўсёды зарыентаваны на тое, што мае сапраўдны сэнс. Калі настане — а я лічу, што яна павінна хутка прыйсці — эпоха *“верніцкай”* літаратуры, якая будзе весці размову пра сутнасць жыцця ў хрысціянскім сэнсе, як гэта рабілі Да-стаеўскі ці Ламарцін, то я выберу менавіта такую літаратуру, незалежна ад таго, якому ўзросту яна будзе адрасавана.

— Што для вас самае галоўнае ў жыцці і ў творчасці?


— Любоў. Любоў, пэўна, важней за ўсё. Любоў як сям’я, гэта значыць мой муж Аляксандр і мой сын Васілій. Любоў як сяброўства, як вера і сэнс. Любоў як навук за навук. Любоў як бясконцы шэраг рэчаў, належным чынам звязаных. Усе мае кнігі і для дзяцей, і для дарослых прасякнутыя гэтай тэмай. Некалі я напісала цыкл вершаў *“Слова мне сказала”*, у якім спрабавала разгадаць таямніцы самых глыбокіх і самых высакародных слоў — такіх, як любоў, шчырасць, даброта... І тады бацька мне сказаў: *“Цяпер твае вершы цябе абавязваюць, каб ты жыла ў адпаведнасці з імі”*. Вось што істотна, згадзіцца. Не так важна, кім мы становімся — пісьменнікамі, мастакамі, вучонымі... Важней, каб усё станаўлася паэзіяй, а мы кіраваліся любоўю. Нашы душы маюць значэнне большае, чым нашы творы.

Гутарыў Іван Чарота, доктар філалагічных навук



Уладзімір Пасюкевіч “У краіне светлай” (Максім Багдановіч).

Пра Максіма Багдановіча сказана і напісана ўжо столькі, што, згадваючы яго імя, страшна патрапіць у вір паўтораў, агульных месцаў і захопленых эпітэтаў. Творчасць яго ўсебакова даследаваная. І тым не менш застаецца яшчэ месца для адкрыццяў, ёсць таксама і неабходнасць сістэматызаваць напрацаваны матэрыял. Выдавецтва “Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі” рыхтуе да выдання персанальную энцыклапедыю “Максім Багдановіч”, прымеркаваную да 120-годдзя з дня нараджэння паэта. Мяркуюцца, што энцыклапедыя будзе змяшчаць больш як 2000 артыкулаў. Сярод іх аўтараў і вядомыя навукоўцы, якія пайшлі з жыцця, і сучасныя літаратуразнаўцы. Навуковы рэдактар выдання – Аляксандр Кастыка. “ЛіМ” прапануе ўвазе чытачоў некалькі артыкулаў з будучай энцыклапедыі, якая, думаецца, стане падзеяй у кніжным свеце.



Віктар Барабанцаў “На радзіме М. Багдановіча”.

АНТЫЧНАЯ ЛІТАРАТУРА І М. БАГДАНОВІЧ.

Багдановіч высока цаніў антычную літаратуру, таленавіта развіваў яе традыцыі гуманізму і грамадзянскасці, вучыўся паэтычнаму майстэрству ў антычных аўтараў і знаходзіўся пад іх моцным уплывам. У яго паэтычнай спадчыне назіраецца арганічнае засваенне найбольш плённых ідэйна-мастацкіх кампанентаў антычнасці ў непасрэднай сувязі з індывідуальным творча-псіхалагічным вопытам. Ужо ў маленстве ён пазнаёміўся з культурай і літаратурай антычнага свету. Першым настаўнікам паэта ў гэтай справе быў яго бацька, Адам Ягоравіч, які кіраваў пазакласным чытаннем сына. Пазней Багдановіч успамінаў: “Мы змалку праходзілі гэтую сусветную школу. Бацька пачынаў, з чаго пачынае кожны народ у сваёй творчасці, з эпасу. Мы ўжо ў дзяцінстве ведалі “Рустэма і Зараба”, “Іліяду”, “Калевалу”, быліны...” Захапленне антычнай культурай спалучалася ў Багдановіча з любоўю да Радзімы, да фальклорнай спадчыны. У сваіх творах ён часта згадваў антычных пісьменнікаў — Анакрэона, Сафокла, Авідзія, Катула, Вергілія, Герадота, Дэмафена, Цыцэрона, выкарыстоўваў імяны такіх вядомых міфалагічных персанажаў, як Геракл, Антэй, Гея, Пегас і інш. З вялікім замілаваннем гаварыў Багдановіч аб паэзіі старажытнагрэчаскага паэта-лірыка Анакрэона. Для Багдановіча гэта высокі ўзор мастацкай творчасці, варты глыбокага асэнсавання і творчага наследвання: “Бледны, хілы, усё ж люблю я // Твой мудры і кіпучы верш, Анакрэон”. “Мудрым і кіпучым” вершам сцвярджалася тое, што найбольш імпанавала Багдановічу як паэту, а менавіта мудрасць як духоўны

запавет паэзіі, як адна з яе першаасноў, а таксама жыццярэчаснасць, эмацыянальная насычанасць і змястоўная напоўненасць. У вершы не толькі аналізуецца паэзія старажытнагрэчаскага аўтара, але і даецца эмацыянальная ацэнка вобразнай сістэмы анакрэантычнай лірыкі, прасякнута адчуваннем хуткаччасці чалавечага быцця, радасці і хвалявання. Сімволіка Анакрэона вырастае з рэальнага жыццёвага асяроддзя Багдановіча, напоенага тым “віном” і “паветрам”, якім ён жыў і дыхаў. У сваіх радках беларускі паэт гаворыць, што вершы лірыка Старажытнай Грэцыі не старэюць з цягам часу, а становяцца, нахштальт вінаграднага віна, мацнейшымі і хмяльнейшымі. Багдановіч, прасякнуты “анакрэонавым” духам і стылем, праявіў сябе сапраўдным майстрам “лёгкай” паэзіі. Параўноўваючы паэзію з “вінаградным, густым, цёмным віном”, ён прагочуў ёй славу і вечнасць, пракладаў новыя шляхі, узбагачаў яе трапнымі назіраннямі, пашыраў яе мастацкія мажлівасці. Багдановіч першы ўвёў у беларускую літаратуру памеры антычнай паэзіі — *гекзаметр* і *пентаметр*. Прыклады гекзаметра — у яго вершах “Непагодаю маёвай”, “На цёмнай гадзі сонных луж балота”, “Тая крыніца, што раньш к акіяну нясла свае хвалі”, “Да вагітнай” і інш. Пентаметры Багдановіча заключаюць у сабе цэлую гаму пачуццяў, нясуць адбітак думак паэта аб вечнай барацьбе супрацьлеглых пачаткаў, якой скрозь напоўнена чалавечае жыццё. Яго радкі прасякнуты самымі разнастайнымі адценнямі чалавечых дум і пачуццяў, увасобленых у пластычна яркія вобразы. Пентаметр у Багдановіча гэтак жа мілагучна гучыць па-беларуску, як ён некалі гучаў на паэт. мове элінаў. Дзякуючы Баг-

дановічу побач з гекзаметрамі і пентаметрамі ў беларускай паэзіі з’явіўся александрыйскі верш. Гэтым памерам напісаны верш “Ліст да п. В. Ластоўскага”, у якім паэт засведчыў сваю любоў да грэчаскай паэзіі. Класічнымі “александрыянамі” намалюваны вобраз вясковай дзяўчыны-маці ў вершы “У вёсцы”. Гэта сімвал душэўнай велічы і прыгажосці. Беларускі паэт не проста аднаўляе архаічны шасцістопны ямб, а хутчэй за ўсё архаічную жанравую функцыю метра: пасланне, эпісталу, сяброўскі ліст. Адчувальны ўплыў на яго паэзію Гамера і Вергілія. Іх творы захапілі Багдановіча грандыёзнасцю ідэй, велічнасцю прастаты і гуманізмам. Адзін з першых даследчыкаў паэзіі Багдановіча М. Грамыка выказаў на гэты конт глыбокую і ўніверсальную паабагуленасці думку, што беларускі паэт — “гэта старажытны грэк у беларускай вопратцы... Толькі грэкі ўмелі так разумець і любіць жыццё”. У паэтычнай творчасці Багдановіча асаблівае месца займае рымскі паэт Гай Валерыў Катул. Яго творы сталі эстэтычным арыенцірам у спробе кампенсаваць амаль поўную адсутнасць у беларускай паэзіі пач. 20 ст. любоўнай і эратычнай лірыкі, якая займае значнае месца ва ўсіх літаратурах свету. Багдановіч узбагачаў беларускую літаратурную прасодыю, смела ўвёўшы ў свой паэтычны арсенал ледзь не ўсе прыёмы і формы антычнай паэтыкі. Аналізуючы засваенне яе традыцый у беларускага мастака слова, нельга не адзначыць, што пры іх асэнсаванні фарміраваліся светапоглядныя моманты паэтычнага мыслення Багдановіча. Сведчаннем гэтаму могуць служыць шматлікія факты, якія выяўляюцца ў розных суадносінах як у галіне ідэйна-эстэтычных набыткаў, так і на ўзроўні форм і сюжэтаў,

памераў і жанраў. Паэзію Багдановіча нельга ўявіць без міфалагічных вобразаў антычнасці, без грэчаскіх, рымскіх багоў і герояў. Але веданне літаратуры і культуры антычнасці не зводзіцца ў паэта да выкарыстання міфаў і вядомых персанажаў. Для Багдановіча старажытнае — гэта “Бура”, “Калі зваліў дужы Геракл у пыл Антэя”, “Вераніка”, “Ліст да п. В. Ластоўскага”, “Купідон”, “На могілках” і інш.

Выкарыстанне антычных вобразаў для беларускага паэта — з’ява не выпадковая. Антычнасць у яго творах выступае найчасцей сродкам узмацнення лірычнай экспрэсіі, выяўлення ўнутраных перажыванняў і настрояў лірычнага героя. Антычныя традыцыі становяцца працэсам, непасрэдна звязаным з творчай актыўнасцю, талентам, спеласцю светапогляду Багдановіча. І гэта было не знешнім супадзеннем ці пагоняй за арыгінальнасцю. Антычная этыка і эстэтыка цалкам адпавядалі індывідуальнаму жыццёваму і псіхалагічнаму вопыту паэта, яго думкам, настроям і запатрабаванням эпохі. Яго творчы падыход да антычнай спадчыны заключаецца ў тым, каб, перапрацоўваючы і ўзбагачаючы антычныя матывы і вобразы, уздымаць іх да ўзроўню агульнанацыянальнага і праз іх да агульначалавечага.

Літ.: Дрэйзін Ю. Антычныя матывы ў паэзіі М. Багдановіча // Узвышша. 1928. № 2; Кабаковіч А. К. Фальклорныя і анталогічныя традыцыі ў беларускай паэзіі: гіст.-гэарэт. нарыс. Мінск, 1989; Лойка А. А. Беларуская паэзія пачатку ХХ стагоддзя. Мінск, 1972; Лебядзевіч Д. М. З жыватворных крыніц Гелікона: антычная спадчына і станаўленне беларускай класічнай літаратурнай традыцыі. Гродна, 2002.

Д. М. Лебядзевіч.

“БЕЛАРУСКАЯ ХАТКА”

клуб беларускай інтэлігенцыі. Існаваў у Мінску ў 1916—1920. Заснаваны пры дапамозе аддзела Таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны. У 1916 “Беларуская хатка” знаходзілася па адрасе: Мінск, вул. Захараўская, д. 18 (будынак не захаваўся). Праводзіў культурна-асветніцкую і грамадскую дзейнасць. Тут жа працавала і сталоўка “хатніх абедар”, арганізаваная Л. Сівіцкай (З. Верас) і яе маці Э. Сівіцкай. Па суботах ладзіліся культурныя вечарыны, на якіх спявалі беларускія песні, а таксама дэкламавалі вершы. Паводле сведчання ўдзельніцы гэтых вечарын, дзялячкі беларускай эміграцыі Апалоніі Радкевіч (Савёнак), на іх прысутнічаў і Багдановіч: “У адзін з вясenskіх суботнікаў з’явіўся Максім Багдановіч. Высокая, худая, сутулая постаць, павольныя рухі, ціхі нізкі голас. Пергаментна бледны твар. Сур’ёзны, спакойна-выпытваючы позірк бліскучых вачэй. Па той пашане, якую яму ўдзялялі дарослыя, на той любові, якой яго акружалі А. Смоліч, Ядвігін Ш., мы разумелі, што гэта вялікі чалавек, і пранікліся глыбокай пашанай

да яго. Максім Багдановіч сядзеў на нашых вечарніцах ціха, бязмоўна, безудзельна. Толькі па ледзь значнай шчаслівай усмешцы, якая квола зацвітала на ягоных тонкіх вуснах, мы бачылі, што ён цешыцца і з нашых спеваў і скокаў і асабліва з дэкламацый, але, калі ён прабаваў падысці да каго з нас, загаварыць, пажартаваць, мы з глыбокай пашанай і страхам, як перад нечым непараўнальна вышэйшым, амаль надлюдскім, змаўкалі, як спужаныя вераб’і, а ён, прачулена насцярожаны, думаў, што гэта страх і асцярожнасць перад ягоным хворым станам”. Менавіта ў “Беларускай хатцы” на адной з перадакладных вечарын упершыню публічна А. Смоліч у прысутнасці аўтара прачытаў верш Багдановіча “Пагоня”. Пра гэта сведчыла ва ўспамінах А. Радкевіч, якая сцвярджала, што верш чытаў А. Смоліч, бо “М. Багдановіч адчуваў сябе зусім зняможаным”.

Літ.: Апалонія Радкевіч (Савёнак). Беларуская хатка. Друкуецца па рукапісу, які захоўваецца ў архіве БІНІМа (Нью-Йорк). Часопісны варыянт: А. С. Калісці ў Менску // Беларуская Моладзь. 1960. № 8.

П. У. Сцепаненка.

“АНЯ, АНЕЧКА...”,

верш Багдановіча. Датуецца прыблізна 1915. Адзін з твораў, у якім апаэтызавана любімае Багдановічава жаночае імя. Цыкл вершаў, адрасаваных Ані — “Учора шчасце толькі глянула нясмела...” (у аўтарскім рускім варыянце “Счасць, ты вчора блеснула мне несмела...”), “Толькі чаму ж гэта ў ночы глыбокія...”, “Вашай цётцы, здаецца, вельмі прыемна...”, “Больш за ўсё на свеце жадаю я...” (у аўтарскім рускім варыянце “Уймись, волнение страсти...”), “Четверной акрости” — мае аўтабіяграфічную аснову і звязаны з асобай Г. Р. Какуевай. У вершы “Аня, Анечка...” імя ўжыта безадносна да рэальнай асобы, яно выступае як своеасаблівы эстэтычны знак, як вобраз пачуцця, душэўнага хвалявання. Зваротам да “Ані, Анечкі”, якая асацыіруецца ў творчасці паэта з чысцінёй каханна, з асабістымі пачуццямі, ствараецца свет глыбокай чалавечай роднасці. Верш нагадвае галашэнне. Эмацыянальна-вобразным ладам блізка да народнай песні, дзе жаночае імя ўстойліва замяшчае агульна-родавы вобраз дзяўчыны ў той ці іншай песеннай сітуацыі. У творы Багдановіча гэты вобраз таксама гранічна абагульнены, не індывідуалізаваны, нягледзячы на прамое выяўленне аўтарскіх адносін да выбару імя і азначэннем “мая”. Літаратурную мадыфікацыю атрымаў народна-песенны прыём вобразнага паралелізму (“Аня, Анеч-

ка, // Мая ёлачка зялёная...”). Асацыятыўны змест твора досыць складаны: у ім абодва мастацкія планы (рэальна чалавечы, звязаны з вобразам дзяўчыны, і яго “прыродная” сфера — вобраз зялёнай ёлачкі) змяшчаюцца ў часе і прасторы; аб’ект і суб’ект параўнання ўзаемазмяняюцца: “Ці віхуры цябе падламалі, // Ці грымоты ўразілі?” Далей — толькі “чалавечы” план: развіваецца матыву смерці як завяршэння чалавечага лёсу. У смерці жанчыны Багдановіч бачыў трагічную несправдлівасць, памножаную ўсведамленнем таго, што менавіта жанчына дае жыццё на зямлі, але ў трагізме сітуацыі адначасова вылучаў жыццесцвярджалны момант: нараджэнне новага чалавека, непераможнасць жыцця ўвогуле (цыкл “Каханне і смерць”). У вершы “Аня, Анечка...” да шкадавання па рана абарваным жыцці дадаецца па-народнаму мудрае суцязненне: “Ужо табе не баліць”. Так у невялікім творы перадаецца складаная гамма пачуццяў; пры гэтым канкрэтная сітуацыя, якая іх нарадзіла, застаецца непразраднай. Верш прасякнуты сумным, тужлівым настроем, які часткова здымаецца элегічным спакоем заключных радкоў. Напісаны народным танічным вершам з выкарыстаннем тыпова фальклорных устойлівых выразаў і форм (“вочкі ясныя”, “вусны бледныя”, “людзейкі”), інверсій і паўтораў, анафар і сінтаксічнага паралелізму, парнай дзеяслоўнай рыфмы.

Л. К. Тарасюк.

Мастак, касмапаліт... беларус

Яго творчасць цаніў Альберт Эйнштэйн

Сёлета спаўняецца 130 год з дня нараджэння Абрама Маневіча (1881 — 1942) — мастака, чыё імя даўно і арганічна ўпісана ў гісторыю ўкраінскага, яўрэйскага і амерыканскага жывапісу. Але паходжанне лучыць яго з Беларуссю: нарадзіўся А. Маневіч у Мсціславе, дзе прайшлі яго дзяцінства ды юнацтва, пачалося фарміраванне светапогляду і мастацкіх густаў. Нездарма краявіды малой радзімы замацаваліся на ягоных палотнах розных часоў.

Валянціна ЛЕБЕДЗЕВА,
г. Гомель,
Вольга ЯМКОВА,
г. Кіеў

Мсціслаў знаходзіўся на памежжы з Расіяй, куды здатныя яго сыны ехалі на вучобу за лепшай долай. Але не менш прыцягваў Кіеў, сведчаннем чаго быў лёс яшчэ аднаго мсціслаўца — археолага і гісторыка мастацтва Адрьяна Прахава, справай жыцця якога стала кіраўніцтва аддзелкай і роспісамі Уладзімірскага сабора.

Па дасягненні 20-гадовага ўзросту А. Маневіч пакідае бацькоўскі дом і едзе ў Кіеў. Свой шлях у мастацтва ён пачаў з работы ў майстэрні па вырабе шльдаў, а затым на фабрыцы локжаў. У 1901 годзе лёс звёў Абрама з асобай, вядомай усяму культурнаму Кіеву, — мастацтвазнаўцам і музейным дзеячам Міколам Біляшэўскім. Мастацкі талент аднаго і захапленне мастацтвам другога сталі падставай для збліжэння

фабрычнага рабочага А. Маневіча і інтэлектуала М. Біляшэўскага. Пры падтрымцы апошняга А. Маневіч у той жа год паступае ў Кіеўскае мастацкае вучылішча, дзе рускую гісторыю чытаў яшчэ адзін наш зямляк — прафесар Кіеўскага ўніверсітэта М. Доўнар-Запольскі.

Вучылішча вырасла са школы малявання Міколы Мурашкі, фундаванай мецэнатамі Цярэшчанкамі і вядомай узроўнем выкладання ды дэмакратычным духам. Менавіта тут у 1885 — 1889 гадах вучыўся будучы класік беларускага жывапісу Вітольд Бялыніцкі-Біруля. З А. Маневічам яго радніла паходжанне з Магілёўшчыны, краявіды якой “прывілі” абодвум прыхільнасць да лірычнага пейзажу. За пяць год да з’яўлення А. Маневіча ў школе здабываў асновы майстэрства Казімір Малевіч.

Два гады А. Маневіч заставаўся вольным слухачом аддзялення жывапісу, а ў 1903 годзе быў залічаны ў старшы нагурны клас. Разам з


ім вучыліся будучыя заснавальнікі новых напрамкаў у мастацтве ХХ стагоддзя: А. Багамазаў, А. Экстэр, А. Архіпенка, А. Ленгулаў.

Пры падтрымцы М. Біляшэўскага, які з 1902 года стаў дырэктарам Кіеўскага музея старажытнасцей і мастацтва, А. Маневіч ужо ў студэнцкія гады здолеў паказаць свае работы на кіеўскіх выстаўках. У 1905-м спраўдзіліся яго мары на навучанне за мяжой: сын знакамітага фінансіста, філантропа і грамадскага дзеяча Гарацыя Гінцбург Уладзімір выдаткаваў грошы на навучанне А. Маневіча ў Мюнхенскай акадэміі мастацтва.

Адметна, што “кіеўскія Ротшыльды” Гінцбургі вялі свой радавод з Беларусі. Прадзед Уладзіміра Гаўрыіл Гінцбург у канцы XVIII стагоддзя быў віцебскім равінам. Яго сын Еўзель (Іосіф), здабыўшы першы мільён і званне купца першай гільдыі, атрымаў ад Аляксандра II дазвол жыць за мяжой аседластці. У 1859 годзе стварыўся банкірскі дом “Е. І. Гінцбург” са штаб-кватэрай у Пецярбургу і аддзяленнямі ад Кіева да Парыжа.

На “стыпендыю” У. Гінцбурга А. Маневіч выехаў ў сталіцу нямецкай Баварыі Мюнхен. Гэты горад-музей быў прызнаным цэнтрам мастацкай культуры, у яго галерэях захоўваліся шэдэўры ад Леанарда да Вінчы і Рубенса да французскіх і нямецкіх імпрэсіяністаў. За 10 год да з’яўлення тут А. Маневіча група маладых мюнхенскіх мастакоў-наватараў заснавала свой кірунак мадэрновага мастацтва — “Jugendstil”, да якога далучыўся і А. Маневіч. Першым яго еўрапейскім мастацкім поспехам стала персанальная выстаўка ў 1907 годзе.

На працягу 1910 — 1915 гадоў А. Маневіч жыў у Нямеччыне, Швейцарыі, Францыі, Італіі, але перыядычна вяртаўся ва Украіну і Расію. Не забываў ён і Беларусь: у 1911-м арганізоўваў і браў удзел у выстаўцы імпрэсіяністаў у Гомелі.



“Аўтапартрэт”.

Па-сапраўднаму зоркавым для мастака стаў 1913 год, калі ў парыжскай галерэі Durand-Ruel, якая была вядома як “стартавая пляцоўка” для славутых еўрапейскіх імпрэсіяністаў, прайшла персанальная выстаўка яго карцін, якая атрымала ўхвальныя водгукі еўрапейскіх крытыкаў і мастацтвазнаўцаў. Палотны мастака набылі еўрапейскія музеі і галерэі, сярод якіх — Ліёнскі і Люксембургскі мастацкі музей і галерэя Gorratt (Жэнева).


З 1915-га А. Маневіч перыядычна жыве ў Расіі і ва Украіне, рэалізуе сябе не толькі як мастак, але і як грамадскі дзеяч і выкладчык, імкнецца паспрыяць адраджэнню нацыянальнай культуры народаў Расійскай імперыі. У лістападзе 1917 года разам з М. Грушэўскім і групай кіеўскіх мастакоў А. Маневіч спрычыніўся да фундацыі Украінскай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, дзе заняў пасаду прафесара пейзажнага жывапісу. Ён падтрымаў таксама “Культур-Лігу” — арганізацыю для развіцця яўрэйскай культуры. Разам з А. Маневічам тут апынуліся М. Шагал, Н. Альтман, Э. Лісіцкі і інш.

1919 год стаў трагічным як для Украіны, так і для А. Маневіча

асабіста. Спробы дзяржаўна-нацыянальнага вызначэння былі сарваны, пачалася зацятая і крывавае барацьба палітычных сіл за ўладу. Адзіны сын А. Маневіча, які змагаўся на баку бальшавікоў, трагічна загінуў. Пасля гэтага мастак вырашыў пакінуць бальшавіцкую краіну. У 1921-м з дапамогай А. Луначарскага і М. Горкага ён пакідае краіну. Па звестках, яго шлях на захад ляжаў праз Мінск.

З 1922 года А. Маневіч канчаткова пасяліўся ў ЗША, дзе штогод адбываліся выстаўкі яго карцін, а творчасць набыла папулярнасць. Сярод тых, хто кантактаваў з мастаком і цаніў яго карціны, былі адзін з заснавальнікаў расійскага футурызму Давыд Бурлюк, а таксама вялікі Альберт Эйнштэйн.

Абрам Маневіч памёр у ЗША на 61-м годзе жыцця. Сёння палотны мастака зберагаюцца ў фондах найвялікшых музеяў Украіны, Расіі, а таксама Нью-Ёрка, Філадэльфіі, Таронта, Тэль-Авіва, Іерусаліма і інш. Яго 120-годдзе было адзначана выстаўкамі ў Маскве і Кіеве. Хочацца спадзявацца, што імя і творчасць А. Маневіча не застануцца згубленымі для гісторыі беларускага мастацтва, а выстаўка яго работ некалі пабудзе на радзіме.



“Вінчыца. Іерусалімка”.

Вернісаж

Успаміны пра ўражанні

Раіса МАРЧУК,
фота Кастуся Дробава

У гэтага творцы рэпутацыя “нетыпічнага” мастака. Кожны яго афорт нараджаецца лёгка і хутка, а вобраз праяўляецца неспадзявана нават для самога аўтара. Папярэднія нарыхтоўкі, накіды і малюнкi ён не прызнае. Незвычайны след на шкле, некалькі выпадковых ліній у запіснай кніжцы, цень на пяску — і ў ім прачынаецца Мастак.

— Усе мае работы, уключаныя ў гэтую экспазіцыю, — розныя, — распавядае Сяргей Балянок. — У кожнай адлюстраваны свой стан душы. Пішу, як атрымліваецца, бо не задумваюся пра раскрыццё нейкай тэмы. Тым мастакам, якія спрабуюць цалкам паўтарыць убачанае, хочацца сказаць: немагчыма паўтарыць шлох лісця, плёска хвалі... А вось свае ўражанні пра тое, што мне

Так глумачыць нараджэнне сваіх непаўторных работ вядомы ў Беларусі і па-за яе межамі мастак Сяргей Балянок, выстаўка якога пад назвай “Няправільная графіка” праходзіць у вялікай зале Музея сучаснага выяўленчага мастацтва ў Мінску. У экспазіцыі прадстаўлены графічныя і жывапісныя работы, напісаныя за апошняе дзесяцігоддзе. Майстра ганарыцца тым, што ні адзін яго графічны ліст не быў зроблены на заказ.

было прыемна глядзець на сонечныя зайчыкі, хочацца данесці да людзей.

Сяргей Балянок нарадзіўся ва Украіне, закончыў аддзяленне кніжнай графікі Львоўскага паліграфічнага інстытута. Ужо тры з палова дзесяцігоддзі ён удзельнічае ў мастацкіх выстаўках. Яго карціны ведаюць у Польшчы, Даніі і Галандыі. Некаторыя графічныя работы знаходзяцца ў


музеях Германіі і Польшчы. Частку работ майстар перадаў на захоўванне ў Нацыянальны мастацкі музей Беларусі.


— Творчасць Сяргея Уладзіміравіча звязана перш за ўсё з кніжнай графікай, — зазначаў намеснік дырэктара Музея сучаснага выяўленчага мастацтва па выставачнай дзейнасці Валерыў Рулькоў. — Майстра змог пранесці праз дзесяці-

годдзі тэму паэзіі ў афортах, жывапісу. У сваіх замалёўках ён імкнецца схіліць душу да фантазіі, паэтычнага спакою.

Яго творчасць сцвярджае: “Я хачу паразважаць, я хачу смачнай паэзіі”. На мой погляд, гэта самая дастойная і самая моцная рыса сапраўднага Майстра.

На здымку: Сяргей Балянок падчас вернісажу.





скуру. Гэта адбываецца з большага таму, што яна падыходзіць да жывапісу як да нарастаючага працэсу. Некаторыя часткі палотнаў гладкія, іншыя — фактурныя. Гэта стварае змяшаны візуальны эфект, што больш дакладна перадае тэматыку маляўнічых аповедаў.

Вікторыя Каваленчыкава зазначае: “Падчас вандраванняў я зразумела, што ў кожнага горада ёсць свая душа, якая выяўляецца праз яго будынкі, выгіны вуліц і прастору плошчаў, якія падобныя да дзённікаў чалавечага жыцця. Сваімі творамі я спрабую выбудаваць мост, які злучае горад з яго жыхарамі. Выкарыстоўваючы ў карцінах бакавую (крайнюю) перспектыву, спрабую паўтарыць плынь часу і пэўны эмацыйны стан. Калі глядзчы ўзіраюцца ў карціну, я жадаю, каб яны адчулі, што незалежны ад яе. Мы ўсе ў пэўным сэнсе вуайеры, якія сузіраюць жыцці іншых людзей і часам нават уласныя. Адмысловае выкарыстанне закрытых колераў — гэта свайго роду спроба нагадаць глядзчу, што чалавецтва складаецца са знікаючых момантаў. Жыццё — гэта не чарада яркіх маляўнічых слайдаў, а наадварот — сукупнасць незўважанага руху.

Наогул я думаю, што жывапіс — гэта тое, што спрабуе перадаць кінематограф пры дапамозе кадраў, знятых запаволенай здымкай. Упэўнена, што карціны — гэта не застыглыя выявы, выхаленыя з рэальнага часу. Яны развіваюцца ў часе як бы па крузе. Я імкнуся дасягнуць расцягнутага моманту, які фарміруецца з серыі сабраных акалічнасцей і калектывнай памяці. Жывапіс для мяне — гэта спроба зразумець жыццё ў цэлым, не забываючы пра дэталі.

Заўсёды адчувала, што мастацтва павінна распавядаць нам штосьці пра нас саміх. Магчыма, нашай перспектывы і не дастаткова, але ва ўсім ёсць нешта, што не падлягае расшыфроўцы. Будучы аўтаномнымі асобамі, мы можам адчуваць сябе і здавацца часткай чагосьці, няздольныя ўспрымаць іншага чалавека, месца або наша жыццё як рух у межах большага руху. Па вялікім рахунку, мы як канцэнтрычныя кругі, якія круцяцца вакол іншых, ствараючы хроніку гісторыі”.

На здымках: работы Вікторыі Каваленчыкавай “Удвух у адным” і “Ружовыя мары”.

Урбаністычнае адлюстраванне

Віктар КАВАЛЁЎ,
фота аўтара


Вікторыя Каваленчыкава нарадзілася ў горадзе Магілёве, скончыла Рэспубліканскі мастацкі каледж імя І. Ахрэмчыка, аддзяленне станковага жывапісу Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Яна брала ўдзел у больш як 35 персанальных і групавых выстаўках у Беларусі, Швейцарыі, Нідэрландах, Германіі, Бельгіі, Італіі, ЗША і Расіі. З 2008 года жыве і працуе ў Нідэрландах, мае сваю галерэю ў Амстэрдаме.

У сваіх трапяткіх, адухоўленых творах яна разгортвае карціну жыцця. Ніколі не забывае родную зямлю і час ад часу экспануе работы сучасных беларускіх мастакоў у сваёй галерэі ў Амстэрдаме, такім чынам прапагандуючы айчынную культуру, каб беларускае мастацтва гучала і ў Еўропе.

Са слоў аўтаркі экспазіцыі, жывапіс па сваёй прыродзе — рамяство, арыентаванае на працэс, яно патрабуе сузільнага духу. Як і праца пісьменніка, гэта, перш за ўсё, праца ў адзіноце. Мастацтва ранейшых часоў і сучаснае мастацтва часта разглядаюць жывапіс як сродак невербальнага апавядання. Таму В. Каваленчыкава часта выкарыстоўвае элементы гістарызму, жадаючы данесці да глядача вызначаную

атмасферу месца. У выніку цэнтральнай тэмай работ становіцца мегаполіс, менавіта там нараджаюцца і атрымліваюць сваё далейшае развіццё гісторыі. Кожны горад захоўвае мільёны аповедаў, якія засталіся ад яго насельнікаў. Хоць у карцінах мастацкі асабістае і ўніверсальнае пераплятаюцца адно з адным, яна імкнецца захаваць у іх вызначаную аўтабіяграфічнасць.

Раней мастачка выкарыстоўвала тэхніку “ала прыма” (ад *ital. alla prima* — “у першы момант” — разнавіднасць тэхнікі алейнага жывапісу, якая дазваляе выканаць карціну за адзін сеанс), але затым перайшла да лесіроўкі, што, на яе погляд, больш адпавядае зместу яе работ. Паверхня карцін складаецца з пластоў, якія ўтвараюць свайго роду



Віктар КАВАЛЁЎ,
фота аўтара

Керамічнымі называюць рэчы, якія вырабляюць з неарганічных, неметалічных матэрыялаў — усё тая ж гліна з разнастайнымі дабаўкамі, абпаленая да камнепадобнага стану. У выніку тэрмічнай апрацоўкі кераміка набывае вогнетрываласць, хімічную ўстойлівасць і шэраг іншых якасцей, што вызначае яе выкарыстанне ў самых розных галінах гаспадаркі. Сярод усіх вядомых матэрыялаў па сукупнасці фізіка-хімічных, механічных ды мастацка-эстэтычных якасцей яна не мае сабе роўных.

Са старажытных часоў і да нашых дзён керамічныя вырабы займаюць адно з вядучых месцаў у дэкаратыўна-прыкладным мастацтве ўсіх народаў свету. У музеях розных краін захоўваецца шмат шэдэўраў керамічнага майстэрства: ад прымітыўных пасудзін, вылепленых уручную і абпаленых на вогнішчы, да рэчаў, вырабленых на аснове апошніх дасягненняў сучаснай навукі; ад грубай цэгля да тонкага празрыстага парцеляну. Да слова, Музей Гардынера (Та-

ронта, Канада) прысвечаны выключна мастацтву керамікі.

Надаўна ў Музеі сучаснага выяўленчага мастацтва праходзіла выстаўка керамікі “Актуальная форма”. У дадзеным праекце ўдзел брала група аўтараў у складзе Аляксандра Дзятлава, Леаніда Трацэўскага, Алеся Косткі, Кацярыны Шэйны, Ганны Апалайкі і Ганны Амбросавай.

Кожны з мастакоў адлюстравваў сваё бачанне, разуменне формы і актуальнасць. Акрамя канцэпцый аўтараў аб’яднала і выставачная прастора. На адкрыцці слова бралі куратары праекта Алег Костка, Леанід Трацэўскі і загадчык кафедры дэкаратыўна-прыкладнага аддзялення Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў Аляксандра Дзятлава. Выступоўцы адзначалі, што ўсім было цікава працаваць з формай. Насамрэч актуальная не сама форма, актуальна — займацца творчасцю; у якіх формах яна будзе ўвасоблена — гэта задача аўтара. Да таго ж адна з галоўных мэт праекта — далучэнне студэнтаў да выставачнай дзейнасці, каб яны набы-

Актуальная форма

Гліна, абпаленая на вогнішчы, магчыма, першы штучны матэрыял, які атрымаў чалавек. І ўвогуле, слова “кераміка” перакладаецца са старажытнагрэчаскай мовы як “гліна”.

валі вопыт, а старэйшыя майстры яго ім перадавалі.

Удзельніца выстаўкі Ганна Апалайка зазначыла: “Пра форму напісана нямаля. У кантэксте мастацтва, філасофіі, эстэтыкі вяліся гарачыя спрэчкі пра значэнне гэтай катэгорыі. Што казаць, яны вядуцца і цяпер. Гэта сведчыць пра тое, што форма сама валодае актыўнасцю і шматграннасцю. Яна здольная дзейсна служыць поўнаму і пераканаўчаму раскрыццю зместу, але можа і паслабіць сілу ўздзеяння зместу на свядомасць тых, хто ўспрымае твор мастацтва. Майстэрства дазваляе ў творчым працэсе, дзе змест ствараецца сумесна з формай, дасягнуць іх арганічнага адзінства. Кожны з элементаў формы з’яўляецца істотным, змястоўным, скіраваным на тое, каб раскрыць змест найбольш поўна, ясна і ўражваюча”.

Гутарка пра форму — гэта не толькі разгляд мастацкай формы выяўлення ідэі. Непазбежна ў поле зроку ўваходзяць канструкцыя і структура твора, а таксама базавыя элементы творчага інструментарыя, якія іх складаюць. Таму, хто працуе з матэрыяльнай формай, матэрыялам, не абыходзіцца без асноўных геаметрычных форм, Платонавых цел, якія структуруюць навакольную прастору мастака. Шляхам стагоддзяў гэтыя формы нагняваюць творчае ўяўленне на новыя трансфармацыі. Асэнсаванне іх ролі ў мастацтве і стала нагодай


для гэтай выстаўкі. Нягледзячы на тое, што практыка пашырае дыяпазон магчымасцей новымі метадамі і падыходамі да керамікі, са з’яўленнем інсталювання керамічнае мастацтва застаецца своеасаблівай лакунай, у якой ёсць месца мастацтву ў ранейшым разуменні гэтага слова, дзе неад’емным кампанентам паўстае стварэнне — найвышэйшая ступень умення працаваць з формай і матэрыялам.

Са слоў Ганны Апалайкі, само паняцце мастацкага майстэрства не можа звядзіцца толькі да тэхнічнага ўмення: яно азначае, першым чынам, уменне выказаць з дапамогай усіх элементаў мастацкай формы вобразны змест мастацтва. Керамічныя інсталюванні заснаваны пераважна на спецыфічным для керамікі, як матэрыялу, пункце гляджання. Інакш кажучы, гэта, перш за ўсё, гутарка пра гліну-кераміку ў адносінах з глінай-керамікай. Выкарыстанне серыйнасці і паўтараў —

добра вядомы прыём выяўленчай практыкі — атрымаў спецыфічны рэзананс у мастакоў, якія працуюць з глінай.


Паўтор — уласцівасць керамічных метадаў вытворчасці і адлюстравання (фармоўка, ліццё, штампоўка). Гэта ўзаемадзеянне паміж арыгіналам і копіяй стала плённай асновай для мастакоў-керамістаў, якія працуюць у жанры інсталювання. Выкарыстанне паўтараў у кераміцы часта суправаджаецца істотнымі зменамі ці дапаўненнямі выставачнай прасторы. Удзельнікі выстаўкі — прадстаўнікі розных пакаленняў, якіх аб’ядноўвае разуменне непахіснай каштоўнасці, актуальнасці гульні з Формай.

На здымках: Ганна Амбросова “Пано”; Ганна Апалайка “Блюда”.



Казка ў метале і ў дрэве

Ці можа казка быць каменнай? Так! У камянях, як і ў іншым матэрыяле, жыве казка. І гэта асабліва добра адчуваецца ў вырабах Марыны і Андрэя Сярэбранікавых. Калі бачыш падвескі, бранзалеты з камянёў, апраўленыя своеасаблівым каваным узорам, абавязкова хочацца даведацца пра іх аўтараў. Марына распавяла мне гісторыю майстэрства.



Архівіст мінулага, сучаснага і будучыні

20 жніўня на 65-м годзе жыцця памёр Віталь Скалабан. Адзін з самых выбітных беларускіх архівістаў, харызматычны гісторык, дасведчаны літаратуразнаўца.

Ураджэнец Слонімсчыны, ён атрымаў ґрунтоўную адукацыю ў Ленінградскім універсітэце. Дваццаць тры гады працы (1972—1995) былі аддадзены БелЭН імя Петруся Броўкі. Пяць — Беларускаму навукова-даследчаму інстытуту дакументазнаўства і архіўнай справы. Потым Скалабана чакала плённая дзейнасць у Навукова-асветніцкім цэнтры імя Ф. Скарыны і Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь.

За гэты час Віталь Уладзіміравіч напісаў у суаўтарстве кнігу “Час і цяжар архіваў і імён”, выступіў складальнікам некалькіх дзясяткаў зборнікаў і аўтарам соцыяльна-публікацый, прысвечаных гісторыі беларускага нацыянальнага руху, культуры XIX—XX ст., пытанням архівазнаўства, краязнаўства і бібліяграфіі. За сціслым пералікам зробленага схавана штогодзённая тытанічная праца для Радзімы.

Кім быў для Беларусі Віталь Скалабан? Бадай, архівістам мінулага, сучаснага і будучыні. Архівістам, або даследчыкам, мінулага, бо ён, здавалася, як свае пяць пальцаў ведаў палітычную і культурную гісторыю Беларусі, імёны і прозвішчы ўсіх выбітных і малазвестных асоб, але, галоўнае, як рыба ў вадзе арыентаваўся ў фондах архіваў.

В. Скалабан з’яўляўся нетыповым прыкладам архівіста сучаснасці. У адрозненне ад калег па працы, якія з-за сваёй сціпласці ці адсутнасці амбіцый часта заставаліся невядомымі нават для аматараў гісторыі, Віталь Уладзіміравіч шчыра верыў у неабходнасць шырокага рэзанансу сваіх адкрыццяў, якія спрыялі цікавасці да беларускай справы. Ён шоў у газеты і часопісы, прапаноўваў у якасці публікацый знойдзеныя матэрыялы... і знікаў у пошуку новых знаходак.

Нарэшце, праца В. Скалабана дае ўсе падставы называць яго архівістам будучыні. У апошнія часы стала відэаважнай неабходнасць у міждyscyплінарнасці — узаемадзеянні прадстаўнікоў розных дысцыплін падчас навуковых даследаванняў. Віталь Уладзіміравіч быў шчодры, дзяліўся сваімі адкрыццямі з гісторыкамі і краязнаўцамі, літаратуразнаўцамі і крытыкамі. Моцнымі, упэўненымі рухамі Скалабан штурхаў наперад усю беларускую навуку. Пустэчу пасля яго сыходу наўрад ці хто-небудзь зможа запоўніць.

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ



Марына ЕЛІСТРАТАВА

Вельмі важна займацца тым, чым падабалася займацца ў дзяцінстве. Калі чалавек робіць нешта абы з рук, яму гэта не дастаўляе ні маральнага, ні духоўнага задавальнення. Мой муж у дзяцінстве выразаў з дрэва. Я сама па адукацыі архітэктар. У 1990 годзе мы пачалі выразаць лялек. Мы сур’ёзна заняліся драўлянай лялькай, распрацавалі нават сваю аўтарскую ляльку. Потым Літаратурны музей Максіма Багдановіча для “Беларускай хаткі” і метадычны цэнтр гульні і цацкі прапанавалі нам зрабіць баглейку.

У цэнтры гульні і цацкі мы рабілі батлеечныя тэатры для дзіцячых садкоў, цэнтры дзіцячай творчасці, музеяў. Пасля Андрэй два гады працаваў мастаком-пастаноўшчыкам у Беларускай дзяржаўнай тэатры лялек. Мы ажыццявілі чатыры праекты: тэатр рухомых ценяў, кіёчных лялек, масак і тэатр драўляных марыянетак. Апошні ўвасобіў у жыццё было самым складаным. Для цэнтры гульні і цацкі мы зрабілі цэлы музей лялек, пачынаючы з простых сувеніраў і заканчваючы марыянеткай Сымон-музыка.

Самы цёплы ўспамін — праца ў дзіцячай студыі Мінскага дзяржаўнага палаца дзяцей і моладзі. Дагэтуль шкада гэтай работы, там да нас вельмі добра ставіліся. Але сышлі па ўласнай ініцыятыве, таму што распачалі

актыўную раз’язную выставачную дзейнасць. З дзеткамі мы рабілі лялькі з кардону, тканіны, грэцкага арэха, салёнага цеста, травы, нітак і драгоў і нават з лісця кукурузы! Потым правялі майстар-клас па вырабе лялек з кукурузы!

Удзельнічалі ў батлеечных паказах на шматлікіх масавых мерапрыемствах Мінска, былі лаўрэатамі разнастайных конкурсаў. Паставілі батлейку і спалучылі яе з батлейкай. Батлейка — гэта гульня жывых артыстаў у масках. Пачынаўся лялечны спектакль у маленькім тэатры, потым разгортваўся на сцэне ў гульню артыстаў-масак і заканчваўся зноў батлейкай. І каго мы толькі не рабілі! Дон-Кіхот, Швейк, Маргарыта, міліцыянеры, спартсмены, музыканты, лекары, салдаты...

Хачу адзначыць, што ў дрэва ёсць вельмі цікавая ўласцівасць. Калі ў драўлянай загатоўцы хтосьці ўжо “ёсць”, а ты хочаш “выцягнуць” кагосьці іншага, то гэты іншы не атрымаецца. Калі хочаш выразаць анёла, а ў дрэве “сядзіць” чорт, то анёла не будзе. Хай і чорт не атрымаецца таксама. Лялькі “помсцяць”, калі ты ім чымсьці не дагадзіў у працэсе вытворчасці, але і дараваць умеюць: усё-ткі мы іх бацькі.

Вядома, ніколі не хочацца спыняцца на дасягнутым. Трэба імкнуцца да новага, вучыцца, развіваць свае здольнасці далей. І вось ужо пяць гадоў, як мы займаемся металам. Як мы працуем з металам, так не працуюць ні кавалі, ні ювеліры, бо так працуюць толькі майстры лялек. Ідэя паўстала дзякуючы старажытнаегіпецкаму бранзалету “Клеапатра”: на ім з металу закручваліся спіралькі, і мы сталі рабіць нешта падобнае. Як жанчына я адчуваю, што гэта прыгожа, цікава. У мяне замірае сэрца, нейкая струнка ўнутры дрыжыць, калі я бачу, што ў нас усё атрымліваецца. Гэтая струнка таксама дрыжыць, калі я чую чысты голас або добрую музыку.

Пачыналі мы працаваць толькі з металам. Гэта былі спіралі, рознай формы канфігурацыі, сярэднявечныя матывы. Прычым усё ідэі былі ўласнымі. Потым выкарыстоўвалі муранскае

шкло, затым — натуральныя камяні. Тэхналагічна мы прыйшлі да ўзору — спіраль і сонца.

Узоры ж падказвае сам матэрыял. Калі ён не дае з сабой працаваць, то “прымушаць” яго таксама нельга, ён усё роўна зламаецца. Часта як матэрыял дазваляе сабе пагнуць, так ён і гнецца. Нейкія металы больш пластычныя, нейкія больш цвёрдыя, іх трэба адчуваць. Ідзе ўзаемадзеянне чалавека і металу. Канфігурацыю дыктуе гэтак жа і сам камень. Своеасаблівае суаўтарства металу з камянямі. Яны падказваюць, як трэба аформіць рамку, каб усё было арганічна, каб упрыгожванне сапраўды зайграла.

Мы прыдумалі сваю тэхніку, якая не выкарыстоўвалася ў жаноных упрыгожваннях. Тут усё досыць проста. Нашы вырабы простыя і кожнаму зразумелыя — у гэтым і ёсць прыгажосць і характэрна. Кожная падвеска даведзена да розуму. У нас няма выпадковых рэчаў.

Вельмі хочацца паездзіць па свеце. Вядома, ёсць маса прапаноў з галерэй, інтэрнэт-крам. Але калі працаваць усялякую, не бачыць, для каго працуем, будзем адставаць ад часу, страціцца зваротная сувязь. Было б вельмі цікава паглядзець, што робяць майстры ў Еўропе. Не

прадуманы ў нас яшчэ механізм камунікацыі майстроў з розных краін.

Андрэй уступіў у Маскоўскую палату майстроў, і мы ўдзельнічаем у выстаўках, якія яна праводзіць. Аўтарскіх выставак у планах няма. Нам нецікава падводзіць вынікі, займацца арганізацыйнымі пытаннямі. Трэба бесперапынку рухацца далей.

Мы толькі пачалі рабіць завушніцы. Імкнёмся рабіць так, каб іх было зручна насіць. Сярэбраныя зашпількі, мінімальна вага. Пакупнікі цікавяцца кольцамі. Вучымся і іх рабіць. Думаю, што ўсё ж такі вернемся да лялек і адновім дзіцячую студыю. Сваю тэхналогію перадам дачцэ. Выраб нашых падвесак, бранзалетаў, завушніц нельга рабіць масавым, інакш усё мастацтва ператворыцца ў металалом. Гэта не павінна быць праца дзеля грошай. Для нас з мужам выраб кожнай новай рэчы — задавальненне, свята. Ды і кожны выраб — індывідуальны, непаўторны, адзінакавы.

Вядучы праекта — рэдактар аддзела мастацтва Віктар Кавалёў

Водгукі і матэрыялы даслаіце на e-mail: lim_new@mail.ru з пазнакай “Дзівасвет”.



Афарызм

Душа твая належыць толькі Богу і гэтым палям, шабля — ваяводзе справядлівай вайны, жыццё — усім добрым людзям, сэрца — каханай. Але гонар і чэсць — яны належаць толькі табе і больш нікому.

Уладзімір Караткевіч

Выходзіць з 1932 года
У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў

Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”, РВУ “Літаратура і Мастацтва”

Галоўны рэдактар **Алесь Мікалаевіч КАРЛЮКЕВІЧ**

Рэдакцыйная калегія:

Анатоль Акушэвіч	Уладзімір Гніламедаў	Алесь Марціновіч
Лілія Ананіч	Уольга Дадзіёмава	Мікола Станкевіч
Алесь Бадак	Уладзімір Дуктаў	Мікалай Чаргін
Дзяніс Барсукоў	Анатоль Казлоў	Іван Чарота
Святлана Берасцень	Алесь Карлюкевіч	Іван Штэйнер
Віктар Гардзеі	Анатоль Крэйдзіч	
	Віктар Кураш	

Юрыдычны адрас:
220034, Мінск, пр. Незалежнасці, 39, п.4а
Адрас для карэспандэнцыі:
220034, Мінск, вул. Захарова, 19

Тэлефоны:
галоўны рэдактар — 284-84-61
намеснік галоўнага рэдактара — 284-66-73

Адрэсы:
публіцыстыкі — 284-66-71
крытыкі і бібліяграфіі — 284-44-04
прозы і паэзіі — 284-44-04
мастацтва — 284-82-04
навін — 284-44-04,
адзел “Кніжны свет” — 284-66-71

бухгалтэрыя — 284-66-72
Тэл./факс — 284-66-73

E-mail: lim_new@mail.ru

Адрас у Інтэрнэце: www.lim.by

Пры перадруку просьба спасылка на “ЛіМ”. Рукапісы рэдакцыя не вяртае і не рэцэнзуе. Аўтары допісаў у рэдакцыю паведамляюць сваё прозвішча, поўнае імя і імя па бацьку, пашпартныя звесткі, асноўнае месца працы, зваротны адрас. Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтры РВУ “Літаратура і Мастацтва”.

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах.

Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова “Літаратура і Мастацтва”.

Друкарня Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
“Выдавецтва “Беларускі Дом друку” г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.

Індэкс 63856

Кошт у розніцу — 1800 рублёў

Наклад — 2840
Умоўна друк.
арк. 3,72

Нумар падпісаны ў друк
25.08.2011 у 11.00

Газета зарэгістравана ў Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Рэгістрацыйнае пасведччанне
№ 7 ад 22.07.2009 г.

Заказ — 4065

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ISSN 0024-4686

9 770024 14 680011